



Б415781

Ф Р А Н Ц Ф У К С

А С Н О В Ы



ТЭХNІКІ

НКЛП БССР ДЗЯРЖАЎНАЕ НАУКОВА-ТЭХН. ВЫДАВЕЦТВА 1938

~~БР 6
15 781~~

ФРАНЦ ФУКС

Депозитарий


АСНОВЫ РАДЫЁТЭХНІКІ

Пераклаў з рускай мовы
Круталевіч

Инз.

1 | 305589

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА



НКЛІ БССР

ДЗЯРЖАУНАЕ НАУКОВА-ТЭХНІЧНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК — 1933



Літпраўка. Гуцько.

Коректар Лабус.

Тэхрэдактар Сагаловіч.

Здана ў друкарню 8-V—33 г.

Падпісана да друку 13/VIII—33 г.

Набрана брыгдай Ландо.

Адк. кор. друк. К. Гарабурда.

Заказ № 1069. 3.000 экз. (11 $\frac{3}{4}$ арк.). Уп. Галоўлітбелу^н № Т 71.

Друкарня імя Сталіна.

З Ъ М Е С Т

	<i>Стар.</i>
Умоўныя абавязаныні	<i>7</i>
A. ПАСТАЯННЫ ТОК і ЯГО ДЗЕЯНЬНІ	
1. Напружаныне разамкнёнага элемэнта	9
2. Сіла току замкнёнага элемэнта	—
3. Электрычнае супраціўленыне	10
4. Закон Ома	—
5. Злучэныне элемэнтаў	11
6. Прыклады разылікаў на аснове закону Ома	—
7. Закон разгалінавання токаў (Кірхгофа)	12
8. Цеплавое дзеяньніе току; цеплавы ампэрметр	14
9. Хімічнае дзеяньніе току (электроліз)	—
10. Тэорыя іёнаў	15
11. Акумулятар	—
12. Магутнасць электрычнага току	16
13. Уключэныне вольтметра, амперметра і ватметра	17
14. Магнітныя славыя лініі	—
15. Магнітнае поле электрычнага току	18
16. Алхічэніе магнітнае стрэлкі	—
17. Соленоід (шпулька)	—
18. Электрамагнітныя вымяральныя прыборы	19
19. Электрамагнітныя вымяральныя прыборы	20
20. Рухомы праваднік у магнітным полі	21
21. Асноўны досьлед індукцыі	22
22. Далейшыя індукцыйныя досьледы	23
23. Тэлефон	—
24. Мікрофон	24
25. Іскравы індуктар	25
26. Самайндукацыя	26
27. Страты ў шпульках	—
28. Шпулькі самайндукацыі для перадавальнікаў	27
29. Шпулькі самайндукацыі для прымальнікаў	28
30. Уключэныне самайндукацый	32
31. Разылк самайндукацый	—
32. Вымярэныне самайндукацый	34
B. ЗЪМЕННЫ ТОК і ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ МАШЫНЫ.	
33. Атрыманыне зъменнага току	35
34. Машыны зъменнага току	36
35. Машыны пастаяннага току	38
36. Трансформатор зъменнага току (ператваральнык напружанія)	39

37. Самаіндукцыя ў ланцузе зъменнага току. Індукцыяе, супраць- леньне	40
38. Ёмістасць	41
39. Конденсатары	42
40. Уключынне кондэнсатораў	45
41. Ёмістасць у ланцузе зъменнага току	46
42. Вымярэнны ёмістасці	47
43. Самаіндукцыя і ёмістасць у ланцузе зъменнага току. Рэзонаансавыя зъявы	48
44. Дросельныя і кондэнсатарныя ланцуги.	50

В. ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ ВАГАНЫІ У ЗАМКНЁНЫМ і АДКРЫТЫМ ВАГАЛЬ- НЫМ КОНТУРЫ. ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ ХВАЛІ

45. Замкнёны вагальны контур	52
46. Перыод ваганняў	53
47. Вынálezыне электрычных ваганняў Фэдерсанам у 1857 г.	54
48. Загасавыя ваганняў	—
49. Апэрыодычны разрад	55
50. Лік іскраў	56
51. Выпрамейвавыне замкнёнаага вагальнага контура	—
52. Адкрыты вагальны контур. Вібратар Герца	57
53. Адкрыццё электрычных хваляў Генрыхам Герцам (1886—1889).	—
54. Паышэрэнны электрычных хваляў у прасторы	58
55. Паверхневыя хвалі і хвалі ў прасторы	59
56. Сувязь паміж перыодам ваганняў і даўжынёю хвалі	—
57. Скорасць паышэрэння электрычных хваляў	60
58. Асноўны тон і обэртоны прамалейшай вібратора	—
59. Разъмеркаваныя сілы току і напруженіе ў адкрытым контуры	61
60. Падоўжаныя асноўнае хвалі ёмістасцю на канцох	—
61. Пакарочвальныя конденсатары ў адкрытым контуры	62
62. Падоўжаныя асноўнае хвалі шпулькамі	—

Г. РЭЗОНААНСНЫЯ ЗЪЯВЫ.

63. Механічныя рэzonансныя зъявы	63
64. Рэzonанс электрычных вагальных контураў у вынайдку слабое сувязі	64
65. Сувязь	65
66. Хвальямер	67
67. Апэрыодычны дэтэктарны контур	68
68. Вымярэнне даўжыні хвалі ў другаразовыя контуры	70
69. Рэzonанская крытая і вымярэнне загасання	—
70. Рэzonанс электрычных вагальных контураў при моцнай сувязі	71
71. Градуяваныя хвальямера	72
72. Вымярэнне ёмістасці і самаіндукцыі	73
73. Вымярэнне чуласці тэлефона	77

Д. АНТЕНЫ.

74. Формы антэны і яе пабудова	77
75. Выраб і разылік рамачных антэн	81
76. Унутраныя антэны	82
77. Зазямленыя і профілагічныя	83
78. Уласная хвалья антэны	85
79. Ёмістасць антэны	86
80. Вымярэнне ёмістасці антэны	—
81. Загасавыя передавальныя антэны	87
82. Загасавыя прыймальныя антэны	89
83. Дальнасць дзеяння радыёперадачы	90

Е. ПЕРАДАВАЛЬНІКІ: ІСКРАВЫ, ДУГАВЫ і З МАШЫНАЙ ВЫСОКАЕ ЧАСТАСЦІ.

84. Тональны перадавальник з ударным узбуджэннем	93
85. Атрыманне незагасальных ваганьняй	95
86. Дугавы перадавальник	96
87. Непасрэднае атрыманне токаў высокое частасці ў машынах	97
88. Машына высокое частасці Р. Гольдшмідта	—
89. Павялічэньне частасці ў пярхуемых трансформатарах	98

Ж. ДЭТЭКТАРНЫ ПРЫЙМАЛЬНІК.

90. Прыймальнік з крышталічным дэтэктарам (прыйманне загасальных хваляў)	100
91. Прыйманне незагасальных хваляў	103
92. Градуяванне прыймальніка	105
93. Накіраванне прыйманне і вызначэнне кірунку на радыёстанцыю, якая працуе	—

З. ПРАХАДЖЭНЬНЕ ЭЛЕКТРЫЧНАСЦІ ПРАЗ ПАВЕТРА.

94. Разрад паміж халоднымі электродамі	106
95. Тлумачэнне процесаў разраду, іёны і электроны	108
96. Электрычны разрад паміж напаленым і халодным электродамі	110

I. ТРОХЭЛЕКТРОДНАЯ ЛЯМПЫ.

97. Катодная лампа з сеткаю. (Электроннае рэле)	115
98. Параметры катодных лампаў	118
99. Лампы, якія працуюць на змененым току	122
100. Работа ламповых схэм	123
101. Катодная лампа як генэратор ваганьняй	127

K. АЎДЫЁН.

102. Аўдыён без адваротнае сувязі	131
103. Аўдыён з адваротнай сувязьлю. (Рэгенератыўны прыймальнік)	132
104. Выяўленне ўласных ваганьняй аўдыёна	134
105. Аўдыён з прамежкім контурам	135
106. Аўдыёны прыймальнік для хваляў ад 300 да 20 000 м	137
107. Аўдыёны прыйманне незагасальных ваганьняй і радыётэлефоннае прыйманне	138

L. УЗМАЦНЯЛЬНІКІ і ПРЫЙМАЛЬНЫЯ ЛЯМПАВЫЯ СХЭМЫ.

108. Элементы сувязі	140
109. Схема ўзмацнільнікаў нізкае частасці	142
110. Ступень узмацнення	144
111. Скажаныі ва ўзмацнільніку нізкае частасці	145
112. Агульныя ўказанныі адносна набудовы ўзмацнільнікаў высокое частасці	146
113. Схемы ўзмацнільнікаў высокое частасці	147
114. Пушпульны ўзмацнільнік	150
115. Звышчэньне паходу да ваганьняй	153
116. Супэртэздородын (узмацнільнік прамежнае частасці)	154
117. Кароткахвалевы прыймальнік	156
118. Дзвіюхсетковая і экранавая лампы	159
119. Схемы з дзвіюхсетковымі лампамі	160

М. ЖЫЎЛЕНЬНЕ АД АСЬВЯТЛЯЛЬНАЕ СЕТКІ.

120. Выпраставальник	163
121. Згладжванье пульсацый асьвятляльнага току	166
122. Падзел напружанняў	167
123. Далучэнные антэны і замлі да прыбываўшага, які жывіца ад асьвятлільнае сеткі	168
124. Прыкалючэнные да асьвятляльнае сеткі	169

Н. ЛЯМПАВЫ ПЕРАДАВАЛЬНИК.

125. Кароткахвалевы перадавальник для тэлеграфіі па трохпунктавай схеме	170
126. Ваганый кварцу	173
127. Стабілізаваны кварцам кароткахвалевы перадавальник	175
128. Модулявальное лямпавага перадавальника	176
129. Тэлефонны перадавальник намецкіх широкавашчальных станций	177
130. Мікрофоны	180
131. Гучнагаварыльники	181
Азбука Морзе	186

Умоўныя абазначэнні.

	Пастаяннае супрацьлівленне.
	Гальванічны элемент.
	Зъменнае супрацьлівленне.
	Шпулька з пастаяннаю самаіндукцыяй.
	Шпулька са зъменнаю самаіндукцыяй.
	Дросельная шпулька.
	Перарыўвальник.
	Амперметр або вольтметр.
	Гальванометр.
	Дэтэктар.
	Тэлефон.
	Катодныя лампы.
	Кондэнсатор пастаянне ёмістасці.
	Кондэнсатор зъменна га ёмістасці.

A. ПАСТАЯННЫ ТОК І ЯГО ДЗЕЯНЬНІ.

1. Напружанье разамкнёнаага элемэнта.

Цынк і вугаль, апушчаныя ў раствор солі, электрызующацынк робіцца адмоўным, вугаль дадатным. Між імі ўзынікае *рэзьніца* электрычнага напружання, велічыня якой залежыць толькі ад прыроды апушчаных пласцінак і вадкасці. Гэтая рэзьніца напружання выклікаецца электрапрухавай сілай (ЭРС), якая дзеянічае на паверхні стыкання пласцінак і вадкасці. У залежнасці ад характеристу вадкасці рэзьніца напружання вугляцынкавага элемэнта вагаеца ад 1 да $1,5\text{ V}$.

Адзінка: вольт (V): 1 мілівольт (1 mV) = $= 0,001\text{ V}$.

У радыётэлеграфіі часта ўжываюцца так званыя сухія элемэнты, якія складаюцца з цынкавае судзіны, мяшочкі з вугалем і прамежнае змочанае масы (напрыклад пілавіння з растворам нашатыру); съвежы сухі элемэнт дае напружанне ў $1,5\text{ V}$.




Рис. 1.

2. Сіла току замкнёнаага элемэнта.

Калі канцы пласцінак, так званыя полюсы элемэнта, злучыць металёвым дротам, то дзякуючы рэзьніцы напружанняў зьяўляеца працяглы струмень электрычнасці, так званы *пастаянны ток* у дроце (рыс. 2). Кірункам току лічаць кірунак ад дадатнага полюса да адмоўнага. Сілу току называюць колкасціць электрычнасці, якая праходзіць у адну сэкунду праз рознае сячэнне дроту.

Адзінка: ампэр (A); 1 міліампэр (mA) = $= 0,001\text{ A}$ (рыс. 2).




Рис. 2.

У ланцузе пастаяннага току сіла току ўсюды аднолькавая. Пры прахаджэнні току праз раствор солі можна непасрэдна вызначыць пярэйдзеную *колькасць* электрычнасці, бо з электрычнасцю заўсёды пераносіца ў поўнай меры азначаная колькасць солі, якая раскладаецца і вылучаецца з раствору. Так напрыклад ток у 1 A у мінуту вылучае з раствору меднага купаросу $19,8\text{ mg}$ медзі, з раствору соляй срэбра 67 mg срэбра.

3. Электрычнае супраціўленыне.

Адзінка вымярэння: ом (Ω); $1\text{ мільён } \Omega = 1\text{ мэгом } (M\Omega)$.

Кожны дрот, па якім цячэ ток, робіць яму пэўнае *супраціўленыне* (у омах). Супраціўленыне слупка жывога срэбра даўжынёю ў $106,3\text{ см}$ і сячэннем у 1 кв. мм роўна 1 ому . Калі даўжыня дроту $l\text{ m}$, сячэнне $q\text{ кв. мм}$, удзельнае супраціўленыне матэрыі (г. зн. супраціўленыне адрезку дроту даўжынёю у 1 m і сячэннем у (1 кв. мм) роўна r , то супраціўленыне R дроту будзе:

$$R = r \times \frac{l}{q} \text{ омаў.}$$

Для срэбра $r = 0,016$, медзі $0,017$, алюмінію $0,029$, жалеза $0,09—0,15$, константану $0,49$, манганицу і никеліну— $0,42$, вугалю— $0,50$.

Вядкасці даюць значна большае супраціўленыне, і таму ўдзельнае супраціўленыне r , звычайна адносіца для атрыманні лікаў больш выгодных для разъліку—да 1 см даўжыні і 1 кв. см сячэння. Для разведзеных раствору серністая кіслаты для r , атрымліваюцца (гледзячы па концэнтрацыі) такія значэнні:

5%	4,80
10%	2,55
15%	1,84
20%	1,53

4. Закон Ома.

Сіла току I ў дроце, які замыкае элемэнт, тым большая, чым:

- а) большая электрапрухавая сіла E элемэнта.
- б) меншае супраціўленыне R усего шляху току (у дроце R_a і ўнутры элемэнта R_i).

Гэта можна выразіць такім раўнаньнем: $I = \frac{E}{R} = \frac{E}{R_a + R_i}$.


Сіла току (ампэры) = $\frac{\text{электрапрухавая сіла (вольты)}}{\text{агульнае супраціўленыне (омы)}}$.

5. Злучэніне элемэнтаў.

а) Пасълядоўнае злучэніне атрымліваецца пры злучэнні адмоўнага полюсу першага элемэнта з дадатным другога, адмоўнага полюсу другога—з дадатным трэцяга і т. д. (рыс. 3). Напружаныні асобных элемэнтаў складаюцца, але ўзрастае ўнутраное супраціўленьне ланцуза. (Выгадна ў выпадку вялікага супраціўлення знююшняга ланцуза).



Рыс. 3.



Рыс. 4.

б) Паралельнае злучэніне атрымліваецца пры злучэнні між сабою, з аднаго боку, усіх дадатных, з другога—усіх адмоўных полюсаў (рыс. 4). Напружаныне пры гэтым застаецца такім самым, як у аднаго элемэнта, але памяншаецца ўнутраное супраціўленьне. (Такое ўключэніне выгадна, калі патрэбна большая сіла току).

6. Прыклады разылікаў на аснове закону Ома.

а) Батарэя акумулятараў з двух элемэнтаў (напружаныне $E = 4 \text{ V}$, ўнутраное супраціўленьне $R_i = 0,06 \Omega$) замыкаецца на шпульку з супраціўленнем $R_a = 7,96 \Omega$. У такім выпадку сіла току I_1 будзе:

$$I_1 = \frac{E}{R} = \frac{4}{8} = 0,5 \text{ A}$$

б) Акумулятарная батарэя ($R_i = 0,06 \Omega$) па недаглядзе „замыкаецца на каротка“ тоўстым медным дротам з супраціўленнем $R_a = 0,04 \Omega$. Узынікае ток I_2 :

$$I_2 = \frac{E}{R} = \frac{4}{0,1} = 40 \text{ A.}$$

Вялікая сіла току; пры кароткім замыканні разбурае акумулятарныя пласцінкі. Дзеля гэтага трэба старанна ўнікаць кароткіх замыканняў.

в) Прыбор з супраціўленнем у 10Ω прыключаецца да той-же батарэі (4 V).

Якое супраціўленне R_1 трэба ўключыць, каб праз прыбор праходзіў ток у $0,1 \text{ A}$? Слачатку вылічым агульнае супраціўленне R ланцуга:

$$R = \frac{E}{I} = \frac{4}{0,1} = 40 \Omega.$$

Адсюль:

$$R_1 = 40 - 10 = 30 \Omega.$$

2) Ад батарэі з трох бакак (6 V) 4 V трэба ўзяць напрыклад на катодную лямпу. Трэба вылічыць супраціўленні R_2 або R_3 , патрэбныя для паглынання лішніх 2 V , так, каб сіла току была $0,5$ або $0,05 \text{ A}$:

$$R_2 = \frac{E}{I} = \frac{2}{0,5} = 4 \Omega,$$

$$R_3 = \frac{2}{0,05} = 40 \Omega.$$

З прычыны таго, што сама катодная лямпа ўжывае 4 V , таму яе супраціўленне пры сіле току $0,5 \text{ A}$ — 8Ω і пры $0,05 \text{ A}$ — 80Ω .


3) Якое напружанне (E) можна прыкладыці да ніткі напалу з супраціўленнем $R = 20 \Omega$, каб ток у ёй не перавышаў $0,02 \text{ A}$? Находзім: $E_1 = IR = 0,2 \times 20 \Omega = 4 \text{ V}$.

4) Праз супраціўленне $R_a = 100\,000 \Omega$ цячэ ток I у $0,02 \text{ mA}$. Якая розніца напружання (E_2) на канцах супраціўлення?

$$E_2 = IR = 100\,000 \cdot \frac{0,02}{1\,000} = 2 \text{ V}.$$

7. Закон разгалінавання токаў (Кірхгофа).

У кожным пункце разгалінавання сума тых токаў, якія працякаюць, роўна суме токаў, якія адцякаюць. У паралельна злучаных галінах сілы току знаходзяцца ў адваротных адносінах да супраціўленняў, г. зн. (рыс. 5):



Рыс. 5.

$$i_1 R_1 = i_2 R_2, \text{ або } \frac{i_1}{i_2} = \frac{R_2}{R_1},$$

$$I = i_1 + i_2; \quad \frac{i^2}{i_2} = \frac{R_2}{R_1}.$$

Прыстасаваны:

a) Дзельнік напружання (потэнцыёметр). Полясы элемента замыкаюцца на большае супраціўленне (рэостат)

у 200—600 Ω з рухомым контактам (рыс. 6); праз реостат увесь час цячэ невялікі ток у некалькі міліампэр. Напружанье элемента разъміркоўваецца па ўсім реостате. Калі злучыць два месцы супраціўлення, напрыклад яго канец і рухомы контакт, дык атрыманае напружанье будзетым меншае, чым меншае супраціўленне R_1 паміж пунктамі адгалінаванья.

Такім спосабам можна вельмі тонка регуляваць напружанье. Такі дзельнік напружанья часта ўжываецца пры катодных лямпах.

б) *Масток Уитстона* служыць для

дакладнага параўнання і вымярэння супраціўленняў. Ток ад элемента E (рыс. 7) можа ісьці як па вымерным дроце AB , так і праз супраціўленне R_x і R . Ад пункту C , паміж абодвумя супраціўленнямі, да коўзальнага па вымерным дроце контакта K ідзе провад з гальваномэтрам у ланцузе. Пры вымярэнні контакт перасоўваюць датуль, пакуль гальваномэтр у провадзе KC (мастку) не перастане паказваць ток.

Тады па закону Кірхгофа

$$\frac{R_x}{R} = \frac{a}{b}, \text{ або } R_x = R \frac{a}{b}.$$

У многіх выпадках, напрыклад, пры вымярэнні вадкіх супраціўленняў, прыходзіцца замест пастаяннага, току карыстацца токам змененым, які атрымліваецца, напрыклад ад зумэра; у такім выпадку замест гальваномэтра ў масток уключаюць телефон.


в) *Уключэнне супраціўленняў*. Калі два супраціўленні R_1 і R_2 уключаны пасылядоўна, дык агульнае супраціўленне R будзе:

$$R = R_1 + R_2.$$


Калі R_1 вельмі вялікае, а R_2 малое, дык значэнне мае пры пасылядоўным уключэнні галоўным чынам большае супраціўленне. У выпадку ж паралельнага ўключэння агульнае супраціўленне вылічаецца так:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2},$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$



Рыс. 6.



Рыс. 7.

Калі R_1 у даным выпадку вялікае, а R_2 вельмі малое, лык агульнае супраціўленне галоўным чынам азначаецца меншым супраціўленнем. Напрыклад: $R_1 = 100\Omega$; $R_2 = 1\Omega$;

$$R = 0,99\Omega.$$

На падставе гэтатага вылічваюцца так званыя „шунтавыя“ супраціўленныі вымяральныя прыборы.

8. Цеплавое дзеяньне току; цеплавы ампэрмэтр.

$$A = I^2 \times RW.$$

У кожным пункце свайго шляху ток разьвівае цяпло. Колькасць цяпла A , якая разьвіваецца ў 1 сэкунду, узрастает пропорцыянальна квадрату сілы току (I^2) і супраціўленню R данага проваду.




Рис. 8.

Прыстасаваньні: у лямпах начальнага, ахойных корках і цеплавых ампэрмэтрах. У гэтых ампэрмэтрах тонкі дрот AB награеца пры праходжанні току і падоўжваецца. Падоўжанне перадаеца праз ніткі CD і EF роліку R , прычым стрэлка Z , злучаная з ролікам, паварочваеца ўправа. Уся сістэма нітак нацягваеца пружынаю F (рис. 8). Награванне дроту не залежыць ад кірунку току, таму цеплавыя вымернія прыборы могуць аднолькава ўжывацца як для пастаянных, так і зменных токаў, а ў прыватнасці таксама і для токаў высокай частасці.

9. Хімічнае дзеяньне току (электроліз).

Калі электрычны ток ідзе праз раствор солі, напрыклад, меднага купаросу, то на падводзячых ток мэталёвых частках (электродах) адбываеца хімічны расклад адпаведнага раствору (рис. 9). Пры гэтым на адмоўным электродзе вылучаеца мэталь (напрыклад, медзь), на дадатным—кіслотная астача солі.

Калі электроды злучаны з элементам, апусьціць у калодзежную воду, дык на адмоўным электродзе будзе вылучацца газ (вадарод), а на дадатным электродзе можна заўважыць нязначнае




Рис. 9.

вылучэньне іншага газу (кіслароду). Такім спосабам можна вызначыць полюсы кръніцы току, напрыклад, гарадзкое сеткі.

Прыстасаваньі: гальванічнае нікеляванье, пасрэбранье і г. д., акумулятары, электралітычны дэтэктор, полосная папера.

10. Тэорыя іёнаў.




Ток праходзіць у вадкасці таму, што адна частка раскладзенае матэрыі перамяшчаецца да дадатнага полюса, а другая да адмоўнага. Колькасць матэрыі, што пры гэтым праходзіць, пропорцыйнальна колькасці пройдзеная электрычнасці.

Для растлумачэння гэтае звязы Фарадэй дапускаў, што электрычнасць роўнамерна разъмяркоўваецца на роўназначныя атомы або групы атомаў і што асобныя дадатна і алмоўна зараджаныя атомы, так званыя іёны, павольна рухаюцца да процілежных полюсаў (электроды) і гэтым утвараюць працяканье току. Яны аддаюць электродам свой зарад і ўзбуджаюць гэтым ток у зынешнім ланцузе. Пасля страты зараду іёны зноў ператвараюцца ў хімічныя молекулы і выяўляюцца ў выглядзе вылучанае на электродах матэрыі.

З прычыны таго, што цячэньне электрычнасці праз вадкасць адбываецца пры вельмі малым прыкладзеным напружанні, дык трэба дапусціць, што молекулы ў растворы ўжо перад гэтым часткова расчэплены на іёны (дисоцыяційная тэорыя Арэніуса).


11. Акумулятар.

a) *Сьвінцовы акумулятар* складаецца з дэльюх сьвіновых пласцінак *A* і *B*, пакрытых тонкім пластом сернікілага сьвінцу і апушчаных у разьведзеную серкавую кіслату. Калі ток ад батарэі *E* праходзіць ад пласцінкі *A* праз серкавую кіслату да пласцінкі *B*, дык з прычыны раскладу серкава-кіслаты сернікілы сьвінец на дадатнай пласцінцы *A* ператвараецца ў карычневы пепракіс сьвінцу, а на адмоўнай пласцінцы *B*— у шэры губчасты сьвінец (рыс. 10). Калі ток, які зараджае, выключыць, то на пласцінках выяўляецца розніца потэнцыялаў каля $2,5V$.





Рыс. 10. Заряд.

Калі абедзьве пласцінкі злучыць провадам S , дык з'яўляеца ток у кірунку ад A да B (рыс. 11). Гэты разрадны ток па кірунку процілежны зараднаму і зноў ператварае перакіс сывінцу і сывінец у серкавакіслы сывінец. Пры разрадцы напруженне паступова спадае з $2 V$ да нуля, і акумулятар разраджаецца. Пры разрадцы да $1,8 V$ акумулятар трэба зноў зарадзіць.



Рыс. 11. Разрад.



б) У шчолайных акумулятарах у раствор едкага калі апушчаны дзъве тонкія рапшоткі з сталёвае бляхі, з якіх адна запоўнена вокісам жалеза, другая вокісам никелю. У часе зарадкі ўтвараецца перакіс никелю і жалеза, і ўзынікае розыніца напруження $1,2 V$.

в) Зарадку акумулятараў прасцей за ўсё рабіць, карыстаючыся токам асьвятляльнае сеткі (калі ток пастаянны), уключаючы ў выглядзе супраціўлення лямпы напальвання. Звычайна

зародны ток зазначаецца на накліцы, прыкленай у сярэдзіне або знадворку накрыўкі скрынкі акумулятара. Для разылку адпаведнага лямпавага супраціўлення трэба з'яўрнуць увагу, што пры напруженіні ў $220 V$ вугалёвая лямпачкі ў $25, 40, 60, 75$ і $100 W$ спажываюць адпаведна $0,11, 0,18, 0,27, 0,34$ і $0,45 A$. Пры напруженіні ў $110 V$ спажываецца ток прыблізна ў два разы большы.

12. Магутнасць электрычнага току.

Адзінка вымярэння ват; 736 ват = 1 коянскай сіле (*к. с.*); 1000 ват = 1 кілевату (*kw*).

Награваючы провады, утвараючы хімічнае раскладанне соляй, верцячы электрарухавікі, награваючы дрот і г. д., ток вытварае работу. Магутнасць электрычнага току, г. зи. работа, якая вытвараецца ў 1 сэкунду, тым большая, чым большая кол'касць электрычнасці (г. зи. лік ампэр), што працякае ў сэкунду, і чым вышэй прыкладзене да прыбора, які спажывае ток, напруженне (г. зи. лік вольт). Магутнасць току роўна здабытку *вольтамперы* і называецца *ватам*. Работа электрычнага току ў ватгадзінах атрымаецца, калі магутнасць (у ватах) памножыць на час (у гадзінах).

13. Уключэнне вольтметра, амперметра і ватмэтра.


Для непасрэднага вымярэння магутнасці служаць ватмэтры, для падліку ватгадзін—электрычныя лічыльнікі.

Да машины паставяна току M з напружаньнем у 110 V далучаны дэйве лямпы напальваннія (L). Трэба вызначыць напружаньне, сілу і выдатак току (у ватах) у лямпах.

Амперметр A уключаецца ў ланцуг галоўнага току (рыс. 12), вольтметр уключаецца паралельна; у ватмэтры яго нярухомая шпулька ab уключана пасылядоўна ў ланцуг галоўнага току, а рухомая шпулька cd прыключана паралельна. Калі вольтметр паказвае 110 V , амперметр $0,5\text{ A}$, дык паказаньне ватмэтра 55 V .

Калі кілёват-гадзіна каштуе 15 кап , дык дзесяцігадзінае гарэніе абедзвюх лямп абыходзіца:

$$\frac{55 \cdot 10 \cdot 15}{1000} = 8,25 \text{ кап.}$$




Рыс. 12.

14. Магнітныя сілавыя лініі.


Калі магніт накрыць аркушам паперы, на які насыпаець жалезнага пілавінья, дык пілавінъе разьмесціцца дакладна па кірункай магнітных сілавых ліній (рыс. 13). У стрыжнявога магніта дугападобныя сілавыя лініі накіраваны ад паўночнага да паўднёвага полюса. Лініі гусьцейшыя ля полюсаў, дзе найбольшая сіла магнітнага поля.

Калі паднесці кавалак мяккага жалеза да полюсу падковова падобнага магніту, дык з прычыны зьмены разьмеркаваннія сілавых ліній жалеза таксама набывае магнітны ўласцівасці (рыс. 14). Супроць



Рыс. 13]

2. Асновы радиотехники.



паўночнага полюсу, утвараецца паўднёвы полюс, супроць паўднёвага полюсу—паўночны. Ад намагнічаных канцоў жалеза (якара) выходзяць новыя магнітныя сілавыя лініі, якія ўзмацняюць магнітнае поле. Лініі робяцца тым гусьцейшыя, чым бліжэй набліжаюць жалеза да магніта. Калі якар непасрэдна вакладзен на полюсы, дык амаль усе сілавыя лініі праходзяць у сярэдзіне якара, і мы атрымоўваем замкнёны магніт.

15. Магнітнае поле электрычнага току.

Кожны провад, па якім цячэ ток, утварае вакол сябе магнітнае поле, у якім магнітная стрэлка заўсёды імкнешца стаць пэрпэндыкулярна да кірунку току (рыс. 15). Такім чынам магнітных сілавых ліній ў гэтым выпадку звязуляючыя колцамі, разьмешчанымі пэрпэндыкулярна да кірунку току. Чым мацнейшае магнітнае поле, тым гусьцей будуть размешчаны сілавыя лініі.





Рис. 15.

16. Адхіленыне магнітнае стрэлкі.

Калі перасоўваць провад, па якім цячэ ток, у роўніцы, паралельнай магнітнай стрэлцы, дык *адхіленыне стрэлкі* тым больше, чым большая сіла току. Дзеля гэтага па вугле адхіленыня стрэлкі можна вымяраць сілу току (тангенс—бусоль).

Кірунак адхіленыня азначаецца па ампэравым правіле плаўца: для чалавека, які плыве ўздоўж току і глядзіць на стрэлку, паўночны полюс стрэлкі адхіліцца ўлева (рыс. 16).




16

17. Соленоід (шпулька).

Магнітныя сілавыя лініі ад драцяное съіралі (соленоід), якую абцякае ток, ідуць таксама, як у стрыжнявым магніце (рыс. 17).

На абодвух канцох



17

съіралі знаходзяцца полюсы *N* і *S*. Паўночны полюс знаходзіцца на тым канцы шпулькі, дзе рух току для назіральніка эдаецца супроць гадзіннікамавай стрэлкі. Магнітнае сілавое


поле і пропорцыянальны яму лік сілавых ліній (H), што праходзяць у сярэдзіне шпулькі праз 1 см, тым большы, чым большая сіла току (I) і лік віткоў $\frac{N}{l}$ на сантимэтр даўжыні шпулькі.

Для ўнутранога поля шпулек, даўжыня якіх прыблізна ў 20 разоў большая за дыямэтр, сапраўдна наступная формула:


$$H = 5 \frac{IN}{l}.$$

18. Электрамагніт і малаточкавы перарывальник.

Калі ў сярэдзіну шпулькі ўнесці *сардэчнік з мяккага жалеза*, дык апошні пры праходжэнні току ў шпульцы сам намагнічаецца і лік магнітных ліній, якія выходзяць са шпулькі, павялічваецца ў шмат разоў (электрамагніт) (рыс. 18). Калі полюсы электрамагніта замкніць якарам з мяккага жалеза, дык прав сардэчнік



Рыс 18.



Рыс. 19.

сілавых ліній праходзіць прыблізна ў 200 разоў больш, чым у выпадку парожняе шпулькі.

Прыстасаваньні: электрычны званок, аўтоматычны перарывальник, аппарат Морзэ, Рэле.

Аўтоматычны перарывальник, або зумэр, служыць для хуткага аўтоматычнага перарывання і замыкання току. Ток ад элемента E (рыс. 19) праз контакт K па сталёвой пружкай пружыне P з малаточкам на канцы, і па абмотцы сардэчніка M зноў да элемента. Сардэчнік намагнічаецца, прыцягвае малаточак і разрыввае ланцуг калі контакта K ; у гэты момант сардэчнік зноў размагнічаецца, сталёвая пружына з малаточкам варочаецца ў адходнае становішча і аднаўляе контакт, ток і зноў замыкаецца, і ўвесы процэс аднаўляецца.

19. Электрамагнітныя вымяральныя прыборы.

Яны аснованы на вярчэньні магнітнае сгрэлкі, кавалачка мяккага жалеза або шпулькі пад дзеяньнем электрамагнітных сіл, якія залежаць ад сілы току. У рэзультате вярчэньня ўтвараецца процідзейная сіла і або паднімаецца пэўны цяжар, або закручваецца нітка, або заводзіцца спіральная пружына. Система прыводавіца да роўнавагі, калі сіла, якая адхіляе і сіла процідзейная (напрыклад кручэньне) уроўніваецца. Велічыня вярчэньня адлічваецца па стрэлцы, якая рухаецца па шкале; у чулых гальванометрах адлік робіцца па вярчэньню маленькага люстэрка на закручанай нітцы, якое наглядаецца пры дапамове зрокавай трубы.

Гэтых вымяральныя прыборы калібруюцца па раўнаньнем з дакладным амперааметрам. Ужываюцца наступныя тыпы прыбораў:


a) Прыбор з мяккім жалезам. Унутры драцяное шпулькі знаходзіцца пласцінка з мяккага жалеза P , якая можа вярцецца разам са стрэлкаю Z (рыс. 20). Пласцінка ўцягваецца ў сярэдзіну шпулькі тым больш, чым мацней ток, які працякае па шпульцы: шкала такога прыбора няроўнамерна, уплыў знадворных магнітных палёў нязначны, чуласць яя вельмі вялікая. Прыборам можна

карыстацца і для вымярэння змененага току да 500 пэрыодаў, бо пры змене, кірунку току магнітнае поле шпулькі і індуктаваны ў жалезе магнэтызм адначасова змяняюць свой кірунак.

b) Гальванаскоп складаецца з рамкі, абмотанае дротам, у сярэдзіне якое знаходзіцца магнітная стрэлка, якая звычайна верціца ў горызонтальнай роўніцы. Прыбор служыць толькі для выяўлення току і азначэння яго кірунку. Уключачоцы падобны прыбор у ланцуг пасылядоўна з элементам, можна правяраць правільнасць і цэласць правадоў.

Калі злучыць полюс элемента і вольны канец гальванаскопа з якім-небудзь прыборам (шпулька, телефон, кондэнсатор і г. д.), дык адхіленне стрэлкі гальванаскопа пакажа што ланцуг спраўны. Калі ж стрэлка застаецца ў спакоі, дык значыць ланцуг разарваны.

c) Гальваномэтр утвараецца звычайна дзвівома паралельна стаячымі шпулькамі, між якімі на тонкай нітцы вісіць маленькі магніт. Для дакладнага вымярэння невялікіх адхіленняў магніта на нітцы прымацавана маленькае люстэрка. Супроць люстэрка на вялікай адлегласці знаходзіцца шкала з падзеламі, якая адбіваецца ў люстэрку. Гэтае адбіцце наглядаецца пры зрокавую трубу.




Рыс. 20.

2) Прыборы з вярчальнай шпулькаю.

Такія прыборы аснаваны на тым, што рухомая шпулька, якую абцякае ток, імкненца ў магнітным полі стаць іерпэндыкулярна да сілавых ліній. Істотная частка прыбора—шпулька D , якая лёгка вердзіца паміж полюсамі сталёвага падковападобнага магніта і злучана са стрэлką Z (рыс. 21). Ток падводзіца і адводзіца пры дапамозе тонкіх сьпіральных пружын a і b . Знешнія магнітныя сілы мала ўпłyваюць на паказаныні гэтых прыбораў, шкала іхняя роўнамерная, чуласць дасягае да $\frac{1}{100000} \text{ mA}$.


Прыборы ўжываюцца толькі для пастаяннага току. Урадытэхніцы такія міліампэры з вярчальнай шпулькаю ад 0 да 10 mA неабходны для вымярэння аноднага току прыймальных лямпаў.

3) Вольтметр мае такую самую конструкцию, як і ампэрметр, але забясьпечан вялікім дадатковым супраціўленнем. Прыбор градуяваны на ў амперах, а на шкале азначаны здабыткі сілы току на супраціўленніе, адпаведныя вольтам. Калі напрыклад супраціўленне $R = 200 \Omega$ і пры пэўным ставовішчы стрэлкі праз прыбор ідзе ток у $0,05 \text{ A}$, дык на адпаведным месцы шкалы ставіцца $2000 \cdot 0,05 = 10V$. З прычыны вялікага супраціўлення пры вольтметры праходзяць толькі слабыя токі; уключающа ён паралельна апарату, які спажывае ток.



Рыс. 22.

лівае рух, накіраваны перпэндыкулярна да кірунку сілавых ліній. Кірунак руху вызначаецца ў кірунках сілавых ліній і току пры дапамозе правіла левае руки. Калі ўказальны палец лівае



Рыс. 21.

20. Рухомы праваднік у магнітным полі.

Між полюсамі N і S магніта вісіць рухомая металёвая палоска B , канцы якое злучаны з полюсамі элемэнта E (рыс. 22). Калі ад націскання ключа T ланцуг замыкаецца, дык палоска атрымлівае рух, накіраваны перпэндыкулярна да кірунку сілавых ліній. Кірунак руху вызначаецца ў кірунках сілавых ліній і току пры дапамозе правіла левае руки. Калі ўказальны палец лівае

рукі тримаць у кірунку магнітных сілавых ліній, сярэдні палец—у кірунку току, то выцягнуты вялікі палец пакажа кірунак адхілення палоскі.


Прыстасаваны: струны гальваномэтр, істужкавы гучнагаварыльник.

21. Асноўны досьлед індукцыі.

Ва ўстаноўцы папярэдняга досьледу замест элемэнта ўключчаецца гальваномэтр. Калі рухаць палоску, перпендыкулярна да сілавых ліній, дык гальваномэтр выявіць імгненны ток, так званы індуктаваны ток. Калі рухаць палоску ў процілежным кірунку, то ўзынікае ток, процілежны па кірунку.

Прыстасаваны: істужкавы мікрофон.

Кірунак індуктаванага току вызначаецца з кірунку сілавых ліній і кірунку руху—па правілу правае рука (рыс. 23). Калі ўказальны палец тримаць уздоўж сілавых ліній, а выцягнуты вялікі палец у кірунку руху, дык сярэдні палец пастаўлены перпендыкулярна да далоні, пакажа кірунак атрыманага індуктаванага току.



Рыс. 23

Электрарухавая сіла, якая выклікае індуктаваны ток, тым большая, чым мацнейшае магнітнае поле і чым хутчэй рухаюць праваднік у полі; гэта значыць чым большы лік N сілавых ліній ён перасякае ў сэкунду. Калі ў сэкунду перасякаецца $10^8 = 100$ мільёнаў сілавых ліній, дык на канцох правадніка ўзынікае розыніца напружання роўная 1 V. Прыклад: у полі электрамагніта, у якім праз 1 см^2 праходзіць 50000 сілавых ліній, рухаецца праваднік даўжынёю ў 10 см , які робіць у $0,05$ сэкунды шлях у 10 см , перпендыкулярна да сілавых ліній. Напружанне на канцох правадніка ў такім выпадку будзе:

$$E = \frac{50\,000 \cdot 10 \cdot 5}{10^8 \cdot 0,05} = 0,5 \text{ V.}$$


Індуктаванае напружанне можна значна павялічыць, калі замест аднаго вітка рухаць у магнітным полі некалькі віткоў дроту. Напружаныні, якія наводзяцца ў паасобных віткох, складваюцца накшталт да таго, як складваюцца напружаныні пасылідоўна ўключаных элемэнтаў.

22. Далейшыя індукцыйныя досьледы.

a) Калі да нярухомае драцяное шпулькі хутка наблізіць магніт, дык узынікае індуктаваны ток (рыс. 24). При хуткім аддаленіні атрымліваецца індуктаваны ток адваротнага кірунку.

б) Нярухомы магніт усярэдзіне шпулькі не выклікае ніякага індукцыйнага дзеяння, але калі да магніта наблізіць кавалак мяккага жалеза або аддаліць яго ад магніта, дык індукцыйны ток ізноў зьяўляеца (прынцып тэлефона).

в) Калі ў аднай (першаразовай) з дзвіюх шпульек, разъмешчаных побач, або ўкладзеных адна ў адну, замыкаць або размыкаць ток, дык у другой (другаразовай) шпульцы зьяўляеца ток.



Рыс. 24.


23. Тэлефон.

Непасрэдна поблізу полюсаў N_1 і N_2 двух сталёвых магнітаў разъмешчаны тонкія гнуткія пласціны (M_1 і M_2) з мяккага жалеза. Паўночныя полюсы магнітаў абкружаны драцянымі шпулькамі P_1 і P_2 , злучанымі адна з адною.

Калі перад мэмбранаю M_1 гаварыць, дык яна прыходзіць у ваганыне, прычым хутка зьмяняеца адлегласць яе ад полюсу P_2 (рыс. 25).

Дзякуючы гэтаму ў шпульцы P_1 зьяўляюцца індукцыйныя токі, якія ідуць да шпулькі P_2 , пазменна то ўзмацняючы, то паслабляючы магнэтызм N_2 . У рэзультате мэмбрана M_2 будзе ў дакладнасьці паўтараць ваганыні мэмбранны M_1 . Гэтыя ваганыні праз паветра перадаюцца вуху і ў залежнасьці ад працягласці і формы ўспрымаемаюцца як музыкальныя гукі, слова і шум.


Супраціўленыне звычайных тэлефонаў гарэдзкіх тэлефонных сетак ад 100 да 200 Ω . Для прымання пры бяздротавым тэлеграфаваныні і тэлефонаваныні, дзе прыходзіцца мець справу з



Рыс. 25.

токамі, значна слабейшымі, патрабуюцца тэлефоны з вялікаю сколькасцю віткоў, адкуль паходзіць вялікае супраціўленне іх

ад 1000 да 4000 Ω . Чуласць тэлефона вельмі вялікая. Для прымання гутаркі ў нізкаомных тэлефонах з невялікім супраціўленнем дастаткова зьяўляецца сіла току ў сярэднім каля $\frac{1}{10} mA$, для высокаомных тэлефонаў $\frac{1}{100} mA$.



Рыс. 26.


Чтнэтызм сардечнікай занадта слабы. У такім выпадку для ўзбуджэння магнітаў трэба загадзя наладыць больш высокое напружэнне (ад 6 да 10 V).

Больш чулы спосаб дасыльданьня тэлефонаў пры дапамозе хвалімера і дэтэктара апісан у § 70.

24. Мікрофон.

Мікрофон складаецца з вугалёвага контакта K (напрыклад вугалёвае палачкі, якая вольна сядзіць паміж дзвівома вугалёвымі пласцінамі), які заходзіцца на ўнутраным баку тонкае драўлянае мэмбранны M ; праз гэты контакт ідзе ток ад элемента (рыс. 27). Калі перад мэмбранай гаварыць, дык вугалёвы контакт робіцца то больш моцным, то больш слабым у такт з надыходзячымі гукавымі хвалімі. Пры гэтым змяняюцца супраціўленні контакта і сіла току ў ланцузе элемента.

Гэтыя ваганыні току перадаюцца прости або індукцыйна пры дапамозе дзвівюх індукцыйных шпулек (трансформатора T_p) на аддалены прыимальны тэлефон T , дзе і ўспрымаюцца ў форме гуку. Аб модуляцыі мікрофонам тэлефоннага перадавальніка гл. § 124.




Рыс. 27.


25. Іскравы індуктар.

Іскравы індуктар служыць для ператварэння току нізкага напружанья і вялікае сілы ў ток высокага напружанья і малое сілы. Ён складаецца з першаразовае шпулькі P з невялікім лікам віткоў з тоўстага дроту і сардечніка з пучка мяккага жалезнага дроту (рыс. 28).

Перад сардечнікам знаходзіцца аўтоматычны перарывальник H (вагнераўскі малаточак), пры дапамозе якога ток ад элемэнта E пазъменна замыкаецца і размыкаецца. Над першаразовою шпуль-



Рыс. 28.



Рыс. 29.

каю размешчана другаразовая шпулька S з вялікім лікам віткоў тонкага дроту. Пры кожным замыканні і размыканні першаразовага току ў другаразовай шпульцы ўзьнікае кароткі індукцыйны ток высокага напружанья. Размыканье току адбываецца хутчей, як замыканье (рыс. 29); дзеля гэтага напружанье размыкання большае, як напружанье замыкання. Такім чынам у другаразовай абломотцы пераважае ток аднаго кірунку. Адносіны першаразовага напружанья да другаразовага роўны адносінам ліку віткоў першаразовае абломоткі да ліку віткоў другаразовае абломоткі. Другаразовы ток у такіх-жых адносінах меншы за першаразовы. Лік ват у абедзвюх абломотках аднолькавы.

Прыклад:

Першаразовая абломотка:

6.1A;

Другаразовая:


$$30\,000 \text{ } V \cdot \frac{2^1}{10\,000} \text{ } A.$$

Напружаныя ў 30 000 V даволі каб атрымаць іскру ў 1 см даўжынёю.

26. Самаіндукцыя.

Пры ўзмацнені або паслабленыні, замыканыні або размыканыні току, узьнікальныя або зынікальныя сілавыя лініі, перасяжаючы праваднік, выклікаюць ЭРС у самым правадніку. Гэтая ЭРС

заўсёды супроцьдзейнічае зъмене току, г. зи. яна замаруджвае хуткае нарастанье або, наадварот, спаданье сілы току (рыс. 30). Калі ланцуг перараваць, дык на канцах проваду разаўеца напружанье размыкання, якое можа выклікаць іскру (рыс. 31).



Рыс. 30.

Рыс. 31.

ЭРС самаіндукцыі залежыць ад хуткасці зъмены сілы току ў сэкунду і ад коэфіцыента самаіндукцыі L , які вызначаецца формай і лікам віткоў дроту:

$$E = L \cdot \frac{\text{зъмена току}}{\text{у сэкунду}}$$

Коэфіцыент самаіндукцыі L значна ўзрастае, калі ў шпульку ўвесыці жалезны сардечнік. Коэфіцыент, роўны адзінцы, мае тая шпулька, у якой пры зъмене току на $1 A$ у сэкунду ўзынікае ЭРС, роўная $1 V$. Гэтая адзінка самаіндукцыі носіць назыву „генры“. Побач з гэтаю вельмі вялікаю адзінкай самаіндукцыі ўжываецца яшчэ другая адзінка самаіндукцыі, якая выражается ў сантиметрах.

1	генры	=	$1\ 000\ 000\ 000$	$cm = 10^9\ cm$
1	мікргенры	=	$1\ 000\ 000$	$" = 10^6\ "$
0,1	"	=	$1\ 00\ 000$	$" = 10^5\ "$
0,01	"	=	$10\ 000$	$" = 10^4\ "$
0,001	"	=	$1\ 000$	$" = 10^3\ "$


27. Страты ў шпульках.

Пры конструюваньні шпулек для прыёмальнікаў неабходна прымати пад увагу наступнае:

а) *Омічнае супраціўленне для токаў высокасці пашыраючыя галоўным чынам па паверхні праваднікоў, дык часта ўжываюць голы пасрэбраны провад. Нязначнае супраціўленне прахаджэнню токаў высокасці дае так званыя твары, гэта значыць провад, звязты з вялікага ліку тонкіх ізоля-*

ванных дротаў, якія павялічваюць паверхню дроту. Для аматарных мэт можна аднай карысташца простым медным дротам дыямэтрам ад 0,3 да 0,8 мм, ізоляваным шоўкам, папяровай ніткаю або эмалевым лякам.

б) Треба па магчымасці змяншаць уласную ёмістасць шпулькі. Кожная шпульна мае пэўную ёмістасць, якая залежыць ад разьмераў дроту і формы абмоткі. Такая ёмістасць (C) зьяўляецца цібы паралельна ўключанай да самаіндукцыі (L) шпулькі і таму можа даваць для токаў высокое частасці больш лёгкі шлях, чым сама шпулька (рыс. 32). У такім выпадку індукцыйныя ўласцівасці шпулькі практычна не праяўляюцца. Можа таксама здарыцца, што для пэўнае частасці, адпаведнай ўласнай частасці шпулькі (треба прыняць пад увагу, што ў шпульцы ёсьць самаіндукцыя і ёмістасць), адбудзецца рэzonанс току, прычым шпулька будзе рабіць вельмі вялікае супраціўленне прахаджэнню току. Урэшце ўласная ёмістасць шпулькі можа выклікаць ёмісныя сувязі, якія могуць рэзка скрыўляць процесы, залежныя ад індукцыйнае сувязі. Адсюль ясна, як важна зрабіць ёмістасць шпулькі як мага меншую. Да пэўнае ступені гэта дасягаецца так званаю бяз'ёміснаю абмоткаю:



Рыс. 32.


в) Ізоляцыя дроту і балванкі павінна быць найлепшай, бо дрэны матэр'ял зьяўляецца прычынаю значных дыэлектрычных страт, асабліва пры высокіх частасцях. У паветры ($\epsilon = 1$) гэтыя страты найменшыя, і таму для перадавальнікаў ужываюцца амаль выключна шпулькі з голага проваду з паветранай ізоляцыяй.

28. Шпулькі самаіндукцыі для перадавальнікаў.


г) Плоская съіраль (рыс. 33) робіцца з палосава медзі, замацаванае на крыжавіне засекамі, зробленай з дрэва або эбоніту. Уключэнне большае або меньшае яе часткі робіцца пры даламозе перастаўных або коўзальных контактав.

Плоскія съіралі ўжываліся раней досыць шырокія для іскравых перадавальнікаў.

д) Цыліндрычная съіраль (рыс. 34) з пасрэбанага меднага дроту або трубкі падтрымліваецца дзвюма горызонтальнымі драўляными або эбонітавымі планкамі. І тут уключэнне рознае колькасці віткоў шпулькі робіцца пастаяннымі або накладнымі заціскамі.



Рыс. 33.



Рыс. 34.

У апошні час цыліндрычна съпіраль часьцей ужываецца для շароткахавальных перадавальнікаў і прыймальнікаў і звычайна робіцца, калі не патрэбныя вялікія разьмеры, вольна стаячу, з паветранай ізоляцыяй.

Для зьмененне сувязі дэльюх цыліндрычных шпулек раіца меншую з іх рабіць у форме вярчальнае навокал восі, пэрпендыкуляряне да восі большае шпулькі. Найбольш важнымі відамі шпулек самаіндукцыі для прыймальнікаў будуть наступныя.

29. Шпулькі самаіндукцыі для прыймальнікаў.

Пастаянныя шпулькі. Найбольш пашыраны і лягчэй за ўсё рабіцца цыліндрычныя шпулькі з аднарадаваю абломткаю (рыс. 35) ізоляваным дротам ($0,3-0,8$ мм); цыліндр можа быць картонным, дыямэтрам не менш за 5 см. У многапластовых шпульках, напрыклад, для доўгіх хвалаў (ужываюць бяз'емісную абломтку па схэмі (рыс. 36).

Потым трэба адзначыць плоскую шпульку. Яна намотваецца на балванку паміж дэльюма шайбамі, якія знаходяцца ёні невядомай адлегласці ад другое ($1-2$ мм) так, што побач укладаецца толькі некалькі віткоў. Калі намотванне скончана, балванку і шайбы асьцярожна вымаюць і шпульку падклейваюць шэлякам і ізолявалнаю істужкаю. Канцы абломткі добра падвесыці да вілак, якія моцна злучаны са шпулькаю.


Для вырабу малаемісных шпулек адлегласць паміж суседнімі віткамі павялічваецца з уводам дроту зігзагамі праз штыфты, чым дасягаецца памяншэнне ўласнае ёмістасці. У залежнасці ад разьмяшчэння штыфтоў адразыніваюцца:

1. Абломтка па радиальна на разьмешчаных штыфтох:


Шпулька кошыкавага пляценія без падтрымкі. Каркас для намоткі складаецца з круглае шайбы таўшчынёю ў 1 см, дыямэтрам у $4-6$ см, па акружыне якой ўстаноўлена нацотная колькасць $9, 11, 13$ і г. д. штыфтоў (рыс. 37). Дрот таўшчынёю ў $1-2$ мм аплітаецца як двошыкі то над, то пад штыфт. Пасля намотвання патрэбнае колькасці віткоў апошня звязываюцца шаўковымі ніткамі, штыфты і шайбы вымаюцца

Шпулька, якая вольна тримаєцца, можа быць потым замацавана на палосцы эбоніту і забясьпечана цокалем.


Для намотвання *составых шпулеек* (рис. 38) карыстаюцца балванкаю з падвойным радам цывічкоў, набітых у няцотным ліку на балванцы. Дрот намотваеца зізгагамі паміж такіх цывічкоў (напрыклад A і B) і такім парадкам, што кожны раз адзін цывічок прапускаеца і наступны рад дроту ідзе



Рыс. 37.



Рыс. 38.



Рыс. 39.


ўжо па іншых цывічкох. Такім чынам атрымліваеца скразная абломтка з малою ёмістасцю.

Для розных інтервалau даўжынь хвалаю таія шпулькі і робяцца рознае велічыні. Інтервал дасягненых даўжынь хвалаю азначаеца, апрача велічыні шпулькі, і зменнымі кондэнсаторам, злучанымі з ёю. На продажных шпульках такога тыпу (рис. 39) абазначаны лік віткоў.

2. Шпулькі на штыфтах, паралельных да восі.

Дроцік намотваеца зізгагамі навакол штыфтоў, разъмешчаных на дошчачцы па круге, які мае каля 8 см у дыямэтры, агодна схэмам, паказанай на рис. 40. Пасля намоткі пажаданае колькасці віткоў іх звязваюць шаўковаю ніткаю і здымаютъ са штыфтоў.

Разумеецца, штыфты можна ўстановіць у два рады па двух концэнтричных кругах і весьці дрот вакол іх зізгагамі. Такім парадкам атрымліваеца шпулька, асабліва выгодная з прычыны малое свае ёмістасці для работы з кароткімі хвальмі.



Рыс. 40.

29

б) Шпулькі з самаіндукцыяй, якая зымляеца ступенямі. Звычайна—гэта цыліндырчыня шпулькі з адгалінаваньнемі, падведзенымі да контактаў (рыс. 41). Контакты могуць па чарзе замыкацца пры дапамозе вярчальнага правадніка з ручкай, лепш аднак замест коўзальнага контакта ўжываець гнёзды з штэпсэлем. Пераходам да непарыўнае зъменнае самаіндукцыі служыць распаўсюджаная шпулька з шыбрам (паўзунком). Ізоляваная драцяная цыліндырчыня шпулька ахована па ўтваральнай цыліндре; па гэтай ахованай лініі можа сълігацца контакт K , уключаючы розны лік віткоў паміж пачатковай клемай α і канчатковай β .

в) Непарыўна зъменная самаіндукцыі (варыёмэтры). Яны зайды складаюцца з дзвюю шпулек, якія можна перамяшчаць адну адносна другое (рыс. 42). Можна, напрыклад, дзве пасълядоўна ўключаныя шпулькі ўсоўваць адну ў другую.




Рис. 41.




Рис. 42. Варыёмэтр.

Калі кірунок абмотак у абеддзвюю шпульках адолькавы, дык найменшая самаіндукцыя роўная $L_1 + L_2$, атрымаецца, калі шпулькі аддалены адна ад другое, калі шпулькі зусім усунуты адна ў другую, атрымаецца найбольшая самаіндукцыя, роўная $0,8 \cdot L_1 \cdot L_2$. Калі шпулькі ўкладыці адна ў другую так, што кірункі абмоткі будуть процілежнымі, дык магнітныя палі часткаю ўзаемна нэутралізуюцца, і агульная самаіндукцыя будзе меншай, чым $L_1 + L_2$.


Прыбліжэннем і аддаленіем дзвюю плоскіх шпулек можна таксама дасягнуць непарыўнае зъмены самаіндукцыі.

Вельмі пашыраны прыборы з дзвюма цыліндырчынмі шпулькамі, з якіх адна можа паварочвацца ў сярэдзіне другое.


Калі такія пасълядоўна ўключаныя шпулькі стаяць пэрпэндыкулярна адна да другое, дык агульная самаіндукцыя мае сярэднюю величыню. Калі ўнутраную шпульку павярнуць так, каб абмотка ў абеддзвюю шпульках ішла ў адным кірунку (рыс. 43), дык атрымаецца найбольшая самаіндукцыя. Пры процілежным кірунку

абмотак шпулек (рис. 44) атрымліваецца найменшае значэнне самаіндукцыі.

Для таго каб граніцы зъмены варыёмэтра былі досыць шырокімі, трэба, каб паветраны зазор паміж зънешняю і ўнутраною абмоткаю быў як мага меншы, не перавышаючы 2—3 мм. Найбольш выгодная ў гэтых адносінах варыёмэтры, у якіх дрот намотан на шаравой калодцы (шараўы варыёмэтр).



Рыс. 43. Найбольшая самаіндукцыя.



Рыс. 44. Найменшая самаіндукцыя.

Аднак, з прычыны вялікае ўласнае ёмістасці, яны ўжываюцца толькі для вялікіх хваляў.


Асобную группу шпулек, якую з посьпехам ужываюць ва ўзмацняльніках высокай частасці, утвараюць:

2) *Шпулкі са слабым з надворным полем* і зъменшанаю дзеля гэтагамагчымасцю індукцыйнай сувязі. Магнітныя полі, якія дзейнічаюць з надворак, напрыклад з прычыны хваляў мясцовага перадавальніка, практычна ня могуць індуктуваць току ў падобных шпульках, бо ўзынікальныя індукцыйныя напружанні нэутралізуюцца. З падобных шпулек трэба адзначыць:

1. Колца вую шпульку, утвораную цыліндрычнай абмоткаю, сагнутай у форме колца, так што канцы абмоткі сыходзяцца ў адным пункце, адкуль выступаюць у з надворак. Сілавыя лініі поля, узбуджанага токам, праходзяць цалкам усярэдзіне шпулькі; яны нізе не могуць выступіць у з надворак.

2. Падвойная ці "восьмёрачная" шпулька (рис. 45) з двух суседніх парожніх цыліндраў, вакол якіх у форме восьмёркі прапладзены віткі дроту так, щто ўзынікальныя сілавыя палі пры прагаджэнні току ўзаемна зънішчаюцца.

Калі падвойная шпулька павінна служыць трансформаторам, дык першазовую абмотку мае толькі першая шпулька, другая застаецца вольнаю.



Рыс. 45.

30. Уключэнныне самаіндукцый.

Калі дэльце шпулькі ўключыць пасълядоўна, дык іхня самаіндукцыі складаюцца. У выпадку паралельнага ўключэння агульная самаіндукцыя L вылічаецца з паасобных самаіндукцый L_1 , L_2 па формулে:

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}.$$

Самаіндукцыя дэльце шпулец адноўлькае велічыні, уключаных паралельва, роўна палове самаіндукцыі адной з іх.

Калі шпулькі ўсунуты адна ў другую, дык простага складання самаіндукцый ужо няма і атрымоўваюцца велічыні большыя, да $0,8 \cdot L_1 \cdot L_2$.

31. Разылік самаіндукцый.

Самаіндукцыя аднарадовае цыліндрычнае шпулькі можа быць досыць дакладна вылічана па формулe:

$$L_{cm} = f \cdot \pi^2 \cdot n^2 \cdot D^2 \cdot l.$$

Прыклад:

$$n = 10;$$


$$l = 9 \text{ см};$$

$$D = 6 \text{ см};$$

$$\frac{l}{D} = 1,5;$$

$$f = 0,77 \text{ (рыс. 46);}$$

$$L_{cm} = 0,77 \cdot 10 \cdot 10^2 \cdot 6^2 \cdot 9 = 249\,480 \text{ см.}$$



Рыс. 46. Крыва для вызначэння коэфіцыента формы шпулькі.

Тут f так званы коэфіціент формы шпулькі, n —лік віткоў на 1 см даўжыні шпулькі, l —даўжыня шпулькі ў сантыметрах, D —дыямэтр шпулькі ў сантыметрах,

$$\pi^2 = (3,14)^2 = 10.$$

Коэфіціент формы залежыць ад адносін $\frac{l}{D}$ і можа быць знайдзены пры дапамозе кривой на рис. 46.

Задача, з якою прыходзіцца сустракацца на практыцы,— выраб данае самайндукацыі L з дроту пэўнага гатунку. Калі дасцца




Рис. 47. Крывая для вызначэння адносін даўжыні шпулькі да яе дыяметра пры заданай самайндукацыі.

дыямэтр шпулькі D , дык трэба, значыцца, вылічыць даўжыню шпулькі l . Для гэтага робяць так (на падставе апошняе формулы):

$$f \cdot \frac{l}{D} = \frac{L_{\text{см}}}{\pi^2 \cdot n^2 \cdot D^2}.$$

Прыклад:

$$L = 250\,000 \text{ см};$$
$$n = 10;$$
$$D = 6 \text{ см};$$

значыцца:

$$f \cdot \frac{l}{D} = \frac{250\,000}{10 \cdot 100 \cdot 216} = 1,16;$$

$$\frac{l}{D} = 1,5 \text{ (з рис. 47);}$$


$$l = 1,5 \cdot 6 \text{ см} = 9 \text{ см.}$$

На кривой рис. 47 знаходзяць значэнніе $\frac{l}{D}$, адпаведнае да-
лізенаму $f \cdot \frac{l}{D}$. Памнажаючы потым $\frac{l}{D}$ на D , знаходзяць шука-
ную даўжыню шпулькі l .

Для прыбліжанага вызначэння самаіндукцыі плоскіх шпульек
іх можна разглядаць як цыліндрычныя шпулькі; за даўжыню
трэба прыняць таўшчыню шпулькі, а за дыямэтр сярэдні ды-
ямэтр D віткоў плоскіх шпулькі. Лік віткоў n трэба аднесці
да 1 см таўшчыні шпулькі.

32. Вымярэнне самаіндукцыі.

Параўнаныне самаіндукцыі дзвююх шпульек можна зрабіць
карыстаючыся такою ж схемаю мастка, як і для вызначэння
супраціўлення (рис. 48). Шпулькі маюць апрача індукцыйнага



Рыс. 48.

ящэ і омічнае супраціўленне, якое трэба компенсаваць, уключа-
ючы дадатковыя без індукцыйных супраціўленняў. Дзеля гэтага пры
такіх вымярэннях карыстаюцца часам двумя вымернымі дротамі.
Адзін дрот AB служыць для ўраў-
наважвання індукцыйных супра-
ціўленняў ($2\pi nL$) шпулькі, якая
выміраецца, і другой шпулькі, якая
служыць эталёнам самаіндукцыі.

Другі вельмі тонкі дроцік CD служыць для выроўнівання оміч-
ных супраціўленняў у плятох мастка.

Калі омічныя супраціўленні выраўнены і самі па сабе на-
значныя, дык, знайшоўшы такое становішча паўзунка K_1 па дроце


AB , пры якім гук у тэлефоне мінімальны, можна прыблізна лічыць, што невядомая самаіндукцыя L_x азначаецца праз вядомую L адносінамі плеч дроту $\frac{a}{b}$ такім чынам:

$$L_x = L \cdot \frac{a}{b}.$$


Б. Зъменны ток і электрычныя машины.

33. Атрыманье зъменнага току.

Калі віток дроту H вярцець паміж палюсамі N , S электрамагніта, дык бакі вітка a і b , паралельныя да восі вярчэння, будуть перасякаць магнітныя сілавыя лініі (рыс. 49). Пры роўна-



Рыс. 49.



Рыс. 50.

мерным вярчэнні лік перасякальных ліній будзе правільна пэрыодычна то павялічвацца, то памяншацца. На канцох вітка H , злучаных з ізоляванымі адно ад другога колцамі m і n , узынікае такім чынам пэрыодычна зъменнае індукцыяне напружанье. Гэтае напружанье мае найменшую велічыню, калі роўніца вітка перыядыкулярна да сілавых ліній, і дроты a і b , рухаючы амаль паралельна да сілавых ліній (становішча I-III на рыс. 50). Найбольшае напружанье атрымоўваецца ў становішчах II і IV.

на рис. 50, калі віток стаіць паралельна да сілавых ліній, а драты a і b рухаюцца амаль пэрпэндыкулярна да іх.

Дрот a на шляху ад I да III рухаецца злева направа, а на шляху ад III да I, наадварот, справа налева. Згодна з тым, што сказана ў § 17, індуктаванае напружаньне ў пунктах I і III павінна змяняць свой кірунак.

Калі канцы вітка замкнуты дротам, дык па ім - пойдзе ток пэрыодычна зменнае сілы і кірунку (зменны ток). Пэрыодам зменнага току T называецца час, за які паўтараецца пэўнае значэнне току або напружаньне (рис. 51).

Лік пэрыодаў у сэкунду называецца частасцю (n). Калі, напрыклад, віток робіць 10 абаротаў у сэкунду, паміж двумя полюсамі, дык частасць $n = 10$.

Лік пэрыодаў у $2\pi (= 6,28)$ сэкунд называецца кругавою частасцю і абазначаецца ω (рис. 51).

І. Эфектыўнаю сілаю зменнага току ($i_{\text{эфф}}$) называецца сіла пастаянага току, які вылучае ў даным супраціўленні такую-ж колкасць цяпла, як і адпаведны зменны ток. Інакш кажучы, „магутнасць“ або „эфект“ данага зменнага току і эквівалентнага эфектыўнага павінны быць адолькавыя. Цеплавымі амперметрамі пры прахаджэнні зменнага току паказваецца як-раз эфектыўны ток.

34. Машыны зменнага току.

„Для таго, каб атрымаць зменны ток высокое частасці, на робячы занадта хуткага вярчэння, будуюць многаполюсныя машыны.“

Выступы па вярчальнай частцы машыны (роторы) абмітваюць дротам так, што полюсы пры прахаджэнні току робяцца пазъменна паўночнымі і паўднёвымі (рис. 52). Абмотка, у якой наводзіцца зменны ток, закладаецца ў пазы нярухомага якара (d) у непасрэднай блізкасці ад полюсаў ротора. Пры прахаджэнні пары полюсаў ротора калія абмоткі якара (a, b, c, d) з прычыны перасячэння сілавых ліній змяліяецца адзін пэрыод зменнага току. За час аднаго абароту паўстаете столькі пэрыодаў, сколькі пар полюсаў на роторы. Калі лік абаротаў ротора машыны у мінуту u , лік полюсаў p , дык частасць $n = \frac{u}{60} \cdot \frac{p}{2}$. Зменны






Рис. 52.

ток асьвятляльной сеткі звычайна мае частасць 50; для іскравых радыёперадавальникаў часццей ужываюць машыны зъменнага току з частасцю 500. Сустракаюцца два тыпы машын зъменнага току:

а) Машыны з чаргавальнымі полюсамі. На жалезную аснову з абмоткаю надзеты па канцох дэльце шайбы з выразамі, як паказана на рым. 53. Выступы загнуты скобападобна так, што выступы аднае шайбы прыпадаюць насупроць выразаў другое. Пры прахаджэнні ластаяннага току па абмотцы асновы, усе выступы аднае шайбы




Рым. 53.




Рым. 54.

робяцца паўночнымі полюсамі, выступы другое—паўднёвымі. Узбуджальны ток падводзіцца праз щоткі і прыймальныя колцы.

б) Машыны з аднайменнымі полюсамі (індуктарныя машыны). На роторы машыны ніякае абмоткі, па канцох індуктара *J* ёсьць выступы (рым. 54).



Рым. 55.



Рым. 56.

Узбуджальная абмотка *F* разьмешчана на нярухомай станіне машыны (рым. 55).

Верціцца толькі намагнічаны жалезны ротор *J* навокала абмотак якара *A*.

Адсутнасць коўзальных контактаў у гэтай машыне дае вялікую надзейнасць у работе.

Індуктарныя машины для току ў 500 перыодаў ужываюцца на невялікіх радыётэлеграфных станцыях.

Узбуджальны ток дастайляеца машинаю пастаянага току G , якую (рыс. 56), звычайна монтуюць на адной восі з машинаю зъменнага току. Рэгуляванье сілы ўзбуджальнага току, а значыцца і напружанье машины зъменнага току адбываецца пры дапамозе рэостата W .

35. Машины пастаянага току.

Для выпростиранья зъменнага току канцы вітка, які верціца ў магнітным полі, падводзяцца да дэзвюх узаемна ізоляваных палавін колца i і h ,—да так званага *комутатора*. Да комутатара

прыціскаюцца дэзве контактныя пружыны такім парадкам, што ў момант зъмены кірунку току (становішча I і III) яны пераходзяць з аднае палавіны колца на другую. Калі абедзіве пружыны замкнуць дротам, дык па ім праходзіць ток пастаянага кірунку, але перыодычна зъменне сілы (ніжня частка рис. 57). Ваганыні сілы току практычна згладжваюцца калі ўжываецца вялікі лік крыжавых віткоў, якія падводзяцца да колектара, падзеленага на вялікую колькасць (напр. на 32) частак.


На практицы ўзбуджальнаяя поясы зъмяшчаюцца ў сярэдзіне чугуннае станіны машины пастаянага току. Вярчальны якар становіцца сабою цыліндр, набраны з складзеных разам тонкіх жалезных лістоў. Магнітныя сілавыя лініі ў вялікай колькасці праходзяць праз якар ад паўночнага да паўднёвага полюса. Абмотка закладаецца ў пазы якара так, што наведзеная ЭРС усіх абмотак складаецца (так званая *барабанная абмотка*, рис. 58.)

Рыс. 57. 1 абарот.


Індуктаваная ў адной палавіне віткоў (абмотак) ЭРС падае дадатную электрычнасць да аднае шчоткі, тады як другая палавіна падае адмоўную электрычнасць да другое шчоткі.

Для ўзбуджэння магнітаў ток наведзены ў якары, адводзіцца ў абломкі электрамагнітаў (рыс. 59). Для пачатку работы досыць рэшткавага магнітызму магнітаў.

Пры вярчэнні якара спачатку ўзыкае вельмі слабы ток у абломкі якара, які ўзмацняе ўзбуджальнае магнітнае поле. Умоцненне такім парадкам поле выклікае ў



Рыс. 58. Схема барабаннае абломкі.



Рыс. 59.

сваю чаргу ўзмацненіе току ў якары і г. д. Такім чынам прычына ўзмацніе дзеянніе і наадварот да таго часу, пакуль ненастане стационарны атан (дынамаэлектрычны прынцып Вэрнэра Сімэнса, 1867).

36. Трансформатор зъменнага току (ператваральнік напружання)


Пастаянны ад пэўнай крыніцы ток нявысокага напружання пры дапамозе іскравога індуктара можна ператварыць у ток высокага напружання; такое-ж ператварэнне магчыма і ў адносінах зъменнага току. У гэтым выпадку сам ток па сваёй прыродзе першо-дычна зъмяніеца; загэтым тут няма патрэбы ў перарывальніку першаразовага ланцуга. Зъменны ток непасрэдна пускаецца ў першаразовую абломтку, і ў другаразовай абломкы ўзбуджаецца зъменны ток высокага напружання. Адносіны напружанняў у другаразовай і першаразовай абломтках вылічаюцца з адносін ліку віткоў абездзівюх абломтак.

Для концэнтрацыі магнітных сілавых ліній абломткі робяцца вакол замкнёнага жалезнага сардечніка, які складаецца з лісташвога жалеза і ізоляцыйных пракладак.


Гледзячы па тыпу сардечніка адразу ніяко трансформаторы з неразгалінаваным магнітным струменем (рыс. 60) і трансформаторы з разгалінаваным магнітным струменем.

На радыёстанцыях сярэдніе магутнасці ўжываюцца трансформаторы, якія ператвараюць напружанне зъменнага току ў 150—250 V у напружанне 5 000—8 000 V.

Ва ўзмацняльниках на прымальніках ужываюца маленькія трансформаторы з коефіціентам трансформацыі ад 1:3 да 1:20;



Рыс. 60. Стрыжневы трансформатар.




Рыс. 61. Бранявы трансформатар.

з прычыны вельмі вялікага ліку віткоў (5 000—20 000 у першазовай абмотцы) гэтыя трансформаторы маюць вельмі высокія омічныя і індукцыйныя супраціўленні.

37. Самаіндукцыя ў ланцузе зъменнага току. Індукцыйнае супраціўленне.

Калі праз шпульку, наматаную на сардэчнік з жалезных пруткоў (так званую дросельную шпульку), прапускаець зъменны ток,



Рыс. 62.

дык апошні паслабляецца ня толькі з прычыны омічнага супраціўлення шпулькі R , але і з прычыны процідзейнай электтра-рухавай сілы самаіндукцыі (L) (рыс. 62.).

Таму вось супраціўленне шпулькі для зъменнага току большае, чым для пастаяннага. Індукцыйнае супраціўленне шпулькі X_L , тым большае, чым большая самаіндукцыя L і чым большая кругавая частасць ω зъменнага току.

$$X_L = \omega L$$

Індукцыйнае супраціўленне X_L і омічнае R складаюцца ў так званае ўяўнае супраціўленне Z наступным чынам, і закон Ома набывае такую форму:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2},$$

$$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + (2\pi nL)^2}}$$

Прыклад вылічэння ўяўнага супраціўлення:

$$R = 1 \Omega,$$

$$L = 0,05 \text{ H},$$

тады для

$$n = 50, Z = 15,7 \Omega$$


для

$$n = 500, Z = 157 \Omega$$

Дросельныя шпулькі ўжываюцца для звышэння (дросэлявання) напружання зменнага току. Яны спажываюць менш энэргіі на награванне, бо омічнае супраціўленне такіх шпulek, абматавых таўстым медным дротам (так званыя дросельныя шпулькі), нязначнае. Аднак тут праяўляюцца яшчэ так званыя страты ў жалезе) на гістэрэзіс і віхравыя токі (кардечнік; гэтая страты можна зменшыць, ужываючы адпаленое жалеза і падзяляючы кардечнік на часткі. Калі

у ланцузе адначасова ідуць зменны і пастаянны токі, дык дросельная шпулька можа служыць у якасці вентыля; з прычыны нязначнага омічнага супраціўлення яна лёгка пропускае пастаянны ток і затрымлівае з прычыны вялікага індукцыйнага супраціўлення зменны.

Належыць звярнуць увагу на то, што пастаянны ток моцна нагрузкіе (магнітна) кардечнік дроселя і ў выніку гэтага самаіндукцыя памяняшаецца (рыс. 63). З гэтай прычыны трэба сячэнні скаленых кардечнікаў дроселя рабіць тым большым, чым большая нагрузкія пастаянным токам. Прыстасаваннем паветранага прамежку можна дасягнуць таго, што велічыня магнітнае індукцыі будзе далёка да насычэння.



Рыс. 63. I — стрыжнявы дросель.

38. Ёмістасць.

Адзінка вымярэння — фарада (F).

Ёмістасць C правадніка ёсьць адносіны колькасці электрычнасці Q , што знаходзіцца на правадніку да напружання V , якое атрымліваецца.

Ёмістасць правадніка залежыць ад яго разьмераў, формы і ад прыроды вакольных ізолятараў. Чым большая ёмістасць C

правадніка, тым меншае пры дадзенай колькасці C электрычнасьді Q напруженне V :

$$C = \frac{Q}{V},$$

$$V = \frac{Q}{C}.$$

Электрастычную адзінку ёмістасці має сфера радыуса 1 см; адоль, адзінка ёмістасці, якая называецца *сантымэтрам* ёмістасці. Практычная адзінка—*фарада* (у гонар Фарадэя). Фарада адпавядае ёмістасці такога правадніка, у якім пры падаванні аднаго кулона электрычнага зараду зьяўляецца напруженне ў 1 V.

1 Фарада (F)	$= 9 \cdot 10^{11}$	см	$= ($	900 мільярдаў см)
1 мікрофарада	$= 9 \cdot 10^5$	"	$= ($	900 000 см)
0,1 "	$= 9 \cdot 10^4$	"	$=$	90 000 "
0,01 "	$= 9 \cdot 10^3$	"	$=$	9 000 "
0,001 "	$= 9 \cdot 10^2$	"	$=$	900 "
0,0001 "	$= 9 \cdot 10^1$	"	$=$	90 "
0,00001 "	$= 9$	"	$=$	6 "

З другога боку:

$$1 \text{ см} = 1,11 \cdot 10^{-12} F \\ = 1,11 \cdot 10^{-6} \mu F$$

Для практычных пералікаў трэба заўважыць наступныя супадносіны ў круглых ліках:

100 см	$= 0,0001$	μF
250 "	$= 0,0003$	"
500 "	$= 0,0006$	"
800 "	$= 0,0009$	"
900 "	$= 0,001$	"
1 000 "	$= 0,0012$	"
2 000 "	$= 0,0024$	"

39. Кондэнсатары.

Кондэнсатары ўжываюцца для зборання вялікіх колькасцяў электрычнасьці. Яны складаюцца з дзвююх або большага ліку металёвых пласцінек, адлучаных паветрам, шклом, маслам, парапінам і г. д. (рыс. 64). Адна пласцінка зараджаеца дадатна, наступная—адмоўна.

Электрычныя сілавыя лініі ідуць ад дадатнай пласцінкі да адмоўнае. Ёмістасць C плоскага кондэнсатора з паверхній $O \text{ см}^2$, з адлегласцю d паміж пласцінкамі і дыэлектрычнай пастаяннаю Σ прамежнага пласта выразіца так:

$$C = \frac{\epsilon \cdot O \text{ см}^2}{4\pi \cdot d \text{ см}}$$

Дыэлектрычная стáлая для паветра 1, для эбоніту 2,8—4,2, для шкла ад 3 да 8, для сълюды 4—8, фарфуру 4,4, паперы 1,8—2,6, для парафінавага алею 2—2,3.

Калі ў кондэнсатары больш за дэльце пласъцінкі, як напрыклад у вярчальным зъменным кондэнсатары, дык ёмістасьць:


$$C = \frac{\varepsilon (m-1) O \text{ см}^2}{4 \pi \cdot d \text{ см}}$$

дзе m —лік пласъцінак.


Па гэтай формуле мы вылічым ёмістасьць вярчальнага кондэнсатара з 20 нярухомымі і 19 вярчальнымі паўкруглымі пласъцінкамі з радыусам у 4 см і адлегласцю 1 мм паміж пласъцінкамі (у паветры):

$$O = \frac{v^2 \cdot \pi}{2} = 8\pi;$$

$$C = \frac{38 \cdot 8 \cdot \pi}{4 \cdot \pi \cdot 0,1} = 760 \text{ см}^2$$



Рыс. 64.



Рыс. 65 і 66.

Адрозыніваюць наступныя формы кондэнсатараў:

а) Лейденскія банкі з унутраною і зънешняю абклад-


каю з станіолю на шкляной пасудзіне (рыс. 65). Банка вышынёю ў 30 см, дыяметрам у 10 см мае ёмістасьць прыблізна ў 1500 см². Банка ўжываюца галоўным чынам на перадавальных станцыях.

б) Папяровыя кондэнсатары складаюцца з лісткоў станіолю, пракладзеных парапінаванай або пратлущчанай паперай (рыс. 66). Папяровыя кондэнсатары робяцца з полос (істужак) паперы і станіолю. У тэлефоннай справе папяровыя кондэнсатары ёмістасьцю ў 0,5—8 мікрофард ужываюца як блёкіровачныя кондэнсатары.

в) Сълюдзянныя кондэнсатары. У іх станіолевыя лісточки адлучаюцца тонкімі пласъцінкамі сълюды. Яны маюць вялікую ёмістасьць при вельмі малым аб'ёме і вазе. Імі карыстаюца ў якасьці тэлефонных кондэнсатараў (ёмістасьць каля 1000 см²), а таксама для ўключэння ў ланцу́гі сеткі катодных лімпаў (ёмістасьць 200—300 см²).

Паветраныя кондэнсатары з нярухомымі пласъцінкамі часта ўжываюцца як сеткавыя кондэнсатары ў кароткахвалевых схемах з прычыны іх неўялікіх страт на гістэрэзісе.

г) Зъменныя (вярчальныя) кондэнсатары (рыс. 67). Складаюцца з систэмы нярухомых і систэмы вярчальных на супольнай восі паўкругавых латунных або алюмініевых пласцінак. Чым глыбей усунуты рухомая пласцінкі ў нярухомую, тым большая ёмістасць кондэнсатара.




Рыс. 67.

Адрозніваюць зъменныя кондэнсатары з паўкругавымі і ныркападобнымі пласцінамі.


У першых (рыс. 68 с) ёмістасць (C_f) пропорцыянальна вуглу адхілення (ϕ), што графічна азначаецца прамою лініяй (рыс. 69).

Пры ўключэнні, та-кога кондэнсатара з шпулькаю (вагальні контур) даўжыня хвалі контура (λ) узрастает па кривой (выгнутая ўгору парабола) разам з павяліченнем вугла адхілення (ϕ) кондэнсатара. З пры-




Рыс. 68. Розныя формы пласцінок.

чыны таго, што гэтая кривая спачатку ўзрастает вельмі крута, дык дыяпазон хваляў, якія прыкрываюцца ўжо пры невялікім



Рыс. 69. Кондэнсатар з паўкругавымі пласцінамі— ёмістасць узрастает па прамой.



Рыс. 70. Ныркападобны кондэнсатар— даўжыня хваляў узрасцяюць па прамой.

вугле адхілення, вельмі вялікі, так што дакладная наводка зьяўляецца вельмі цяжкою.

Гэты недахоп унікаецца ўжываннем ныркападобных пласцін (рыс. 68 в), конструяваных так, што даўжыні хваляў узрасцяюць пропорцыянальна павяліченню вугла адхілення (ϕ) кондэнсатара (рыс. 70) і тады ёмістасць узрастает пропорцыянальна квадрату вугла (ϕ), г. зн. у графічным паказе па параболе.

Ныркападобныя пласціны маюць яшчэ тую перавагу, што іх пачатковая ёмістасць прыблізна роўна 1 проц. максімальнае, тады як у кондэнсатах з паўкругавымі пласцінамі пачатковая ёмістасць роўна 5—10 проц. максімальнае (рыс. 69 і 70).

У метах дасягнення больш тонкае наводкі пры малых вуглох адхілення, ныркападобнымі пласцінамі прыдаюць больш адхонную форму (рыс. 68 а). Тады прамая лінія, якая выражает залежнасць паміж даўжынёй хвалі і вуглом адхілення кондэнсата, пераходзіць у параболу, але з выгнутасцю ўніз (рыс. 70 пунктырам).

У залежнасці ад уласнае ёмістасці, якая ўключаецца ў контур шпулькі, змяняеца залежнасць між вуглом адхілення кондэнсата і частасцю ваганьня, на якую наведзен контур, г. зн. змяняеца крывая, што паказвае графічна гэтыя суадносіны. У навейшых кондэнсатах гэтая крывая не залежыць ад шпулькі; частасць, ваганьню можа быць азначана непасредна на круглай шкале кондэнсата. Пры гэтым, каб улічыць уласную ёмістасць шпулькі, трэба толькі перасунуць нулявы пункт шкалы адносна кондэнсата на пэўны вугал, величыня якога (для кожнай шпулькі) азначана на шкале.

40. Уключэнне кондэнсатаў.

а) Паралельнае, уключэнне. Паверхні абкладак складаюцца, ёмістасць узрастае. Кожны паасобны кондэнсатар знаходзіцца пад поўным напружаннем (рыс. 71):

$$C = C_1 + C_2.$$

б) Пасълядоўнае уключэнне. Ёмістасць двух (або *n*) аднолькавых, пасълядоўных уключаных кондэнсатаў, роўна палове




Рис. 71.




Рис. 72.

(або *n*-ай частцы) ёмістасці асобнага кондэнсата; процідзеянне працівньюю іскраю адпаведна ў 2 (або ў *n* разоў) большае, бо кожны кондэнсатар нагружаны толькі наполоваю (або адпаведна *n*-ю часткаю) пакладзенага агульнага напружання (рыс. 72).

Калі кондэнсатары (C_1 і C_2) розныя, дык агульная ёмістасьць вылічаецца па формуле:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2},$$

або

$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

41. Ёмістасьць у ланцузе зъменнага току.

Калі ў ланцуг зъменнага току ўключыць кондэнсатар, дык ён будзе перыодычна пазъменна зараджацца і зноў разраджацца. З гэтае прычыны ў ланцузе ідзе ток, які дзейнічае напрыклад на нітку цеплавога ампэрметра. Сіла току пры гэтым тым большая, чым большая ёмістасьць кондэнсатара.

Кондэнсатар, прымерна кажучы, „прапускае“ зъменны ток, але ў выніку назапашвання электрычнасці ў кондэнсатары ўзынікае пэўнае ёміснае супраціўленне X_c , якое тым менш, чым большая ёмістасьць C і чым большая кругавая частасьць $\omega = 2\pi f$ зъменнага току:

$$X_c = \frac{1}{\omega C}.$$

Прыклад:

$$C = 1\mu F;$$

$$\text{для } n = 500 - R_c = 320 \Omega;$$

$$\text{для } n = 50\ 000 - R_c = 3,2 \Omega.$$

Таму токі высокое частасьці праходзяць праз кондэнсатар амаль бесъперашкодна. Ёміснае супраціўленне X_c складаецца з омічным R у так званае ўяўнае супраціўленне Z па формуле:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2}$$

і закон Ома прымае форму:


$$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

У ланцугох, у якіх адначасова праходзяць зъменны і пастаянны токі, можна перашкодзіць праходжанню пастаяннага току кондэнсатарам; праз яго аднак вольна праходзіць хутка зъменны ток. Напрыклад у тэлефонным кондэнсатары токі высокое частасьці праходзяць праз кондэнсатар, а пастаянны ток ідзе праз телефон.


42. Вымярэньне ёмістасьці.

Ёмістасьць становіць для зменнага току пэўнае супраціўленне $\frac{1}{\omega C}$, таму яе можна вымяраць, карыстаючыся схемаю мастка Уітсона (рыс. 73). Невядомую ёмістасьць C_x і ёмістасьць — эталён C зъмішчаюць у плячи мастка.

Да вымернага дроту AB далучаюць крыніцу зменнага току (напрыклад зумэр). У масток уключаюць чулы тэлефон. Вымярэньне складаецца з таго, што контакт K , перасоўваюць па



Рыс. 73.



Рыс. 74.

дроце да таго часу, пакуль сіла гуку ў тэлефоне на зробіцца мінімальнай. Тады:

$$\frac{1}{C_x} : \frac{1}{C} = a : b,$$

або

$$\frac{C}{C_x} = \frac{b}{a},$$

адкуль

$$C_x = C \frac{a}{b}.$$

Можна ўжываць і іншы спосаб (рыс. 74).

Адносіны $\frac{a}{p}$ бяруцца пастаянныі, але замест эталёна C уключаюць градуяваны зменны вярчальны конденсатор. Гэты спосаб ужываецца асабліва часта. Зъміняючы пункт далучэнняня між супраціўленнямі R_1 , R_2 , R_3 і г. д., можна дапасаваць масток для розных інтэрвалуў ёмістасьцяў. Па ўстаноўцы зменнага конденсатора і пры дапамозе градуяванай кривой аношняга назначаюць яго ёмістасьць.

Другі метод вымярэння ёмістасьцяй, прыгодны і для вымярэння самаіндукцый, апісан у § 71.

43. Самаіндукцыя і ёмістасьць у ланцузе зъменнага току.
Рэзонансавыя зъявы.

a) Самаіндукцыя і кондэнсатор уключаны пасълядоўна.
Калі ў ланцузе зъменнага току уключаны адначасова самаіндукцыя (L) і ёмістасьць (C), дык апрача омічнага супраціўлення праяўляеца толькі *разніца* індукцыйнага і ёміснага супраціўлення $(\omega L - \frac{1}{\omega C})$. Закон ома набывае такую форму:

$$I = \frac{E}{\sqrt{R + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}.$$

Адсюль мы бачым, што сіла току I набывае найбольшае значэнне ў тым выпадку, калі індукцыяне супраціўленне роўна ёміснаму, г.зн., калі:

$$I_{\max} = \frac{E}{R},$$


$$\omega L = \frac{1}{\omega C},$$

або

$$\omega^2 = 4\pi^2 n^2 = \frac{1}{C \cdot L},$$

$$n = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}.$$

Для гэтага выпадку мы атрымліваем, значыцца пэўныя суадносіны паміж частасьцю n або перыодам T зъменнага току і значэннямі L і C . Як будзе больш падрабязна паказана ў § 45, выраз $2\pi \sqrt{LC}$ азначае ўласную частасьць, або перыод ваганьня контура, складзенага з ёмістасці C і самаіндукцыі L . Такім чынам, узрастанье сілы току бывае ў тым выпадку, калі частасьць прыкладзенага зъменнага напружання n роўнай уласнай частасці контура, складзенага з L і C .



Рыс. 75.

Пасля дасягнення крытычнага частасці (n_c) сіла току зноў крута спадае (рыс. 75); тут заўважаеца рэзонанс току, які тлумачыцца тым, што ў пункце рэзонансу процідзейныя індукцыйныя і ёмістыя напружанні ўзаемна зыншчаюцца.

У радыётэлеграфнай тэхніцы гэтая схема ўжываецца з мэтай „вылавіць“ некаторую частасьць з раду іншых (так званых фільтры).

б) Самаіндукцыя і кондэнсатор уключаны паралельна. Гэтая схема ў процілежнасць папярэдній становішч асабліва вялікае ўяўнае супраціўленне зъмененнаму току пэўнае частасці. Калі напружканье крыніцы току роўна E , дык ток (i_1), які праходзіць праз самаіндукцыю:

$$i_1 = \frac{E}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

і ток (i_2), які працякае праз кондэнсатор C :

$$i_2 = \frac{E}{\omega C}$$

Абодва разгалінаваныя токі, злучаны разам, дадуць супольны ток I роўны:

$$I = \frac{E}{\sqrt{\frac{R^2 + (\omega L)^2}{\omega^2 L^2 \left[R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 \right]}}}$$


Гэты ток пры нязъменных значэннях C і L і малым значэннім імічнага супраціўлення будзе найменшым, калі:

$$\omega_k = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}$$

Спаданье і ўзрастанье сілы току (рыс. 76) пры прахаджэнні крытычнае частасці (n_r) будзе тым больш разкае, чым вышэй крытычнае ўяўнае супраціўленне, якое падлягае формуле:

$$Z = \frac{L}{RC}$$

Такім чынам для таго, каб Z было як мага большым, трэба браць L як мага большым, а R і C магчымайменшымі.



Рыс. 76.

Гэта трэба прыніць пад увагу пры конструкуяванні фільтра для пэўнае частасці (напрыклад мясцовага перадавальnika). Пры ўключэнні ў гэтую формулу дадзеныні рэzonанснае хвалі I і C атрымліваюць:

$$L = \frac{230.000 \cdot \lambda^2}{RC^2}$$

У выпадку $R = O$ (практычна неажыңыцәүнага) прыведзеная вышэй умова для крытычнае частасьці прыме выгляд:

$$\omega^2_k = \frac{1}{LC}$$

г. зн., што частасьць фільтра роўна ўласнай частасьці контура. Уяўнае супраціўленыне будзе тады бясконца вялікім.


44. Дросельныя і кондэнсатарныя ланцугі.

Фільтр, які складаецца толькі з аднае самайндукацыі і аднае ёмістасьці, не заўсёды здавальняе высокім запатрабаванням раздзялэнію. Тады пераходзяць да больш складаных схэм, якія складаюцца з некалькіх (дзвох—трох) контураў, уключаных пасълядоўна і наведзеных на розныя частасьці.


Дасыледуем адну частку (контур) ланцуга; будзем адразы-
ніваць:

a) *Дросельны ланцуг* з двух аднолькавых пасълядоўна ўклю-
ченых дроселяў (L) і мастка, у якім ўключан кондэнсатар (C).

Для спрошчання разыліку
примаем, што ѿмічнае супраціў-
леныне ў схеме вельмі малое.



Рыс. 77.



Рыс. 78. I — шпулькавы ланцуг,
II — кондэнсатарны ланцуг.

Калі кругавая частасьць зменнага току ω , дык уяўнае супра-
ціўленыне ўсяе схемы:

$$Z = \omega L (2 - \omega^2 L \cdot C)$$

Калі $L \neq C$ нязменны, дык Z залежыць ад кругавой частасьці ω
зменнага току; тады Z можа быць роўным нулю ў двух вы-
падках:

$$\omega = 0, \text{ і } \omega_k = \sqrt{\frac{2}{L \cdot C}}$$

Калі ω узрастает і перавышае ω_k , дык Z павялічваецца (рыс. 78,
крыжая I).

Дросельны ланцуг такім чынам не пропускае высокіх частась-
цяў, тады як частасьці ніжэй крытычнай (ω_k) паслабляюцца
вельмі нязначна, а пастаянны ток пропускаецца бесъперашкодна.

такім чынам L і C дросэльнага ланцуга павінны быць разълічаны. Так, каб значэнье ω_k было нязначным у параўнаньні з ω , г. зн.

$$\omega_k = \sqrt{\frac{2}{LC}} < \omega.$$

Разълічым ланцуг на пяць разоў меншую крытычную частасць (ω_k) .

Прыклад:

$$n = 100, \omega = 628,$$

$$\omega_k = 141,$$

$$\sqrt{L \cdot C} = \sqrt{\frac{2}{\omega_k}} = \frac{1,41}{141} = \frac{1}{100},$$


$$L_H \cdot C mF = \frac{1}{10^4}$$

або

$$L_H C mF = 100.$$

На практицы ўжываюць для дросэльных ланцугуў кондэнсатары ў $2-10 \text{ mF}$ і тады, згодна атрыманым адносінам, дросалі павінны быць парадку $50-10 \text{ H}$.

б) Кондэнсатарны ланцуг, складзены з двух пасълядоўна ўключаных кондэнсатару C з дросэлем L , уключаным у мас-ток (рыс. 79).



Рыс. 79.

Тады атрымліваецца таксама, як і вышэй, калі прыняць $R=0$, наступны выраз для ўяўнага супраціўлення схемы:

$$Z = -\frac{1}{\omega C} \left(1 - \frac{1}{\omega^2 L \cdot C} \right).$$

Для пастаяннага току ($\phi = 0$), Z бясконца вялікае і будзе роўным нулю пры:

$$\omega_k^1 = \frac{1}{\sqrt{2LC}}.$$

Найбольшае значэнне Z будзе мець пры:

$$\omega = \sqrt{\frac{3}{2L \cdot C}}.$$

Далей Z паступова змяншаецца (крывая II на рыс. 78). Кондэнсатарны ланцуг запірае, такім чынам, ніzkія частасці і пропускае высокія; яго дзеянне, такім чынам, процілежна дзеянню дросэльнага ланцуга.

В. ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ ВАГАНЬНІ Ў ЗАМКНЁНЫМ і АДКРЫТЫМ ВАГАЛЬНЫМ КОНТУРЫ. ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ ХВАЛІ.

45. Замкнёны вагальны контур.

Для атрыманьня зъменных токаў высокас частасці, якія патрэбны ў радыётэлеграфіі (напрыклад $n = 100\,000$), ужываюць замкнёны вагальны контур (рыс. 80). Ён складаецца з кондэнсатора C , самайндукуцыі L і іскравага прамежка F . Іскравы





Рис. 80.



Найбліжэйшае становішча маятніка.

Рис. 81.

прамежак злучан з індуктарам I , які зараджае кондэнсатор датуль, пакуль не праскочыць іскра.

Разрад кондэнсатора пры праскокваныні іскры мае вагальны харектар. Гэтыя ваганьні падобны да ваганьня маятніка.

Ia) Калі маятнік, падняты на вышыню h , апусьціць, дык ён падае з узрастальнай скорасцю да самага нізкага становішча.

Ib) Кондэнсатор, зараджаны да напруженія $+V$, разраджаецца пры праскокваныні іскры, прычым узынікае ток, які наступова ўзрастает (рыс. 81).

IIa) Маятнік праходзіць з максымальнаю скорасцю праз саме нізкае становішча і ў выніку інэрыціі пераходзіць на другі бок, зноў падымаючыся.

IIb) Ток дасягае свае найбольшыя сілы ў момант разраду кондэнсатора, але ў выніку шпулькі працягваеца далей, прычым кондэнсатор перазараджаецца ($-V$) (рыс. 82).


IIIa) Маятнік, зноў падняўшыся да вышыні h , пачынае падаць з узрастальнай скорасцю ў сваё саме нізкае становішча.

IIIb) Кондэнсатор, які перазарадзіўся, зноў разраджаецца, прычым узынікае ток узрастальнай сілы (рыс. 83).


IVa) Маятнік даходзіць да свайго становішча роўнавагі з найбольшою скорасцю і зноў у выніку інэрцыі падымаецца на пачатковую вышыню h .

IVб) У момант разраду кондэнсатора ток дасягае найбольшае сіллы і з прычыны самаіндукцыі шпулькі зноў пачынае зараджаць кондэнсатор да пачатковага стану (+V) (рыс. 84). Гэты процэс называюць электрычнымі ваганнямі.

У маятніка чаргующа імкненіні да спадання, пад'ёму і наадварот. У электрычных ваганнях зарад кондэнсатора (электрычнае сілавое поле) пераходзіць у ток (магнітнае сілавое поле), ток і зноў зараджае кондэнсатор і г. д.



Рыс. 83.



Рыс. 84.

46. Пэрыод ваганняў.

Пэрыод вагання маятніка тым большы, чым даўжэйшы маятнік, а іменна ён у 2, 3, 4 разы большы, калі маятнік у 4, 9, 16 разоў даўжэйшы.

Пэрыод электрычных ваганняў тым большы, чым большая ёмістасць і самаіндукцыя, а іменна пэрыод ваганняў у 2 або 3 разы напрыклад большы, калі ёмістасць або самаіндукцыя у 4 або 9 разоў большая.

$$T_{\text{сек.}} = 2\pi \sqrt{C_{\text{фарад}} \cdot L_{\text{генры}}}.$$

Прыклад:

$$L = 20\,000 \text{ см},$$

$$C = 1\,800 \text{ см},$$

тады


$$\begin{aligned} T &= 2\pi \sqrt{\frac{1800 \cdot 20.000}{9 \cdot 10^{11} \cdot 10^9}} = \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{36}{9 \cdot 10^{14}}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 6}{3 \cdot 10^7} = 1,25 \cdot 10^{-6} \text{ сек.} \end{aligned}$$

Пэрыод электрычных ваганняў вылічаецца па формуле Томсона $T = 2\pi \sqrt{CL}$, дзе C выражана ў фарадах, а L —у генры, пэрыод (T) у сэкундах.

2π (приблізна 6,28)—даўжыня акружыны з радыусам у адзінку.

47. Выяўленьне электрычных ваганьняў Фэдэрсэнам у 1857 г.

Адначасова з узрастаннем і спаданнем току ўзрастаете і спадае яркасць іскры ў разрадніку. Гэтая змена яркасці адбываецца аднак так хутка, што заўважыць яе простым вокам нельга. Калі аднак іскру F „разгарнуць“ пры дапамозе хутка вярчальнага лüstстра S (прыблізна 100 абаротаў у сэкунду) і сфотографаваць, дык яна выцягненца на пласцінцы P у сьветлую істужку, якая перасякаецца цьмяннымі палоскамі (рыс. 85). Ведаючы лік абаротаў лüstстра, шырыню цьмяных палосак і адлегласць між іскраю, лüstрам і пласцінкаю, Фэдэрсан мог азна-



Рыс. 85.

чыць перыод ваганьняў. У залежнасці ад колькасці лейдэнскіх банак і шпулек атрымліваецца вялічыня ад дзесяцітысячнае да стотысячнае долі сэкунды.

48. Загасанье ваганьняў.

Пасля першага ваганьня ідзе другое, трэцяе і г. д., пакуль ваганьнія зробіцца няпрыкметнымі; мы атрымліваем рад паступова спадальных па сіле або загасальных ваганьняў.

Загасанье ў большасці выпадкаў адбываецца так, што адносіны размахаў (амплітуд) двух пасъядоўных ваганьняў застаюцца ўесь час пастаянныя, г. зн.

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{I_2}{I_3} \dots = D.$$

Калі гэтыя адносіны вядомы, дык з цягам часу можна нарысаць спаданне ваганьняў.

Для разыліку зручней замест адносін амплітуд D карыстацца натуральным лёгарыфмам (лёгарыфм пры аснове $e=2,71828$). Велічыня $\log_{nat} \frac{I_1}{I_2} = d$ называецца *лёгарыфмічным дэкрэмэнтам загасанія*.

Ен вылічаецца па R , C , L ланцуго па формуле:

$$d = \pi R \sqrt{\frac{C_{\text{фарэд}}}{L_{\text{говры}}}}.$$


У контуры з разраднікам дэкрэмэнт мае велічыню калі $0,1$, г. зн. пасля 46 ваганьняў амплітуда зьніжаецца да $\frac{1}{100}$ сваёй пачатковай велічыні і практычна загасае. У прымальнім контуры (напрыклад хвалімера)² без разрадніка дэкрэмэнт $0,01$, г. зн. загасанье практычна дасягаецца пасля 460 ваганьняў.

У маятніка прычына загасаньня заключаецца галоўным чынам у церці калі пункту прывесу і ў супраціўленыі паветра.

У электрычных ваганьнях прычыны загасаньня наступныя:

1. Ператварэнне энэргіі току ў цяплю ва ўсіх правадох з омічным супраціўленнем. Калі ўжываць шырокія медныя палосы або пасрэбраныя медныя трубкі для съпіраліяў самаіндукцыі, то супраціўленне змяншаецца.

2. Загасаньне ў іскры (рыс. 86) з прычыны награвання электродаў і паветра ў іскравым прамежку; у малых іскр даўжынёю калі $\frac{1}{5}$ мм і вялікіх (даўжынёю 5—10 мм) гэтая крыніца загасаньня вельмі значная; гэта—галоўная прычына загасаньня вагальнага контура.



Рыс. 86.

3. Страты ў ізоляцыйных матэр'ялах кондэнсатора.

4. Іскраванье і съяканьне электрычнасці на вострых кантах прыбораў вагальнага контура. Таму трэба ўнікаць съпічакоў і вострых кантаў у прыборах.


5. Уцяканьні ў выніку віхревых токаў (токі Фуко), якія наводзяцца ва ўсіх суседніх металевых частках і ператвараюцца ў цяплю. Таму трэба разъмішчаць вугальны контур так, каб вялікія металевые масы не перасякаліся сілавымі лініямі поля контура.

6. Загасаньне ў выніку выпраменявання электрычных хваль. У замкнёным контуры гэтая прычына загасаньня нязначная, але ў адкрытым контуры яна зьяўляецца аднай з найбольш істотных.

Зъмену загасаньня можна зрабіць па рэzonанснай крывой (§ 54).

49. Апэрыодычны разрад.

Страты энэргіі, а значыцца і загасаньне вагальнага систэмы могуць быць настолькі значнымі, што ўжо за час першага чвэрткі ваганьня ўся энэргія ператворыцца ў цяплю. У такім выпадку (рыс. 87) ваганьні наогул не могуць узьнікнуць, выраўненіе энэргіі адбываецца непэрыодычна (апэрыодычна). Маятнік, апушчаны ў густое масло і выведзены з стану роўнавагі, павольна варочаецца ў яго зноў) не ўтвараючы ваганьняў.



Рыс. 87.

Апэрыодычны разрад адбываецца ў тым выпадку, калі омічнае супраціўленне контура $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$.

50. Лік іскраў.

Рис. Ваганыні ў контуры цягнуцца да таго часу, пакуль у разрадніку праскоквае іскра. Пры памяншэнні сілы току іскра ахалоджаецца




Рис. 88.

ніжэй дапушчальнае мяжы, паветраны прамежак траціць сваю электраправоднасць, іскра згасае, і ваганыні спыняюцца. За час адсутнасці іскры кондэнсатар ізноў зараджаецца пакуль на пружаныне яго зробіцца дастатковым для новае іскры, якая ізноў дае сёрыю загасальных ваганьняў. Калі індуктар замкнёны на 1 сэкунду і за гэты час праскоквае 50 іскр, дык атрымае іскры 50 сёрый загасальных ваганьняў (рис. 88). Калі, напрыклад, перыод ваганьня $T = 1,25 \cdot 10^{-6}$ сэк., і ваганыні практична загасаюць пасля 16 перыодаў, то 1 сёрыя цягнецца: $16 \cdot 1,25 \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 10^{-5}$ сэк., а ўсе 50 сёрый цягнуцца $50 \cdot 2 \cdot 10^{-5}$ сэк. $= 10^{-3}$ сэк. Прыходзіцца, значыць, зараджаць кондэнсатар на працягу $\frac{999}{1000}$ сэк. для таго, каб атрымаць ваганыні на працягу $\frac{1}{1000}$ сэк. Калі іскры рэдкія, дык карыснае дзеяннне контура дрэннае. Раэраднікі спэцыяльнае пабудовы даваляюць (§ 86) давесці лік іскраў да 1000 і 2000 у сэкунду.

51. Выпраменяванье замкнёнага вагальнага контура.

Замкнёны контур дзеянічае толькі ў непасрэднай блізкасці. Прычыны гэтага наступныя:

1. Электрычныя сілавыя лініі (рис. 89) заміль поўнасцю праходзяць непасрэдна паміж пласцінкамі кондэнсатора і заміль не падаюць у звешнюю простору.

2. Магнітныя сілавыя палі (рис. 90) дэльвюю процілеглых частак вагальнага контура процілежны і ўзаємна і нейтралізуюцца адносна звешніх просторы.




Рис. 89:





Рис. 90.

52. Адкрыты вагальны контур. Вібратор Герца.

Выпраменявальная здольнасць замкнёнага контура павялічваеца, калі крыху разьвесыці абкладкі кондэнсатора. Чым большая адлегласць між вакладкамі, чым большы лік электрычных сілавых ліній расьсейваецца, тым больш значнае дзеяньне на адлегласць.

У гранічным выпадку (рыс. 91) мы атрымліваем *адкрыты вагальны контур*, або *вібратор*, які складаецца з іскравога прамежка з двума доўгімі прымымі дротамі і ёміснымі пласцінамі на канцох.




Рыс. 91.

Такая система можна выпрамяніць, бо электрычныя сілавыя лініі могуць пашырацца далёка ў просторы, а магнітныя сілавыя лініі накіраваны па ўсёй даўжыні проваду ўсюды адноськава і ўзмацняюць адна другую.

53. Адкрыцыцё электрычных хвалаў Генрыхам Герцам (1886—1889).

У досыледах Герца вібратор жывіўся індуктарам. У якасці прыимальніка Герцу служыў дрот, сагнуты ў круг, з іскравым прамежкам каля $\frac{1}{6}$ м.м. Драцяное колца было замацавана на сургучнай падстаўцы. Энергія вакол вібратора выяўлялася па маленькай іскры ў зазоры драцяного колца (резонатора). Для вызначэння даўжыні хвалаў, адыходзячых ад вібратора, Герц атрымліваў стаячыя электрычныя хвалі. З гэтаю мэтай супропы вібратора на адлегласці 13 м ставіўся вялікі цынкавы ваземлены экран. Хвалі простыя і адлюстраваныя ад цынкавага "люстра" і ўтваралі сістэму стаячых хвалаў (рыс. 92). Пры дапамозе свайго рэzonатара, перасоўваючы яго паміж вібраторам і люстрам, Герц знайшоў на роўных адлегласцях *вузлавыя пункты і пукатасці* стаячых хвалаў. У вузлох іскры не праскоквалі, у пукатасцях яны праскоквалі лягчай за ўсё.


Гэты досылед давёў прысутнасць стаячых электрычных хваль у просторы. Даўжыня ўсяе хвалі роўна падвойнай адлегласці між двумя суседнімі вузламі (у Герца 4 м).



Рыс. 92.

54. Пашырэньне электрычных хваляў у прасторы.

Частка сілавых электрычных і магнітных ліній каля адкрытага вібратора адшнуроўваецца і пашыраецца ў выглядзе сілавога віхару ў прасторы. Адшнуроўваньне і пашырэньне такога электрычнага віхару ад вібратора адбываецца ў 4 фазы (рыс. 93):



Рыс. 93. Даўжыня хвалей.


1-я чвэрць. Вібратор абкружаны электрычным сілавым полем. Пры праскокваньні іскры сілавыя лініі сціскаюцца, прычым адшнуроўваюча колцы сілавых ліній.

2-я чвэрць. Вібратор разрадзіўся. Аддзяляецца першы сілавы віхар. Пакуль вібратор зноў зараджаецца, узынікае электрычнае сілавое поле, процілежнае пачатковаму.

3-я чвэрць. Дасягнуўшы найбольшых разьмераў, электрычнае поле сціскаецца, адшнуроўваючы, другі сілавы віхар. Першы віхар за гэты час пашыраецца і далёка адыходзіць ад вібратора.

4-я чвэрць. Вібратор зноў разрадзіўся. Другі віхар зусім аддзяляецца ад вібратора. Адлегласць між сярэдзінамі двух пасъядоўных віхраў роўна палавіне даўжыні хвалі $\left(\frac{\lambda}{2}\right)$. У часе новае перазарадкі вібратора нарастает новае электрычнае поле першапачатковага кірунку.

Пры далейшых ваганьнях вібратора адрываюча новыя віхры электрычных сілавых ліній, якія пашыраюцца ў прасторы са




Рыс. 94. Даўжыня і хваль. Паверхневыя хвалі (электрычныя і магнітныя сілавыя палі), якія выпрамянёваюцца антэнаю.

скорасьцю съятла, 300 000 км/сэк; яны і ўтвараюць электрычныя хвалі. Побач з электрычнымі віхарнамі лініямі пашыраюца ў выглядзе цыліндрычных паверхняў і магнітныя сілавыя лініі, перпэндыкулярныя да электрычных (рыс. 94).

55. Паверхневыя хвалі і хвалі ў просторы.

Электрычныя сілавыя лініі могуць толькі тады ўтварыцца ў выглядзе замкнёных віхраў (§ 54), калі ваганыні выходзяць ад перадавальnika, які знаходзіцца на вельмі вялікай вышыні, напрыклад на дырежаблі. Гэтыя хвалі будуць пашыраюца ў просторы. Пры выпраменяванні хвалі ў адземлене антэні могуць утварацца толькі верхня часткі віхраў сілавых ліній, якія потым „апіраючыся“ на паверхню зямлі, перадаюцца па ёй далей (паверх-



Рыс. 95. Выпрамянёўваемая антэна (што ўзбуджаюцца на 3-й гармоніцы) паверхневыя і просторавыя хвалі (электрычныя сілавыя лініі).

невыя хвалі). Побач з паверхневымі хвалімі заземленая антэна выпрамянёўвае аднак таксама і хвалі ў простору (рыс. 95).

Выпраменяванне ў простору можна ўзмацняць, калі антэну ўзбуджаць на першую, другую або яшчэ больш высокую гармонічную хвалю (§ 48). Тады толькі чэвялікая частка энэргіі траціцца на паверхневыя хвалі, а большая частка выпрамянёўваецца ў просторы ў косым кірунку да паверхні зямлі. Адносна рознага паглынання і далёкасці дзеяння тых і других хваль гл. § 83 і далей

56. Сувязь паміж перыодам ваганняў і даўжынёю хвалі.

Чым большы цэрыод ваганняў T , тым даўшэйшая хвала λ ;

$$\lambda = c \cdot T,$$

дзе c -скорасьць пашырэння хвалевага руху.

Даўжыню хвалі λ таксама, як і перыод T , можна вылічыць, ведаючы ёмістасцю C і самаіндукцыю L вібратора:

$$\lambda_{cm} = 2\pi\sqrt{C_{cm} \cdot L_{cm}},$$

прычым C , L , λ , у гэтай формуле даны ў сантымэтрах. Звычайна даўжыню хваляў азначаюць мэтрам. У такім выпадку:

$$\lambda_m = \frac{2\pi}{100}\sqrt{C_{cm} \cdot L_{cm}}.$$

57. Скорасць пашырэння электрычных хваляў.

Суадносіны паміж λ і T Герц скарыстаў для вылічэнняя скорасці c электрычных хваляў. У яго досьледах для атрыманьня хваляў даўжынёю ў 4 м патрабаваўся вібратор з працягласцю ваганьня ў $1/15$ мільённую частку сэкунды. Адсюль вынікае

$$c = \frac{\lambda}{T} = \frac{4 \text{ м}}{1/15 \text{ 000 000 сэк.}} = 300 \text{ 000 000 м/сэк.} = 300 \text{ 000 км/сэк.}$$

○

Гэта—тая самая скорасць, з якою пашыраюцца сьветлавыя хвалі.

Гэта акалічнасць паказвае, што электрычныя хвалі па сутнасці і падобны да сьветлавых, якія пашыраюцца ў прасторы. Яны адразыніваюцца толькі даўжынёю. Хвалі бачнага сьвятла маюць даўжыню толькі ад 4 да 7 дзесяцітысячных частак міліметра, у той час, як у радыётэлеграфіі ўжываюцца хвалі даўжынёю да 30 км.

58. Асноўны тон і обэртоны прамалінейнага вібратора.

Для прамалінейнага вібратора, які складаецца з двух выцягнутых дротаў без дадатковых ёмістасцяў на канцох, даўжыня хвалі асноўнага ваганьня роўна пачацьвяронай даўжыні палавіны вібратора: $\lambda = 4l$.

Пры даўжыні палавіны вібратора ў 25 м выпрамяніваюцца хвалі даўжынёю ў 100 м.

Калі іскравы прамежак знаходзіцца не ў сярэдзіне вібратора, дык побач з асноўным ваганьнем могуць узьнікаць і обэртоны, Адпаведныя хвалі будуць карацейшымі:

$$2l; 4/5 l; 4/3 l; l \text{ і г. д.}$$

59. Разъмеркаванье сілы току і напруження ў адкрытым контуры.

У замкнёным вагальним контуры сярэдняя сіла току ўсюды аднолькавая, у адкрытым контуры яна розная ў розных канцох.


Паблізу іскравага прамежку сіла току найбольшая (*пукатасьць току*), яны канцох вібратора сіла току паступова спадае, пераходзячы ў нуль (*узлы току*). У гэтым можна пераканацца, зъмішчаючы цеплавы ампэр-метр у розныя месцы выцягнутага прамалінейнага вібратора (рыс. 96).

Разъмеркаванье напруження адваротнае: на канцох вібратора знаходзяцца *пукатасьці напруження*, там можна атрымаць самыя доўгія іскры. У сярэдзіне ляжыць *узел напруження*. Такім чынам разъмеркаванье току і напруження ў адкрытым вібраторы адпавядае стаячай электрычнай хвалі.


60. Падвўжанье асноўнае хвалі ёмістасьцю на канцох.

Калі на абодвух канцох вібратора зъмісьдіць пласцінкі або шары вялікае ёмістасьці, дык ваганыні замаруджваюцца, даўжыня хвалі робіцца большаю за $4l$.

Калі абедзьве ёмістасьці аднолькавыя, дык вузел напруження становіцца пасярэдзіне (рыс. 97 злева). Калі адну ёмістасьць перасунуць бліжэй да разрадніка, дык для захаванья вузла напруження ў іскравым прамежку ёмістасьць прыдзецца адпаведна павялічыць (рыс. 97 справа). Урэшце, калі ёмістасьць разъмісьціць у непасрэднай блізкасці да разрадніка, дык яна павінна быць *вельмі вялікай*, калі жадаюць захаваць у верхній палаўніне вібратора туго-ж асноўную частасьць, як і раней. У якасці такое вялікае ёмістасьці можна выкарыстаць грунт, што мае добрую праводнасць, або ізоляваную дроцину сетку,



Рыс. 96.



Рыс. 97.

нацягнутую над зямлёю (так званую процівагу). Можна наогул адну палавіну адкрытага контура замяніць зямлёю, не зъмяняючы пры гэтым частасьці асноўнага ваганьня вібратора). Ужыванье пры заземленай антэне.)

61. Пакарочвальныя кондэнсатары ў адкрытым контуры.

Калі кондэнсатар C уключыць паблізу іскравага прамежску, дык агульная ёмістасьць паменшыца, пакароціца значыца

i даўжыні хвалі (рыс. 98). Гэтае памяншэнне ёмістасьці тлумачыцца тым, што цяпер пасълядоўна уключаны два кондэнсатары: зямля—паветраны провад і даны кондэнсатар C_1 (пар. формулу § 40). (Прыстасаванье — схема кароткія хвалі ў прымальніках).

62. Падоўжанье асноўнае хвалі шпулькамі.

Калі паблізу разрадніка ў вібраторы уключыць шпульку самайдукцыі, дык хвала падоўжыцца (рыс. 99). Пры дапамозе шпулек можна адвольна павялічыць даўжыню хвалі.

Уключэнне шпулькі роўназначна падоўжанью вібратора, таму такія шпулькі называюць падоўжвальнымі.

Уключэнне шпулек упłyвае ўднак на выпрамяняльную здольнасць вібратора.

1) У выніку вялікага омічнага суправадлівенні сла току падае.

2) Шпулька сама выпрамяняе надзвычай мала.

3) Напружанье, якое ўзрастает на шпульцы, можа выклікаць у верхнія частцы вібратора съяканье электрычнасці, іскраванье і папсаванье ізоляцыі.

Таму на перадавальных станцыях-імкнунца не падоўжваець хвалю больш як у 3—8 разоў у параўнанні з уласнаю асноўнаю хвалью антэны. На прымальных станцыях ужываюць падоўжанье як у 10—15 разоў.




Рис. 98.





Рис. 99.

Г. РЭЗОНАНСНЫЯ ЗЬЯВЫ.


63. Мэханічныя рэzonансныя зъявы.

а) Рэзонанс двух адноўкава наведзеных камэртонаў A і B (слабая сувязь). Калі ўдарыць па камэртоне A, дык паступова пачне вагацца і другі адноўкава наведзены камэртон B, які знаходзіцца, напрыклад, на адлегласці 2 м. Гэта можна выявіць па ваганьнях лёгкага маятніка, які датыкаецца да другога камэртона (рыс. 100).

Ваганын камэртона A пашыраюцца ў паветры і сустракаюць B. Кожнае асобнае ваганьне надае B нязначны рух, які я не можа паасобку і наглядацца. Але ў сэунду да B даходзяць сотні такіх ваганьняў з правільнымі прамежкамі адно за адным (рыс. 101). Дзейнічаючы ў такт,



Рыс. 100.



Рыс. 101.


яны ўзмацняюць адно аднаго; камэртон B прыходзіць у прыметны рух і пачынае гучэць. Такую перадачу ваганьняў называюць *рэzonансам*.

Калі камэртон B расстроіць адносна A, наляпіўшы на яго напрыклад кавалачак воску, дык гэтага суміраваньня і ўзаемнага ўзмацнення адных ваганьняў другімі ня будзе; камэртон B практична застанецца ў супакоі.


Для дасягнення моцнага рэzonанснага дзеяння ваганыні A павінны быць слаба загасальныі, г.зн. павінны цягнуцца досыць доўга. Энергія, якая перадаецца ад A да B, настолькі малая, што адваротнае ўзьдзейнічаньне B на A няпрыкметна. Такі выпадак называюць выпадкам *слабое сувязі*.

б) Рэzonанс двух пружынных маятнікаў P і Q адноўкавае даўжыні, падвесанных на адным шнуре (моцная сувязь) (рыс. 102). Калі P прывесьці ў вагальны рух, дык паступова пачне вагацца і Q. Пры гэтым ваганьні P паступова спадаюць і зусім спыняюцца ў той момант, калі Q дасягае найбольшага размаху (рыс. 103). Тады ваганьні Q наадварот пачынаюць перадавацца P да таго часу, пакуль Q зусім ня спыняецца. Такім чынам энэргія перы-

одычна пераходайць ад P да Q і наадварот, пакуль у выніку загасаньня рухі наогул ня спыняцца. Пры гэтым ваганьні абедвух маятнікаў маюць харктар біенъняў, г. зи. максімальны размах ваганьняў пэрыодычна то ўзрастаете, то памяншаецца (рыс. 103). Такое ўзаемадзеянне дэльюх вагальных систэм называюць выпадкам *моцнае сувязі*.



Рыс. 102.



Рыс. 103.

Перадача руху ад аднаго маятніка да другога адбываеца тым хутчай, чым мацнейшая сувязь, г. зи. чым бліжэй знаходзяцца пункты падвесу маятнікаў.

в) Раскладанье біенъняў. Біенъні можна атрымаць, складваючы два вагальные рухі, частасці якіх вельмі мала адрозніваючы адна ад адной. Калі, напрыклад, адна часова чуецца гук ад двух съвісткоў, кіруху расстроеных адзін у адносінах да другога, дык мы заўважаем біенъні па пэрыодычным узмнаженіі і паслабленні сілы гуку. Наадварот, кожнае біенъне можа быць раскладзена на два звычайнія ваганьні, якія розніца паміж сабою. Чым частасцей біенъні, тым большая розніца частасцяў гэтых ваганьняў.

г) Ударнае ўзбуджэнне. Калі пасля таго, як маятнік P (рыс. 102) першы раз поўнасьцю перадаў сваю энэргію маятніку Q , затрымаць P , дык Q пачынае вагацца з уласным пэрыодам, слаба загасаючы (рыс. 104). У гэтым выпадку маятнік P служыць толькі для ўдарнага ўзбуджэння ваганьня Q .

64. Рэzonанс электрычных вагальных контураў у выпадку слабое сувязі.

Зьявы разонансу выяўляючыца і ў электрычных вагальных контурах (рыс. 105). Першазовы контур I з пастаяннай ёмістасцю C_1 і самаіндукцыяй L_1 , узбуджаеца іскравым індуктарам,

Другаразовы контур II, з самаіндукцыяй L_2 і зъменным кондэнсаторам C_2 , мае ў ланцузе цеплавы ампэрметр A для наглядання за токамі, якія разъвіваюцца. Ваганыні контура I перадаюцца індукцыяй шпулькі L_1 на шпульку контура II і ўзбуджаюць ваганыні і ў гэтым контуры. Пры адвольнай установе кондэнсатора C_2 гэтая вымушаная ваганыні настолькі слабыя, што іх цяжка замяніць ампэрметрам.

Але калі рэгуляваньнем C_2 дасягнуць роўнасці ўласных частасцій I і II, дык ваганыні, якія перадаюцца другому контуру ад першага, суміруюцца і даюць прыкметную величыню; у гэты момант ампэрметр дае найбольшае адхіленне (рэзонанс). Умова электрычнага рэзонансу:

$$T_1 = T_2,$$

або

$$2\pi\sqrt{C_1 L_1} = 2\pi\sqrt{C_2 L_2};$$

$$C_1 L_1 = C_2 L_2.$$

Калі вядомы, напрыклад C_1 , L_1 , L_2 , то на аснове апошняй роўнасці можна вызначыць C_2 .

65. Сувязь.


Узаемадзеяньне паміж двумя электрычнымі контурамі можа быць ажыцьцёлена пры данамозе індукцыйнае, гальванічнае і ёмістнае сувязі. Індукцыйнае сувязь зустріцца ў папярэднім параграфе. Тут узаемадзеяньне дасягаецца пры данамозе электрамагнітнае індукцыі шпулек.

Індукцыйная сувязь тым мачнейшая, чым большы лік сілавых ліній контура I перасякае контур II, і наадварот. *Коэфіцыент сувязі* (K) будзе:

$$K = \frac{L_{12}}{\sqrt{L_1 L_2}}.$$

Тут L_{12} —так званы коэфіцыент узаемаіндукцыі, г. зв. індукцыі контура I на контур II; L_1 і L_2 —самаіндукцыі контураў I і II.

Ад平淡на з гэтым сувязь тым мачнейшая, чым бліжэй шпулькі і чым больш на іх віткоў. Але сувязь залежыць таксама і ад самаіндукцыі, якія знаходзяцца ў контуры і якія ня ўжываюцца непасрэдна для сувязі; чым больш такіх самаіндукций, тым сувязь слабейшая.




Рыс. 105.


Гальванічна сувязь ажыңцяйлаеца непасрэдным далучэннем другаразовага контура да двух пунктаў омічнага супраціўлення W контура I (рыс. 106).

Перадача энэргіі адбываецца тут дзякуючы розынцы напружанняй на канцох супраціўлення. Для таго, каб гэтая розынца была большаю, і значыцца, сувязь мацнейшай, трэба ўжываваць вялікія супраціўленні.

Спалучэнне гальванічнае і індукцыйнае сувязі можа быць атрымана, калі замест часткі або ўсяго супраціўлення W для



Рыс. 106.



Рыс. 107.

сувязі з'мясьціць самаіндукцыю L_1 першага контура (рыс. 107). Калі L_1 —уся самаіндукцыя першаразовага контура, дык сувязь будзе найбольш моцнаю. Для гэтага выпадку коефіцыент сувязі выражваецца асабліва проста. З прычыны таго, што тут:

$$L_{12} = L_1,$$

дык

$$K = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}.$$

У выпадку рэzonансу

$$L_1 C_1 = L_2 C_2.$$

Таму таксама:

$$K = \sqrt{\frac{C_2}{C_1}}$$

Прыклад:


$$\text{для } C_1 = 25\,000 \text{ см},$$

$$C_2 = 1\,000 \text{ см};$$

$$K = \sqrt{\frac{1000}{25\,000}} = \frac{1}{5}, \text{ г. зн. } 20\%,$$

З гэтых формул відаець, што сувязь можна ўзмацніць павядлічаючы C_2 за кошт адпаведнага памяншэння L_2 і наадварот.

У выпадку ёміснае сувязі ўзаємадзейнныне контураў ажыцьцяўляеца электрычнымі славымі лініямі ў агульным для абодвух контураў кондэнсатары C_3 (рыс. 108). Сувязь тым мацнейшая, чым меншы агульны кондэнсатар C_1 і чым большы кондэнсатар C_2 другаразовага контура.



66. Хвалямер.

Хвалямерам называецца другарэзвы контур, які складаецца з самаіндукцыі L і кондэнсатора зъменнае ёмістасці C , прычым контур для розных палажэнняў кондэнсатора градуяваны па даўжынях хваляў (рыс. 109).

У якасці паказальніка рэzonансу ўжываецца звычайна цеплавы ватметр (ад 0,01 да 0,03 W), які ўключчаецца паралельна да некалькіх віткоў самаіндукцыі.




Рис. 109.

Прынцып вымярэння даўжыни хваляў گрунтуюца на рэzonансе. Першарэзвы контур, даўжыню хвалі якога жадаюць вымераць, слабавзвызываюць са шпулькаю хвалямера. Кругцячы кондэнсатар хвалямера, наводзяць абодва контуры ў рэzonанс, ад чым можна меркаваць па адхіленні ватметра. У некаторых выпадках на падзелах кондэнсатора хвалямера проста азначаны адпаведныя даўжыні хваляў. Калі зроблены ўмоўныя падзелы (або градусы), дык карыстаюцца градуявальнай крывою хвалямера, па якой знаходзяць якой даўжыні хвалі адпавядзе даны падзел кондэнсатора (рыс. 110).


Цеплавы прыбор часам замяняюць маленькаю лімпачкаю напальвання G . Аб рэzonансе ў такім выпадку мяркуюць звычайна далучаюць гейсьлеравскую трубку H з гелем (рыс. 109). Найбольшая яркасць сівячэння трубкі адпавядаем максимуму напружання.

Калі ў хвалямеры зъмяняюць самаіндукцыю, маючы напрыклад у распараджэнні шпулькі L_1 , L_2 , L_3 і г. д., дык можна ў шырокіх межах зъмяняць інтэрвал хваляў даступны вымярэнню. Гэтая шпулькі або адгалінаваныі адной і той-же шпулькі павінны быць падабраны так, каб вобласці, даступныя для вымярэння, пера-


Рис. 108.

крываліся па меншай меры на 10 проц. Калі, напрыклад, са шпулькою L_1 пры максімальнай ёмістасці зъменнага кондэнсатора можна вымераць некаторую максімальную для данай вобласці хвалю, дык другая шпулька L_2 павінна быць выбрана так, каб найменшая хвала, даступная для вымярэньня, была па меншай меры на 10 проц. меней за максімальную хвалю, якую можна вымераць з L_1 . На градуяўальныхых крыхах, якія дадаюцца да хвалямераў, азначаецца хвала, адпаведная розным шпількам L_1 , L_2 і т. д. (рыс. 110).

Калі пааралельна да кондэнсатара хвалямера (рыс. 111) уключыць зумэр S з элементам E і ключом T , дык пры націсканні



Рыс. 110.



Рыс. 111.

ключа ў хвалямеры будуць узбуджацца слабыя электрычныя ваганьні.

Пры кожным перарыванні зумэра кондэнсатар хвалямера зараджаецца і разраджаецца праз шпульку самайндукуцыі, прычым атрымліваюцца ваганьні, перыод якіх адпавядае ўстаноўцы конденсатора і самайндукуцыі хвалямера.

Гэтымі слабымі ваганьнімі хвалямера можна ўзбудзіць ваганьні ў другаразовым контуры.

67. Аперыодычны дэтэктарны контур.


У выпадку рэzonансу энэргія ў другаразовыя контуры будзе назапашваецца; яна аднак настолькі малая, што выявіць яе цеплавым прыборам нельга. Замест гэтага прыходзіцца карыстацца больш чулым паказальнікам току,—гэта аперыодычным дэтэктарным контурам з тэлефонам.

Дэтэктар—адзін з прасцейшых сродкаў для выяўлення слабых электрычных ваганьній.


№ 6 Дэтэктарны контур у прасьцейшай форме складаецца са шпуль-
кілі S , тэлефона T і дэтэктара D (рыс. 112).

Асноўная частка прасьцейшага дэтэктара—контакт між двумя
рознароднымі матэр'яламі. Сыпічак s з аднаго матэр'ялу можа
напрыклад пры дапамозе пружыны f зблізіць прыціскаецца да па-
верхні b з іншага матэр'ялу (рыс. 113).

У якасці матэр'ялаў для дэтэктарных контактаў часта ўжы-
ваюцца такія пары: графіт—свінцовы бліск; карборунд—металь
(у форме сыпічака); жалезапірт—золата; кремні—тэлюр; перы-




Рыс. 112.



Рыс. 113.

кон—медны колчадан; медны колчадан—алюміні і г. д. Дэтэктары
звычайна робяцца так, што можна ўстановіць контакт паміж
усякім вучасткам паверхні мінералю і сыпічаком, прычым часта
сыпічак ставіцца эксцэнтрычна; перамяшчаючы яго па крышталю,
можна знайсці найлепшую чут-
насць.



Рыс. 114.


характарызуе розніцу супраціўлення дэтэктара пры прако-
джанні току розных кірункаў.

Выпрастаяныя загасальныя ваганыні (рыс. 114) складаюцца ў
адзін імпульс току, які ўзбуджае тэлефон. Калі ў сэкунду дэтэк-
тарны контур ловіць 50 такіх загасальных імпульсаў, дык у тэ-
лефоне адбудзеца 50 штуршкоў у сэкунду. Гэта адпавядае
50 ваганням мэмбрани, якія ўспрымае вуха ў форме гуку або
шуму. Самыя ваганыні высокое частасці, з якіх складзены такія
імпульсы (прыблізна 100 000 у сэкунду для $\lambda = 3.000 \text{ м}$), непа-
средна ў тэлефон не чутны. Найвышэйшая частасць вагання.

яшчэ чутна вухам—каля 20 000 у сэкунду. Дэтэктарны контур адказвае на розную хвалю; у выніку вялікага супраціўлення дэтактара ($500-1\ 000\Omega$) гэты контур нельга навесыць; ён—аперъо-дыхны.

68. Вымярэньне даўжыні хвалі ў другаразовым контуры.

Пры данамозе хвальмера з зумэрам узбуджаюць ваганыні ў контуры II з ёмістасцю і самаіндукцыяй (рыс. 115). Пры дала-




Рыс. 115.

рэзонансе. Чымбліжэй падыходдзіць устаноўка кондэнсатора да дакладнага рэзонансу, тым адхіленыне стрэлкі ватметра большае.

69. Рэzonансная крыва і вымярэньне загасанья.

a) Зыніманье рэzonанснае крывае. [Калі графічна паказаць значэньне энэргіі току (i^2R), якія адпавядаюць розным даўжыням хвалі ў хвальмеры паблізу пункту рэзонансу, дык атрымаецца так званая рэzonансная крыва.]

б) Вымярэньне загасанья. Ход рэzonанснае крывае істотна залежыць ад загасанья ў абодвух звязанных контурах. Чым меншае загасанье, тым вышэй і больш рэзка паднімаецца максымум. Пры вялікіх загасаньнях крыва атрымліваецца вельмі палогай, і максымум на рэзкім (рыс. 116). Таму на пад-




Рыс. 116.

ставе рэзонаанснае крывае можна адзначыць дэкрэмэнт загасаньня d (пар. § 41), калі толькі вядомы дэкрэмэнт загасаньня хвялямера dw .

Для гэтай мэты знаходзяць тыя месцы рэзонаанснае крывае, у якіх значэньне энэргіі ў два разы меншае, чым у максымуме. Хайды гэтыя месцы крывае адпавядаюць λ_1 і λ_2 (рыс. 117). Тады дэкрэмэнт загасаньня вагальнага контура будзе:

$$d = \pi \cdot \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)}{\lambda} - dw.$$



Сыс. 117

70. Рэзонаанс электрычных вагальных контураў пры моцнай сувязі

a) Азначэнне хвяляў сувязі. Абодва контуры—першаразовы і другаразовы—наводзяцца спачатку кожны незалежна на адну і тую-ж хвалю λ . Потым, збліжаючы самаіндукцыю абодвух контураў,


устаноўляюць між контурамі моцную сувязь. У такім выпадку энэргія перыодычна пераходзіць ад аднаго контура ў другі так-ж сама, як і ў выпадку двух моцна звязанных маятнікаў; у кожным контуры ўзынікаюць біенны, якія выяўляюцца хвялямерам на дэльюх хвялях сувязі— λ і λ . У рэзонаансной крывае звязанія дзве максымумы. (рыс. 118).

Чым далей адзін максымум ад другога, тым сувязь большая. Па розніцы хваль сувязі можна такім чынам азначыць коэфіцыент сувязі K (пар. § 64). Іменна:

$$K = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda} \cdot 100\%.$$

б) Ударнае ўзбуджэнне. Адваротны пераход энэргіі з другаразовага контура ў першаразовы магчымы таму, што іскравы прамежак чекаторы час захоўвае праводнасць дзякуючы іёнізацыйнаму паветру. Калі аднак прыняць меры для таго, каб гэтая электраправоднасць звынікла, дык энэргія ўжо ня зможа пераходзіць з контура II у контур I—яна павінна будзе сабрацца ў энэргію ўласных ваганьняў другаразовага контура.

У гэтым выпадку контур I дае нібы штуршок другому контуру узбуджаючы ў ім параўнальна слаба зағасальныя ваганьні (рыс. 119).



Рыс. 118.

Досылед. Першаразовы контур I з іскравим прамежкам у 0,5 мм даужыні можна звязан в другаразовым контурам II. У резонансной кривой звязацца два максимумы. Калі потым




Рис. 119.




Рис. 120.

іскравы прамежак звузіць да 0,15 мм, дык у резонансной кривой застаецца толькі адзін рэзкі максимум (рыс. 120) *b*, адпаведны ўласнай хвалі контура II.

71. Градуяванье хвалямера.

Для градуяваньня хвалямера ўбуджжаюць зумэрам і слаба звязаюць з нормальным ужо градуявшым хвалямерам, які ў сваю чаргу індукцыйна звязан з дэтэктарным контурам (рыс. 121).




Рис. 121.

Потым нормальны хвалямер устанаўляюць на розныя хвалі, паварочваючи вярчальны конденсатар кожны раз напрыклад на 10°. Адначасова градуявальны хвалямер устанаўляецца на рэzonанс так, каб у тэлефоне была максымальная чуласць зумэра. Для атрымання градуявальнай кривое значэнні ўстаноўкі конденсатара градуявальнага хвалямера для розных даужынь хваляў наносяцца на координатную паперу і злучаюцца сучэльнай кривою.

Калі загасанье градуявальнага хвалямера вельмі вялікае, дык убуджанье зумэрам можна стаць недастатковым. У такім выпадку можна абодва хвалямеры—градуявальны і нормальны—адначасова звязаць з контурам, які ўбуджжаецца іскрою або катоднаю лямпаю, прычым контур павінен быць такім, каб яго можно было наводзіць на розныя хвалі ў даным дыяпазоне. Калі абодва хвалямеры пры-

вядзены ў рэzonанс з гэтym прамежным контурам, дык паміж сабою яны знаходзяцца ў рэzonансe. У контуры з незагасальнымі ваганьнямі, які ўзбуджаеца катоднаю лямпаю (пар. § 115), энергія звычайна на толькі вялікая, што рэzonанс можна знайсці без дэ-тэктарнага контура, праста па ўспыхванью лямпачкі напальвання або гелевай трубкі ў хвалямеры. Разумееца, інтэрвал даўжынъ хваляў узбуджальнага прамежнага контура павінен быць такім самым, як і ў хвалямера.

72. Вымярэнне ёмістасці і самаіндукцыі.

a) Па вымярэнні даўжыні хвалі. Вымяральную ёмістасць C_x уключаяюць пры дапамозе магчымага кароткіх і таўстых правадоў у контур разам з вядомай самаіндукцыяй L ; калі самаіндукцыя не вядома, дык шпульку L_x злучаюць у замкнёны контур разам з вядомаю ёмістасцю C і азначаюць даўжыню хвалі λ .

Пры вымярэнні трэба звязаць увагу на тое, каб сувязь між хвалямерам і даным контурам была вельмі слабою; інакш дзякуючы адваротнаму дзеянню (пар. § 69a) адбудзеца змена даўжыні хвалі (дзывюххвалістасць). Для вылічэння невядомае ёмістасці або самаіндукцыі трэба карыстацца формулай:

$$\lambda = \frac{2\pi}{100} \sqrt{LC}$$

(λ у мэтрах, L і C у сантымэтрах).

Адсюль:


$$C_x = 253 \cdot \frac{\lambda^2 \mu}{L_{cm}},$$

або

$$L_x = 253 \cdot \frac{\lambda^2 \mu}{C_{cm}}.$$

Замест формул можна таксама зручна карыстацца графікам рис. 122. Тут значэнні C (у сантымэтрах), L (у сантымэтрах) і λ (у мэтрах) нанесены на тры паралельныя восі так, што звязаныя між сабою вялічыні ёмістасці, самаіндукцыі і хвалі заўсёды ляжаць на адной прамой лініі. Дапусцім, шукаеца ёмістасць C_x , якая разам з самаіндукцыяй $L_{cm} = 1000000$ см дае даўжыню хвалі $\lambda_x = 2000$ м. Накладваючы на графік лінейку так, каб кант яе лёг на даныя вялічыні λ і L , знайдзем на перасячэнні лінейкі з трэцяю восцю шукаему $C_x = 1000$ см. Наадварот калі-б была вядома ёмістасць, роўная 1000 см, і $\lambda_x = 2000$ м, дык мы знайшли-б невядому самаіндукцыю $L_x = 1000000$ см.

б) Пры дапамозе замены шуканых велічынь (C або L) вядомаю, пры захаваньні хвалі вагальнага контура (мэтод падстаноўкі).



Рыс. 122. Графік для азначэнняя за-
лежнасці між λ (μ), L (см) і C (см 2).

Калі ёсьць градуяваны вярчальны конденсатор і градуяваны варыёметр, дык простай заменаю (падстаноўкаю) без усялякага вылічэння можна вызначыць ёмістасць і самаіндукцыю. Прыв-


тэтым хвалая вагальнага контура над час вымірэньня павінна застасца нязменнаю, але ведаць яе велічыню няма патрэбы.

Для хуткага пераключэнья ад выміральнае велічыні (C або L) да вядомае карыстаюца асобым двухполюсным пераключальнікам, які можна перакідаць на абодва бакі. Мы разъясняем наступныя задачы.

а) Градуяванье кондэнсатора зъменнае ёмістасці C_x пры дапамозе эталённага кондэнсатора C_n (рыс. 123). Канцы шпулькі L_1 , (каля 20 віткоў па картонным цыліндре дыямэтрам у 10 см) замыкаюцца на сярэднія клемы (1 1 2) пераключальніка. Кондэнсатор C_x далучаецца да клем (3 1 4), кондэнсатор C_n — да клем (5 1 6). Спачатку ўключаюць C_n так, што кондэнсатор паставаўлен на нейялікі вугал α° . Контур узбуджаюць другім першаразовым контурам C , L прычым C устанаўляюць так, каб у дэтэктарным контуры T была максымальная чутнасць (резонанс), потым пераключаюць прамежны контур на C_x і паварочваюць кондэнсатор да таго часу, пакуль зноў ня будзе дасягнуты резонанс (максымальная чутнасць у тэлефоне). Вугал θ° павароту кондэнсатора C_x адпавядае відавочна тай-жэ ёмістасці, як у кондэнсаторы C_n пры павароце на α° . Паўтараючы тое самае для іншых паваротаў эталённага кондэнсатора, можна хутка праградуяваць C_x . Рэзультаты зручней за ўсё паказваць графічна (§ 39). Калі вярчальны кондэнсатор канструяўваны да кладна, дык ёмістасць павінна быць пропорцыйнальная вуглу паварота, і крыовая градуяваньня атрымаецца прамалінейнай.

б) Градуяванье варыеметра пры дапамозе нормальнага варыеметра робіцца таксама, як і градуяванье вярчальнага кондэнсатора. Трэба толькі ў контур, у якім робіцца вымірэньне, паставіць пастаянны кондэнсатор, каб атрымаць хвалі, адпаведныя хвоям першаразовага контура.

в) Градуяванье шпулькі пры дапамозе хвалимера і градуяванага кондэнсатора зъменнае ёмістасці. Спачатку выміраюць даўжыню хвалі λ контура, складзенага з ёмістасці зъменнага кондэнсатора C_1 і шпулькі L (пераключальнік замкнёны накоратка) (рыс. 124). Потым, перакладаючы пераключальнік, уключаюць неядомую самаіндукцыю L_1 і памянашаюць ёмістасць зъменнага кондэнсатора да таго часу, пакуль зноў не ўстановіцца резонанс з першаразовым контурам, устаноўленым на даўжыню хвалі λ . Хай



Рыс. 123.

пры гэтам ёмістасць зменнага кондэнсатора будзе C_3 . Ведаючы C_1, C_2 і λ , можна вызначыць L на аснове такіх формул:

У выпадку резонансу:

$$L \cdot C_1 = (L + L_1) \cdot C_3$$

$$\text{г. зн. } L_1 = \frac{L(C_1 - C_3)}{C_3},$$

$$\text{але } L = \frac{\lambda^2}{4\pi^2 C_1};$$


таму

$$L_{1, \text{ см}} = \frac{\lambda^2}{4\pi^2} \cdot \frac{(C_1 - C_3)}{C_1 C_3} \text{ см.}$$


Тут усе вялічыні L_1, C_1, C_3, λ выражаны ў сантиметрах.

е) Вымярэныне ўласнае ёмістасць шпулек. Шпульку L

зключаяць у контур са зменным градуяваным кондэнсаторам C (рыс. 125). Контур узбуджаюць хвальмерам і пры розных палажэннях C адлічваюць адпаведныя значэнні λ . Атрыманыя значэнні C і λ наносяць на координатную паперу. Калі-б шпулька мела вельмі малую ёмістасць, дык на графіку атрыма-



Рыс. 125.




Рыс. 126.

лася-б прямая лінія, якая праходзіць пры $C = 0$ —праз начатак координат (рыс. 125). У сапраўднасці гэлага няма. Калі ёмістасць кондэнсатора роўна нулю, дык застаецца яшчэ ўласная ёмістасць шпулькі, і даўжыня хвалі λ на роўна нулю. На графіку мы атрымліваем прямую, паралельную той, якая атрымалася-б пры адсутнасці ўласнае ёмістасці ў шпульцы, але гэтая прямая праходзіць не праз начатак координат; яна перасякае горызонтальную восі тым далей ад начатку (улева, у пункце O'), чым большая ёмістасць шпулькі. Адрэзак OO' дае шуканую ёмістасць шпулькі.

73. Вымирэныне чуласьці тэлефона.

Чуласьцю тэлефона называюць найменшую сілу току, пры якой тэлефон яшчэ прыкметна гучыць. Для паслаблення току ў тэлефоне ўключаюць амперметра супраціўленне з паўзунком паралельна тэлефону. Чым меншае гэтае паралельнае супраціўленне, тым меншы ток ідзе праз тэлефон. Практычно мераю чуласьці тэлефона служыць загэтым тое найменшае супраціўленне, пры якім гук у тэлефоне звыкае. Для ажыццяўлення гэтага так званага шунтавага методу можна карыстацца схемаю на рыс. 127.

Хвалямер з зумерам узбуджае прамежкі контур (рыс. 127). Апошні наводзіць ток у дэтэктарным контуры з тэлефонам T . Тэлефон далучан паралельна да телефоннага кондэнсатора і зъменшана супраціўленне R . Дэтэктарны контур узбуджаюць пры слабай, але пастаяннай пры ўсіх вымирэных сувязі і перасоўваюць паўзунок реостату да таго часу, пакуль ня зьнікне гук у тэлефоне. Разумеецца, атрыманыя вялічыні толькі адносныя і маюць значэнне толькі для данае ўстаноўкі.



Рыс. 127.

Д. АНТЭНЫ.

74. Формы антэны і яе пабудова.

У радыётэлеграфных устаноўках для дасягнення як мага большае далёкасці перадачы адкрыты контур робяць вялікіх разьмераў. Паднятая ўверх нацягнутыя правады адкрытага контура называюць антэнаю, або паветранаю сеткаю. У большасці выпадкаў ўверх паднятая толькі адна палавіна контура, другую палавіну служыць зямля або драцяная сетка над зямлёю—так званая процівага. На практицы паступова выпрацаваліся наступныя формы антэн:

а) Простая антэна Марконі складаецца з аднаго паднятага ўверх меднага проваду, прымкаванага праз ланцуг ізолятару

да вяршыні мачты, дрэва, вежы і г. д. (рыс. 128). Яна ўжываецца для аэраплянных радыёстанцый і станцыі на дырыжаблях для карабахвалёвых перадавальнякаў, а таксама як дапаможная антэна.

б) Г-падобныя антэны складаюцца з двух або большага ліку правадоў, нацягнутых між дэльюмі мачтамі, ад сярэдзіны іх вэртыкальна ўніз ідуць два падводзячыя правады (рыс. 129).

Гэтая форма антэны ўжываецца часта на сухазем'і і яшчэ часцей на караблех. Гэтая-ж форма часцей ўз забудоваеца для прыймання шырокавашчанія радыёamateрамі.




Рис. 128.




Рис. 129.

в) Г-падобныя антэны зьяўляюцца рознавіднасцю папярэдняга тыпу. Тут падводзячыя правады ідуць не ад сярэдзіны, а ад канца горызонтальных правадоў (рыс. 130). Такая антэна асабліва моцна выпрамяняе ў




Рис. 130.




Рис. 131.

кірунку процілежным вольнаму кірунку. Такі тып з адным або двумя горызонтальнымі правадамі часта ўжываецца ў карабкахвалёвых перадавальнякаў і на прыймальных станцыях.


г) Парасонавыя антэны складаюцца з некалькіх (3, 6, 12 і болей) правадоў, якія праменяпадобна разыходзяцца з канца мачты або вежы ўніз (рыс. 131). Канцы правадоў при дапамозе ланцужкоў ізолятараў замацаваны на кандох калоў з адцяжкамі.

Правады, якія зьбіраюцца каля канца мачты старанна ізоляюцца ад мачты і злучаюцца між сабою. Ад пункту злучэння ідзе на станцыю падводзячы провад. Выпраменяванье такое антэны тым меншае, чым ніжэй да зямлі спущчаны правады. Парасонавыя антэны часта ўжываюцца на рухомых станцыях. Устаноўка робіцца пры дапамозе складвальнае мачты.


д) Антэна „каўбасою“ складаецца з 4—8 паралельных дратоў, замацаваных па акружыне двух драўляных або металёвых колцаў. Яна нацягваецца горызонтальна між дэзвюмі мачтамі (рыс. 132). У выніку вялікае ёмістасці і малое самаіндукцыі зьбіранье ў ёй вялікае энергіі магчыма нават пры малых разъмерах. Апрача таго, дзякуючы паралельнаму ўключэнню правадоў, павялічваецца агульная іх паверхня, і з гэтай прычины антэна дзеянічае як труба з дыямэтрам, роўным дыяметру колцаў; страты высокое частасці нязначныя.



Рыс. 132.



Рыс. 133.



Рыс. 134.

е) Антэна ў выглядзе двух складзеных конусаў складаецца з двух або большага ліку правадоў, далучаных праз ланцуг ізолятараў з аднага канца да вяршыні мачты, а з другога—да асновы (рыс. 133). Пасярэдзіне правады нацягваюцца адцяжкамі з ізолятарамі, так што ўтвараюць тупы вугал.

ж) Антэны аэраплянай і дырыжабляў. Часьцей за ўсё карыстаюцца вісячым уніз провадам ізоляваным ад корпусаў аппарата. Знізу да проваду падвесваецца сьвінцовы груз (рыс. 134).



Рыс. 135.

Больш стабільнымі зьяўляюцца правады, нацягнутыя ўздоўж лобавай часткі нясучых паверхняў. Як процівагай у аэраплянай прыходзіцца карыстацца злучанымі між сабою металевымі часткамі (мотор, радыятар і г. д.) або спэцыяльнымі правадамі, нацягнутымі ў крыльлях. У цэплінай ужываюць пры доўгіх хваліах 2—3 вісячыя правады даўжынёю каля 120 м.

з) Горызонтальная або земная антэна (Брауна, Кібіца) складаецца з двух адволькавых правадоў даўжынёю ў 30—100 м, нацягнутых на ізоляваных калох вышынёю ў 1—2 м над зямлёю (рыс. 135).

Прыймальнік або перадавальнік уключаецца між гэтымі правадамі. Земная антэна мае кіравальнае дзеяньне.


Перадача і прыйманьне мачней за ўсё ў кірунку нацягнутых правадоў.

і) Так званая антэна Гэрца, або дыполь, складаецца з двух роўных, сымэтрычна і вольна нацягнутых правадоў (l), якія вызначаюць даўжыню хвалі ($\lambda = 4l$) (рыс. 136).

Гэтая антэна асабліва прыгодна для кароткахвалаевых перадавальникаў. Сувязь, з выходным контурам перадавальника можа быць непасрэдная, або пры дапамозе падводкі, даўжыня якое павінна быць роўнаю $\lambda:2$ або кратнаю даўжыні паўхралі.

З прычыны таго, што абодва правады, разъмешчаны поблізу адзін ад аднаго, дык памянёная падводка як мае значэннія і можа быць падвешана бяз страт калі будынкаў і да. т.п.

к) Накіраваная прыймальная антэна складаецца з двух, трохвугольнікам складавых правадоў, сымэтрычна разъмешчаных у вэртыкальной роўніцы. Правады праз ізолятары прыматацаваны да мачты і адцяжных калоў (рыс. 137).



Рыс. 136.



Рыс. 137.

Размеры трохвугольнікаў вызначаюцца даўжынёю хвалі, якую прыхобдзіцца прымайць; напрыклад, для λ

ад 1 000 да 3 000 м агульная даўжыня проваду роўна 50—100 м.

Пры такой антэне максімум прыйманьня—у кірунку яе роўніцы. У перпендыкулярным кірунку прыйманьня няма або амаль што няма. Пры ўстаноўках для накіраванага прыйманьня ўжываюцца звычайна дзве такія антэны, накіраваныя адна з поўначы на поўдзень, другая з усходу на заход.

л) Рамачныя антэны (Браун) складаюцца з некалькіх віткоў дроту, нацягнутых на вэртыкальна пастаўленай рамцы (рыс. 138—139). Рамка робіцца так, што яе лёгка паварочваць. Канцы правадоў проста падыходзяць да прыймальнага конденсатора. Рамкі робяцца круглымі або квадратнымі (размеры 0,5—4 м). Лік віткоў гледзячы па даўжыні прыймальных хвалаў 10—100.

На вэртыкальныя віткі рамкі дзейнічаюць горызонтальныя магнітныя сілавыя лініі ад перадавальнае станцыі. Індуктаваны ток мачней за ўсё, калі роўніца рамкі супадае з кірункам пашырэння хвалаў.

Таму рамачныя антэны асабліва зручны для вызначэння кірунку перадавальных станций.

Такія антэны ловяць значна менш энергії, як звычайныя паветраныя антэны. Аднак з того часу як зьявіліся магутныя ўзмацнільнікі токаў кізкае і высокое частасьці, якія дазваляюць дасягнуць амаль-што рознае ступені ўзмацнення прымальных токаў, зрабілася магчымым напрыклад прыманець на рамку з папяроначкам 0,5—1 м у Эуропе работу вялікіх амэрыканскіх станцыяў.

У выніку малых разьмераў рамкі перашкаджальнае дзеяніе атмосферных разрадаў падчас прыманія меншае, як при знадворных антэнах. Дзякуючы таму, што адпадае неабходнасць злучэння з зямлёю і загасанье ў рамачных антэнах вельмі малое.

Рамачныя антэны, ў выніку сваіх чевялікіх разьмераў вельмі выгадны для аматарскіх прымальных станцый; дзеля гэтага мы прыводзім некаторыя падрабязніцы іх пабудовы і разьмераў.

75. Выраб і разылік рамачных антэн.


Для вырабу рамачных антэн ужываюць ізоляваны дрот дыяметрам у 0,5—0,8 мм, які можла праста намотваць на дрэва або лепей на так званую „літцу“.

Абмотку можна рабіць дваяк:

a) На канцох драўлянага крыжа насаджаны чатыры драўляныя рэйкі пэрпендыкулярна да роўніцы крыжа. На гэтых рэйкі і намотваецца дрот (рыс. 138).

b) Абмотка рабіцца сініралепадобна з аднаго або з абодвух бакоў драўлянага крыжа, як паказана на рыс. 139.

Адлегласць між суседнімі віткамі мае істотнае значэнне. Калі прамежкі вельмі малыя, дык саміндукцыя рамкі павялічваецца, але ўзрастаете і супраціўленыне токам высокое частасьці, якое паглынае энергію. Для кожнага пэўнага ін-



Рыс. 138 Абмотка *a*.

Рыс. 139. Абмотка *b*.

тервалу даўжынъ хваляў ёсьць свая найбольш выгадная адлегласць паміж віткамі.

Для кароткіх хваляў—да 800 м—супраціўленыне токам высокае частасці ў выпадку блізка разьмешчаных віткоў асабліва вялікае, а таму віткі прыходзіцца разьмяшчаць на адлегласці 0,5—1 см ад другога; адпаведна і разьмеры віткоў павінны ўзрасці. Для хваляў большых за 1 000 м адлегласць паміж віткамі можа быць 4—6 мм.

Лік віткоў рамачнае антэны вызначаецца тым інтервалам хваляў, які пажадана ахапіць пры дадзенай самайндукцыі рамкі і ёмістасці вярчальнага кондэнсатора ў 500 см. Кондэнсаторы служыць толькі для вострай наводкі: грубая ўстаноўка павінна рабіцца ўключэннем або выключэннем некалькіх віткоў рамкі. Для гэтага можна разьбіць усю абломтку на сэкцыі, якія ўключаюцца асобым пераключальнікам. Недахопам такое пабудовы зьяўляецца паглынаныне энэргіі вольнымі віткамі, якія даюць вялікае загасаныне. Для ўнікнення гэтага недахопу робяць розныя па разьмерах рамкі для розных даўжынъ хваляў. Для прыймання хваляў радыёвяшчальнага дыяпазону (200—800 м) можна ўжываць рамку з доўгім бокам у 1 м, з 10 віткамі дроту, з адлегласцю паміж віткамі ў 1 см. Для прыймання доўгіх хваляў (1 000—20 000 м) прыблізна даўжыня боку рамкі 1,5—2 м, лік віткоў 50, адлегласць паміж віткамі 5 мм.

Аб лямпавых схемах у сувязі з рамкаю гл. §§ 112 і 116.

76. Унутраныя антэны.


З развіцьцем радыёвяшчаныя ўзынікла патрэба ў такіх фармах антэнаў, якія можна разьмяшчаць у пакоях або прынамсі ў хаце. Такія унутраныя антэны нацягваюцца самымі рознастайнымі спосабамі на століх, съценах калідораў, пакояў, на вышынках і г. д.; яны складаюцца з аднаго або некалькіх правадоў, якія злучаюцца супольным падводзячым провадам (рыс. 140).

Найбольш ужываюцца наступныя формы унутраных антэн:


а) Паралельныя правады (10—15 м даўжынёю), падвесанныя пад стольлю. Дрот з гумаваю або па крайней меры з папяроваю ізоляцыяй нацягваюцца прыблізна на адлегласці 20 см ад столі пры дапамозе папяроных шнуроў з ізолярамі. Канцы правадоў звысаюцца на 1—2 м і добра прылітоўваюцца да падводзячага проваду.

б) Дрот нацягнуты зігзагамі. Правады ў 20—25 м даўжынёю нацягваюцца між ізолярамі, адпаведна разьмешчанымі каля карнізаў (рыс. 140). Канец проваду можа служыць адначасова падводзячым провадам.

в) Прямавугольная щпулька, якая нацягваецца паміж чатырмай кутамі пакою (2—4 віткі) (рыс. 141). Для прымачавання віткоў



Рыс. 140. Зігзаг-антэна,




Рыс. 141.

служаць ізолятary, злучаныя са съценкаю шнурамі або надветыя на драўляныя шпінкі.

Разумеца, апрача памянёных тыпаў пакаёвых антэн, можна ўжываць і іншыя, больш дапасаваныя да асаблівасцяў месца.

2) Асьвятляльная сетка— вельмі пашыраная форма дапаможнай антэны. Далучэнне прымалыніка робіцца праз сълюдзяны кондэнсатор (*C*) ёмістасцю ў 1000 2000—*см*.² прабуйным напружаваннем да 3 000 *V* (рыс. 142).


Зынешні провад.



77. Зазямленне і процівага.

Зазямленны і процівагі тэхнічна рабяцца наступным спосабам:

a) Зазямленне на караблі робіцца простым злучэннем адпаведнага проваду з металевым корпусам карабля. У выніку добрея праводнасці марскога вады, якая судатыкаецца з корпусам судна, атрымліваецца дасканалая адводка току (рыс. 143).



Рыс. 142.

Рыс. 143.

б) Зазямленыне пры дапамозе закопвання металёвых пласцінак (рыс. 144). У выпадку сухога грунту навокал, станцыі і приходзіца апускаць некалькі металёвых пласцінак прыблізна ў 1 м^2 площаю ў грунтавыя вады. У выпадку вільготнага грунту досыць закапаць пласцінкі на глыбіню ў $1\text{--}2\text{ м}$ (рыс. 144).

в) Зазямленыне пры дапамозе закопвання драцяное сеткі. Ад асновы антэны па ўсіх кірунках праменя падобна закопваюца прыблізна на глыбіню ў $0,5\text{--}1\text{ м}$ ацынкаваныя медныя правады.

Для памяншэння загасаньня ў выніку земных токаў площа зазямленення лавінна быць крыху большай за горызонтальную проекцыю антэны. Апрача гэтага ад некаторых правадоў такое драцяное сеткі апускаюць металёвым пласцінкамі ў грунтавыя воды.

г) Процівага з некалькіх радыяльнай разъмешчаных дратоў, якія нацягваюцца на вышыні




Рис. 144.




Рис. 145.

у $1\text{--}2\text{ м}$ над зямлёю на ізоляваных калох (рыс. 145). У правильнай установе правады процівагі прыблізна ў два разы даўжэшыя за прамяні адпаведнае парасоннае антэны. Такія процівагі хутка зьбіраюцца і разъбіраюцца і таму асабліва часта ўжываюцца на перасоўных станцыях. На пастаянных станцыях процівагі ўжываюцца галоўным чынам толькі у выпадку сухое камяністое мясцовасці.

д) Зазямленыні на аматарных прыймальных установках. У гэтым выпадку ў якасці зазямленення можна скарыстаць вадаправодныя трубы. Можна скарыстаць, як зазямленыне, нулявы провад сеткі пастаяннага току, уключаючы яго праз кондэнсатар ёмістасцю каля $2\,000\text{ см}.$

е) Ахова ад навальніцы пры дапамозе зазямленення антэны. На паветраных антэнах у выпадку блізкае навальніцы ябо пад час навальніцы можа з'явіцца вялікая розыніца потэнцыялаў, якая выроўняеца праз зямлю ў выглядзе іскры. Такія іскры, могуць выклікаць пажар. Для ўнікнення гэтае небясьпекі антэну зазямляюць на час навальніцы і наогул праз адсутнасці прыманыя. Пры гэтых зазямленыне і адпаведны пераключальнік павінны быць разъмешчаны за будынкам.




Рис. 146.

Для аховы дэтэктара ад раптоўнае навальніцы паралельна навальнічнаму пераключальніку ставяць маленькі ахоўны іскравы прамежак (рыс. 146).

78. Уласная хвала антэны.

Уласнаю хвалю антэны называецца хвала, якая выпрамянёваецца антэнаю, пры адсутніасці дадатковых контэнсатаў і шпулек. У якасці прыбліжанага правіла можна заўважыць, што для антэн з 2—3 правадоў уласная хвала мае даўжыню, якая ў 4—5,5 разоў большая за даўжыню проваду, вымераную ад месца ўключэння антэны да вольнага яеканца (рыс. 147). Уласная хвала вызначае




Рис. 147.




Рис. 148.

рабочы інтервал хвалю данае станцыі; найменшая хвала, якою практычна можна карыстацца, не павінна быць меншана за 70 проц. уласнае хвалі. Зъмена хвалю робіцца ўключэннем падоўжвальных шпулек у антэну. У передавальнаї найбольш інтэнсіўнае выпраменяванне атрымліваецца для хвалю пры павялічэнні ўласнае хвалі ў $1\frac{1}{2}$ —2 разы. На прыміральных станцыях можна рабіць 10—15-разовае павялічэнне ўласнае хвалі пры дапамозе падоўжвальных шпулек.

Вымярэньне ўласнае хвалі l_0 можна рабіць пры дапамозе вымяральнага контура, узбуджаючы антэну іскравым індукторам (рыс. 148). Такі спосаб ужываецца аднак толькі для передавальных станций. На радыёаматарных прыміральных станцыях трэба карыстацца ўзбуджэннем зумэрам і дэтэктарным контурам (пар. § 68).

Антэна ўзбуджаецца хвальмерам з зумэрам. Даўжыня хвалі хвальмера зъмяняецца да таго часу, пакуль у телефоне дэтэктарнага контура не атрымаецца максімальная чутнасць (резонанс). Адпаведная хвала на хвальмеры і будзе ўласнай хваль антэны.

79. Ёмістасьць антэны.

Ёмістасьць систэмы антэна—зямля тым большая, чым большая плошча, якая ахопліваецца паветранымі правадамі, і чым меншая адлегласць іх ад зямлі.

Такім чынам, зъмяняючы даўжыню правадоў антэны, прыбліжаючы або аддаляючы іх ад зямлі, можна зъмяніць ёмістасьць систэмы. Узровень грунтавых вод пад час дажджу падымаецца, у сухое надвор'е спускаецца, гэтым самым зъмяняецца ёмістасьць антэны.

Калі замест звязленняя ўжываецца процівага, дык ёмістасьці антэна—зямля і процівага—зямля ўключаны пасылядоўна, так што ях агульная ёмістасьць памяншаецца.

Чым большая ёмістасьць антэны, тым даўжэйшая ўласная хвала і тым большую энэргію можа прыняць антэна пры тым-же напружанні.

Ёмістасьць лінейнае або T -падобнае антэны ў 50 м даўжынёю прыблізна роўна 200—300 см; ёмістасьць парасонавае антэны пры вышыні мачты ў 20 м, 6 антэнных правадоў па 25 м і ў процівагавых правадоў па 60 м прыблізна роўна 1000 см.

Для разліку антэнных шпулек для прыманьяня дэўнага інтэрвалу хвалаў перш за ўсё трэба ведаць ёмістасьць антэны C_a .

Самаіндукцыя антэны ў невялікіх прымальных устаноўках звычайна нязначная яе можна ня прымаць пад увагу.

Калі ёмістасьць антэны C_a вядома, і пажадана на гэтую антэну прымаць хвалю λ , дык самаіндукцыя неабходнае дадатковое шпулькі вылічаецца па формуле:

$$L = 253 \cdot \frac{\lambda_m^2}{C_a},$$

дзе L і C выражаны ў сантиметрах, λ —у метрах.

Такое вымярэнне можна рабіць наступным способам.

80. Вымярэнне ёмістасьці антэны,

Кондэнсатар антэна—зямля злучаюць у адзін контур з шпулькаю самаіндукцыі L (пераключальнік ставіцца ў палажэнні I на рис. 150). Контур узбуджаецца зумэрам S ; пры дапамозе індуктыўна звязанага з першым контурам хвальмера W_m вымяраюць даўжыню хвалі контура. Потым у контур замест кондэнсатора антэна—зямля ўключяецца ў градуяваны зъменны кондэнсатар C_1 (пала-

жэныне пераключальніка $H-2$). Кондэнсатор ставіцца так, каб рэзонанс з хвальмерам, дасягнуты ў першым выпадку, захаваўся. У такім выпадку ёмістасць антэны C_a роўна ёмістасці, адлічанай на зменным конденсатары C_1 .

81. Загасанье перадавальнае антэны.

Ваганыні перадавальнае антэны загасаюць у выніку страт у паветраных правадох і зямлі (шкоднае загасанье) і ў выніку аддачы энэргіі ў форме выпраменяваньня (карыйснае загасанье). Прычыны шкоднага загасанья наступныя:

a) *Цеплавыя страты, якія выклікаюцца праходжаннем току у паветраных правадох і падоўжвальных шпульках.*

Гэтая страты значна памяншаюцца, калі для антэны і шпулек ужываюць медны многажыльны кабель у 3–4 мм.

b) *Цеплавыя страты з прычыны індукцыйных токаў у суседніх антэнах праваднікох: адцяжных тросах, мачце, грамаадводзе і г. д.* Для памяншэння гэтых страт можна ізоляваць гэтую праваднікі ад зямлі (за выключэннем, разумецца, грамаадводу) або падзяляць іх ізоляванымі матэр'яламі. З гэтае-ж прычыны жалезныя мачты павінны быць ізоляваны ад зямлі.

c) *Іскрэніне антэна, съяканыне з съпічакоў, съяканыне зарадаў па вільготных ізолятарах при вялікіх напружаніях.*

Гэтая страты могуць быць значна паменшаны, калі ўнікаць пры пабудове съпічакоў і вострых кантактаў, калі ўжываць ахойныя каўпачкі на антэнных ізолятарах, якія абараняюць ад іскрэння і сачыць за стараннай ізоляцыяй.

d) *Цеплавыя страты ад токаў у зямлі* пры дрэнным заземленні могуць быць вельмі значнымі. У дрэнна праводным грунте заземленне дзеля гэтага павінна рабіцца так, каб электрычныя сілавыя лініі праходзілі магчыма кароткі шлях і ня згушчаліся ў пасобных пунктах (рыс. 151).

Страты ад земных токаў моцна памяншаюцца падчас дажджуна моры яны ня значныя, на аэраплянях і дырыжаблях—наогул ня існуюць.





Рис. 150.


Карыснаёзагасаныне антэн („супраціўленыне выпраменяваньня“) R_s , у выніку выпраменяваньня залежыць ад даўжыні хвалі (λ) і эфектыўнае вышыні антэны $h_{\text{эф}}$ і выплічваеца яно па формулe:

$$R_s = 160\pi^2 \left(\frac{h_{\text{эф}}}{\lambda} \right)^2.$$

Эфектыўная дзейная вышыня антэны залежыць ад яе формы і залежнага ад гэтага разъмеркаваньня току. У Т-падобнай антэне




Рыс. 151. Дрэнас зазямленыне.




Рыс. 152. Добрае зазямленыне.

верхні канец падводзячага проваду абцякае ток той-жа сілы, што і аснову антэны, і дзеля гэтага дзейная вышыня антэны роўна фактычнай (рыс. 153).



Рыс. 153.



Рыс. 154.

У лінейнай антэны сіла току спадае ад месца пукатасці ў стужке ўзбуджэння да верхняга канца антэны.

Эфектыўная вышыня такой антэны будзе роўна вышыні прамавугольніка (заштрыхаваны вэртыкальна), які пры той-жа аснове

роўнавалкі в площаю, абмежаванаю крывобю току (заштрыхавана горызонтальна) (рыс. 154). Тады

$$h_{\text{эф}} = 0,636 h.$$

Шляхам уключэння падоўжвальнае шпулькі эфектыўная вышыня лінейнае антэны памяншаецца да 0,5 фактычнае. Такім-жак чынам для паразоннае антэны атрымліваецца

$$h_{\text{эф}} = 0,6 h \text{ да } 0,9 h.$$

Карыснае загасаньне ў выніку выпраменяваньня („супраціўленне выпраменяваньня“) для антэн розных форм харарактэру зуеца наступнаю табліцаю:


Лінейная	0,2 — 0,3
Земная	0,1 — 0,5
Паразонавая	0,1
Г-падобная	0,1 — 0,15
Арфападобная	0,15 — 0,2.

82. Загасанье прымальнае антэны.

У прымальных антэнах страты на награваньне і съяканьне электрычнасці малыя, бо токі і напружаньні тут нязначны. Страты ў выніку выпраменяваньня таксама невялікія, калі ўжываецца напрыклад такія формы антэны, як T - і T -падобныя. Вялікае значэнне, аднак, набываюць, у выніку маласці прымальных токаў, страты ў выніку дрэннае ізоляцыі або дрэннага зазямленья. У антэнах уласнага вырабу трэба дзеля гэтага зрабіць адпаведныя спробы.

a) Спробы ізоляцыі можна зрабіць так. Адзін полюс аднае або некалькі пасълядоўна злучаных высокавольтных батарэй (90V на батарэю) злучаюцца з антэнаю, другі — з зямлёю (рыс. 155). При дапамозе міліампэрметра (mA) вымяраюцца ток J_A , які цячэ да зямлі. Калі гэты ток пры 400V напружаньня будзе напрыклад 0,01 mA, дык супраціўленне ізоляцыі:

$$R = \frac{400}{0,01} \cdot 1.000 = 40 \text{ мільёнам } \Omega.$$



Рыс. 155.

Пры спробе ракомэндуецца спачатку міліампэрмэтр замкнуць на-каротка і ўключыць лямпу напальвання G . Калі лямпа не загарыцца, дык шунт S можна выключыць.

Для грубога выпрабавання досыць уключыць лямпу напальвання і ў якасці крніцы напружання ўзяць асьвятляльную сетку. Пры добрай ізоляцыі лямпа не загарыцца.

б) Вымярэньне дзеянага супраціўлення антэны (способ падстаноўкі). Паставіўшы комутатар у палажэнне 1 (рыс. 156), узбуджаюць вагальны контур CL , далучаны да антэны пры дапамозе хвалемера з зумерам J . Рэзонанс вызначаюць пры дапамозе апэрыодычнага контура з детэктарам. Пры большіх дакладных вымярэннях карыстаюцца міліампэрмэтрам mA . Сувязь бяруць настолькі слабую, што самы максымум чутнасці дае ледзь прыметны гук. Потым, перакідваючы комутатар у палажэнне 2, пераключаюць да контура CL так званую ўтручную антэну, г. з.н. конденсатор C_2 бяз страт і безіндукцыйнае супраціўленне R . Спачатку, ўключыць невялікае супраціўленне і пры нязменнай установкі хвалемера і контура LC верцяць конденсатор C_3 ўтручнае антэны да таго часу, пакуль ня будзе дасягнуты рэzonанс. У гэтым выпадку максымум будзе чутны ў тэлефоне вельмі моцна. Тады пачынаюць павялічваць супраціўленне R , пакуль чутнасць максимуму гуку ня зробіцца папярэдній. Тады велічыня ўведзенага супраціўлення прыбліжана роўна шukanаму супраціўленню.




Рис. 156.

Дальнасць дзеяння перадавальніка залежыць галоўным чынам ад магутнасці ў антэне. Гучнасць прыймання ўзрастает з сілаю току ў антэне перадавальніка і з дзеянай вышынёю антэны.

З усіх магутнасці ў антэне выпрамяняючаецца толькі частка, — крыху большая пры кароткіх хвалях (каля 40 проц.) і крыху меншая пры доўгіх (10 проц.). У другую частку дальнасць дзеяння залежыць ад паглынання выпраменяванае энэргіі ў мясцовасці і атмосфэры. Тут якраз і заўважаецца вялікая розніца між работай доўгімі паверхневымі хвальмі (10 да 20 км) і работай хвальмі прасторавымі парадку ніжэй за 100 м.

а) Паверхневыя хвалі падлягаюць досыць значнаму паглынанню. Яно большае пры кепска праводным грунце і меншае ў водзе. Дальнасць дзеяння над водой таму ў 2—3 разы

большая, як над сухазем'ем. Даўжыня хвалі таксама ўлывае на велічыню паглынання. Паглынанне павялічваецца з памяншэннем хвалі таму магутныя радыёстанцыі, якія працуюць на вялікія адлегласці звыш за 3000 км , ужываючы доўгія хвалі (6 — 25 км) і высокія разгалінаваныя антэны для выпраменявання значнае энергіі.

У атмосфэры доўгія хвалі, нават і пры апраменяванні сонечным сяўтлом,— паслабляючы толькі ў нязначнай ступені і дзеля гэтага можа быць устаноўлена ўпэўненая радыёсувязь на працягу круглых сутак.

б) Прасторавыя хвалі толькі ў нязначнай частцы датыкаючыца да зямлі, і дзеля гэтага значна менш паглынаючыца. Па форме свайго пашырэння ў просторы яны вельмі адрозніваючыца ад паверхневых хваль. Гады як кароткія паверхневыя хвалі паглынаючыца ўжо ў зоне, бліжкай, да перадавальніка, прасторавыя хвалі, прарабіўшы высокую дугу ў атмосфэры, варочаючыца да паверхні зямлі толькі нязначна паслабленымі.

Пры гэтым утвораецца між зонаю, бліжэйшай да перадавальніка, і першымі адбіткімі праменінамі— мёртвая зона (рыс. 157), у межы якой хвалі наогул не трапляюць; па-за гэтай зонаю заўважаецца моцнае, а пры большым аддаленіі, нават константнае (упэўненое) прыйманье.

Працягласць мёртвых зонаў, а разам з гэтым мяжа дальнасці прыймання, залежыць у значнай меры ад часу дню і пары году і ад даўжыні хвалі.

Розныя станы кароткіх хваляў тлумачацца адбіццём і пераламленнем у пластах атмосфэры на вышыні каля 100 км , якія ў выніку інтэнсіўнага апраменявання праменіямі сонца моцна іёнізованы, г. зн. зрабіліся праваднымі.

Ход праменяў у іёнізованым пластыце залежыць ад наступных акалічнасцей:

1. *Ад вугла выпраменявання.* Прамені, накіраваныя вертыкальна ўверх, праходзяць праз іёнізованы пласт у сусветную простору і адхіляючыца толькі нязначна. Пачынаючы з пэўнага разьмеру вугла, прамені адхіляючыца да земнае паверхні ў выніку пэўнага адбіцця. Пры гэтым можа здарыцца, што прамень, праўшоўшы значную адлегласць у добра праводным асяроддзі, толькі далей адхіліцца да зямлі.

Пры пэўных умовах прамень можа абысьці навакол земнага шара, перш чым даткнецца да яго паверхні (рыс. 158).





Рис. 157.

У гэтых выпадку можна пачуць другаразовы радыёсыгнал са спаўненнем на $\frac{1}{4}$, сэк. (г. зи, як раз на той час, які патрэбен прамено для „кругасветнага падарожжа“) у парадайнын з вычайным першым сыгналам. Для ўнікнення гэтых асабліва непажаданых у радыётэлеграфіі зьяў і для дасягнення інтэнсіўнага прыймання на пэўнай адлегласці, пасылаюць хвалі ў простору пры дапамозе рэфлектараў пад пэўным вуглом.


Для аматарных перадавальнікаў, калі жадаюць працаўаць з радыёстанцыямі, на розных адлегласцях, можна раіць ужыванье горызонтальнае антэны, якая роўнамерна выпрамянеўвае ва ўсе бакі пад рознымі вугламі.

2. Ад іёнізацыі і размыяшчэння пласта. У выніку моцнага ўздзеянічання сонечных праменяў пласты цаветра моцна іёнізованы ўдзень і размышаюцца крыху бліжэй да зямлі, як уначы.

Таму пры аднолькавым вугле ўдзеня прамені больш адхіляюцца, тады як уначы яны большы час іраходзяць у пласці і варочаюцца да зямлі на больш далёкай адлегласці, прарабіўшы шлях, які нагадвае вялікую плоскую дугу.



Рыс. 159. Уначы.



Рыс. 160. Удзень.

Радыус мёртвае зоны таму ўначы ў 3—4 разы большы, як ўдзень.

Перасоўванье граніц мёртвае зоны можна заўважыць таму, што ўвечары спачатку толькі бліжэйшыя станцыі перастаюць быць чутнымі, потым больш аддаленныя, пакуль урэшце чутны толькі станцыі, аддаленныя больш чым за 1.000 км. Зраннія адбываеца тая-ж зьява, але ў адваротным парадку. Іёнізацыя залежыць таксама і ад цары году, на што павінна быць звернута ўвага пры організацыі сталае сувязі на вялікіх адлегласцях.

3. Ад даўжыні хвалаў, бо доўгія хвалі мацней пераломлівацца, як кароткія. Адсюль вынікае, што для таго самага часу дня радиус мёртвае зоны (R) павялічваецца пры памяшчэнні даўжыні (рыс. 159 і 160).

У сувязі з гэтым выгадна ўдзень праца вялікай хвалай, як уначы.


Так напрыклад для перакрыцца Атлянтычнага океану (6000 км) працу ўдзень хвалямі даўжынёю 10—21 м, а уначы хвалямі парадку 25—40 м, тады як для ўнутрыевропейскай сувязі (100—1000 км) удзень ужываюцца хвалі ў 40 м і уначы даўжынёю ў 80 м.

У межах хваляў сярэдняе даўжыні (200—2000 м), пры нормальным узбуджэнні антэны часта ўтвараюцца прасторавыя і паверхневыя хвалі адноўлькае сілы. На большай адлегласці ад перадавальніка абодва тыпы хваляў могуць сустракацца і, у залежнасці ад інтэрфэрэнцыі, узмацніцца або паслабіцца. Гэтым можа быць вытлумачана зъява „фэдынга“ (паслабленне чутнасці), якая часта наглядаецца асабліва пры шырокавашчаныі.

Е. ПЕРАДАВАЛЬНИКІ: ІСКРАВЫ, ДУГАВЫ І З МАШЫНАЙ ВЫСОКАЕ ЧАСТАСЦІ.

84. Тональны перадавальник з ударным узбуджэннем (Макс Він 1905 г.).

а) Ланцуг стага току (рыс. 161). Ток ад машины стага току q з напружаннем каля 100 V ідзе праз рэостат O , якім рэгулюецца вышыня току іскры, ва ўзбуджальную абломту E машины зъменнага току M .




Рыс. 161. Перадавальник.

б) Першаразовы контур зъменнага току (нізкае напружанне). Зъменны ток (500 перыадаў, 150—250 V) пры замыканні ключа N ідзе праз дросельную шпульку D у першаразовую абломту P трансформатора.

в) Другаразовы контур зъменнага току (высокое напружанье чіекая частасьць). З другаразовыем аблоткі трансформатора S зъменны ток, трансформаваны да $5000-8000 V$, падыходзіць да разрадніка Віна F .


Слюдзяныя колцы.



Рэбры для Медныя пласцін ахалоджваннія, піны насрэбраўны ў сярэдзіне.

Рыс. 162.


Паасобныя кароткі ѹскры ў разрадніку Віна вельмі хутка згасаюць і за гэтым у ім можна атрымаць да $500-1000$ ѹскраў у сэкунду.



Рыс. 163. а—зъменны ток у другаразовыем ланцузе; б—ударны контур; в—ток у антэне передавальника; д—ток у прыимальнай антэне; е—ток у телефоне; ф—палажэнные мэмбрани ў телефоне.

г) Замкнёны або ѹдарны контур (высокая частасьць). При праскокванні ѹскры ѹ іскравым прамежку F у замкнутым контуры ѹзынікаюць ваганыні, частасьць якіх вызначаецца ёмістасцю C і самаіндукцыяй L . Розныя сэкцыі самаіндукцыі (штэнсэль I) дазваляюць атрымаць розныя даўжыні хваляў.

Разраднік складаецца з асобных медных пласцін, падзеленых колцамі з слюды. Пласціны знаходзяцца на адлегласці $1\frac{1}{2}$ мм ад другое (рыс. 162). Калі карыстацца зъменнім токам у 500 перыодаў для зарядкі конденсатора, дык можна так адрегуляваць напружанье зъменнага току рэастатам O , што



Рыс. 164.

напрыклад кожны максымум напружаннія будзе адбывацца з ѹскраю, г. зн. атрымаецца 1000 ѹскраў у сэкунду.

Энергія (A) ударнага контура вызначаецца колькасцю іскраў (N), напруженнем (V), залежным ад колькасці іскравых прамежкаў, а таксама і ёмістасцю (C) ударнага контура.

Загасаньне ваганьня ў значна меншы, як у перадавальніку Брауна, у сярэднім $d = 0,03$.

Правільнае чаргаваньне іскраў у перадавальніку выклікае і ў прыимальніку правільнае чаргаваньне радоў загасальных хвалаў, якое пасля выпроставання ў дэтэктары успрыймаецца ў тэлефоне як музыкальны тон (рыс. 163). Вышыня і частасць току залежыць ад чаргаваньня іскраў: 1 000 іскраў выклікае 1 000 ваганьня ў тэлефоннае мэмбранны, г. зн. прыблізна, верхніе d_1 ; 500 іскраў даюць тон на актаву ніжэйшы.

Гэты тон зьяўліеца для перадавальніка (апрача даўжыні хвалі) яшчэ адною характарнаю адзнакаю, якая дае магчымасць знайсці гэты перадавальнік сярод іншых, нават тых, якія працуюць на той самай хвалі.

Тональная перадавальнікі ўжываюцца ў сучасны момант толькі для сувязі між морскімі судамі і портамі. Даўжыня іх хвалаў звычайна 600—900 м. З прычыны таго, што для ўпэўненай сувязі яны працуюць на досыць шырокім дыяпазоне, дык яны моцна перашкаджаюць шырокавашчальному перадаванню.

85. Атрыманье незагасальных ваганьняў.


(Дудэль-Поульсан).

Калі паралельна да дугі B , якая жывіцца сталым токам G , уключыць шпульку L і кондэнсатор C , дык у даным контуры могуць быць атрыманы ваганьні, частасць якіх азначаецца C і L . Страты энергіі на награваньне і выпраменяваньне бязупынна ўзнагароджваюцца крыніцю сталага току; таму ваганьні атрымліваюцца незагасальными.

Для атрымання ваганьняў высокое частасці ($n =$ ад 100 000 да 1 000 000) і вялікае энергіі, неабходных у радыё-тэлеграфіі, служыць дуга Поульсана; хуткае астыванье і роўнамернае гарэніе дасягаецца тут наступным чынам (рыс. 165).

а) Дуга гарыць у добра праводнай цягло атмосфэры (пароў вадароду або алькаголю).

б) Дадатны электрод складаецца з меднае трубкі K , якая ахалоджваецца паветрам або вадою.



Рыс. 165.

в) Адмоўны вугальны электрод павольна верціца перад медным элекртродам, што перашкаджае прыгаранню дугі і перарыванню вагання.

г) Каля дугі з абодвух бакоў стаяць дросэльныя шпулькі D , якія ўтвараюць „магнітнае дуцьце“. У рэзультате дуга скрыўляецца, падвойжаецца і хутчэй астывае (рыс. 165).

Вагальны процес. Магчымасць вагальнага разраду кондэнсатора, які жывіцца машынаю сталага току G , звязана з тым, што напруженне на вуглох дугі памяшчаецца з павялічэннем сілы току (спадальная характеристыка).

86. Дугавы передавальник.

Дуга L непасрэдна ўключяецца ў антэну, прычым шлях сталяму току ў антэну і зямлю запіраецца блёкавымі кондэнсаторамі C_2, C_1 (рыс. 166). Даўжыня хвалі вызначаецца самаіндукцыяй L і кондэнсарамі C , уключаннымі паралельна дузе. Наводка антэны на хвалю першазовага контура C, L робіцца варыёмэтрам V .

Ключ працуе без перарывання току ў дузе пры даламозе дросэля D у антэне. Дзеянне грунтуюцца на тым, што індукцыйнае супраціўленне, або загасанне ў дросэлі, процідзейнае току высокасці ў антэне, значна памяшчаецца пры замкнёным ключе. Калі ключ не замкнёны, ток у антэне ў выніку моцнага загасання ў дросэлі мізерны, і дуга паглынае толькі невялікую энэргію. Пры замкнёным ключе (дзякуючы адпаведнаму намагнічванню сталым токам сардэчніка дросэля) загасанне ў дросэлі зьнікае, і ток у антэне адразу паднімаецца да максімальнае величыні.




Рис. 166.

разовага кондэнсатора C , заряднага напруження V у антэне і частасці N .

Прыклад:

$$C = 10\,000 \text{ см}^2,$$

$$V = 5\,000 \text{ В};$$

$$N = 60\,000 (\lambda = 5\,000 \text{ м});$$

$$A = 60\,000 \cdot \frac{10\,000}{2 \cdot 9 \cdot 10^{11}} \cdot 5\,000^2 = 8\,325 \text{ Вт}.$$

Пры дапамозе вялікіх генэратараў або паралельнага ўключэння некалькіх генэратараў сярэдняе велічыні можна падвесці ў антэну значную энергію.

Вастрыня наводкі ў дугавога перадавальніка ў выніку сталясці амплітуды большая, як у тональным іскравым перадавальніку. Дзеля гэтага калі іншыя хвалі адровыніваюцца больш як на 1 проц. па сваёй даўжыні ад хвалі дадзенага перадавальніка, дык яны не перашкаджаюць яго работе.

Увага. Дугавы перадавальнік ужываецца пераважна для вялікіх станцый магутнасцю ад 50 да 100 і больш кілётров вагальнай энергіі, і для доўгіх хваляў ад 2 да 25 і болей кілометраў.

87. Непасрэднае атрыманьне токаў высокое частасці ў машынах:

Непасрэднае ўзбуджэнье антэны генэраторам зменнага току звязана з вялікімі конструкцыйнымі цяжкасцямі з прычыны неабходнасці высокіх частасцяў.

Частасць генэратора азначаецца формулай:

$$n = \frac{u}{60} \cdot \frac{p}{2}$$

Калі-б напрыклад задацца мэтаю атрымаць частасць $n=30\,000$ у машыне з $p=200$ полюсаў, дык ротар павінен рабіць $n=18\,000$ абаротаў у минуту; кругавая скорасць, якая ўзынікае пры такім ліку абаротаў, нават для сталі перавышае максімальную дапушчальную мяжу 300 m/s . Ня зважаючы на гэтыя цяжкасці, Фэсэнден і Александэрсон конструявалі машыны з частасцю да 100 000.

Машыны такога тыпу абслугоўваюць, напрыклад, вялікую амерыканскую станцыю „Radio Central“ на Лёнг-Айленд калі Нью-Ёрку.

На вялікіх нямецкіх станцыях у Науэне і Эйльвэзе ўжываюць іншы спосаб атрыманьня высокіх частасцяў. Пры дапамозе машын вялікай магутнасці (парадку 600 kW) атрымліваюць зменны ток сярэдняе частасці ($n=6\,000$) і потым ступенямі павялічваюць гэту частасць пры дапамозе спецыяльных трансформатораў частасці ў сярэдзіне або па-за машыну.

88. Машына высокое частасці Р. Гольдшмідта.

Абмотка статара S машыны высокое частасці ўзбуджаецца машынаю стага току G ; у ротары R наводзіцца зменны ток частасці n (рыс. 167). Зменны ток, што ўзынікае, замыкаецца на вагалёвы контур $C_1 L$, наведзены на частасць n ; дзеяющую рэzonансу амплітуда току пры гэтым павялічваецца. Калі-б ротар,

які абцякаецца зъменным токам, стаяў нярухома, дык ён узбудзіў бы ў аблотцы статара зъменны ток той-жэ частасьці n , але ў саіраўднасці ён верціцца сінхронна з пэрыодам току, які па ім цячэ; загэтым частасьць зъменнага току, індуктаванага ў статары, будзе ў 2 разы большая, г. зв. $2 n$ (першае „адбіцце“). Гэты зъменны ток у сваю чаргу замыкаецца на контур $C_2 L_2$, навесеній




Рис. 167.

дзены на частасьць $2 n$. Зъменнае поле, якое ўзнякае ў статары, індуктуе ў ротары зъменны ток частасьці $3 n$, які праводзіцца праз ёмістасьць C_3 , наведзеную адпаведным чынам (другое „адбіцце“). Ток у ротары частасьці $3 n$ зноў дзейнічае на статар, наводзячы ў ім ток частасьці $4 n$ (трэцяе „адбіцце“), які ўжо можа служыць для ўзбуджэння антэны, наведзенайе пры дапамозе C_A і L_A .


Самая вялікая станцыя, якая працуе па гэтай систэме, знаходзіцца ў Эйльвэе калія Гановэр. Станцыя працуе на хвалях у $14,7$ і $9,7$ км. Ёмістасьць антэны $35\ 000$ см. Магутнасць у антэне 440 kW. Ток у антэне 450 A.

89. Павялічэнне частасьці ў нярухомых трансформаторах. (Арко).


Другі спосаб аснованы на магнітным насычэнні жалеза. Намагнічэнне жалезнага сардэчніка ў меру ўзрастання сілы току хутка ўзрастает да пеўнай стадыі насычэння; далейшае павялічэнне сілы току застаецца ў гэтых адносінах амаль што безрэзультатным.

Калі на насычальны пастаянны ток у трансформаторы накласыці зьменны ток, дык апошні будзе вельмі мала ўпłyваць на намагнічванье ў той фазе, калі ён супадае па кірунку з пастаянным токам. Але ў проціежных фазах ён выклікае значнае памяншэнне намагнічвання.

Гэтаю зьяваю карыстаюца для падваення частасыці. Два трансформаторы T_1 і T_2 намагнічваюца да насычэння пастаянным токам машины G , які працякае праз абмоткі E_1 і E_2 , навітыя ў супраціежных кірунках (рыс. 168). Дросельная шпулька D



Рыс. 168.



Рыс. 169.

перашкаджае пранікненню зьменных токаў у машину G . Першаразовы зьменны ток ($n=5000$) праходзіць па шпульках P_1 і P_2 , наматаных у аднолькавым кірунку, і выклікае сумесна з насычальним токам зьмены намагнічвання ў абодвух трансформаторах, паказаныя на рыс. 169.

Гэтая зьмены намагнічвання прыводзяць да таго, што ў другаразовых шпульках S_1 і S_2 узбуджаецца зьменны ток падвойнае частасыці $2n$. Пры дапамозе пары наступных трансформатораў можна павялічыць у 4 разы пачатковую частасыці і перадаць такі трансформаваны ток у контур антэны, наведзенае адпаведным парадкам.

Апісаны прынцып павялічэння частасці ўпяршыню практычна быў распрацаваны таварыствам „Тэлефункен“ на вялікай станцыі ў Науене. Магутнасць генэратора гэтае станцыі $A = 500 \text{ kW}$, частасць $n = 6\,000$. Перадавальныя хвалі:

15,8 км ($n = 18\,000$)

6,3 км ($n = 48\,000$)

Магутнасць у антэне $A = 400 \text{ kW}$; ток у антэне $I = 400A$

Ж. ДЭТЭКТАРНЫ ПРЫЙМАЛЬНИК.


90. Прыймальнік з крышталічным дэтэктарам (прыйманье загасальных хвалаў).

a) Дэтэктарны прыймальнік складаецца з найстройвальнай антэны або першаразовага контура (*a*), які ловіць прыходныя хвалі, і дэтэктарнага контура (*b*), які ператварае зменныя токі антэны ў токі паставяннага кірунку, якія ўзбуджаюць тэлефон.


Адкрыты контур (рыс. 171) складаецца з антэны, вязямленнія, самайндукуцыі L_1 і вярчальнага кондэнсатора C_2 , велічыня якога вызначаеца інтэрвалам прыймальных хвалаў.

Уключаючы тыя або іншыя часткі самайндукуцыі (штэпсэль 1), можна устанаўляваць прыймальнік на розныя інтэрвалы хвалаў; вярчэннем кондэнсатора можна дасягнуць дакладнае ўстаноўкі на дадзеную хвалю.

Для магчымага павялічэння інтэрвалу



Рыс. 170. Схема—
даўгія хвалі



Рыс. 171. Схема—
кароткія хвалі.

прыймальных хвалаў ужываюць наступныя схемы.

1) Схема даўгіх хвалаў (рыс. 170); шпулька і вярчальны кондэнсатар уключаны паралельна і дзеля гэтага нібы „падаўжаюць“, антэну. Ёмістасць кондэнсатора C у гэтым выпадку проста складаецца з ёмістасцю антэны CA ; дзеяная ёмістасць першаразовага контура, значыцца, роўна:

$$C_1 = CA + C.$$

2. Схема кароткіх хвалю (рыс. 171): самайндукцыя і кондэнсатар уключаны пасълядоўна. Падоўжанье, якое атрымліваецца ад шпулькі, часткова компенсуецца кондэнсатарам. Калі самайндукцыя малая, дык кондэнсатар зробіць хвалю карацейшую за ўласную хвалю антэны. У гэтым выпадку C_A і C уключаны пасълядоўна, і агульная ёмістасць:

$$C = \frac{C_A \cdot C}{C_A + C}$$

Дэтэктарны контур (рыс. 171) складаецца са шпулькі сувязі L_2 , пасълядоўна злучанае з дэтэктарам і тэлефонам. Паралельна тэлефону ўключаецца блёкавальны кондэнсатар, які зараджаецца дзякуючы аперыодычным імпульсам напруження ў дэтэктарным контуры і які разраджаецца праз тэлефон. Дэтэктарную шпульку L_2 раіца рабіць з больш тонкага дроту ($0,1\text{ mm}$), як антенну шпульку, з якою яна індукцыйна звязана; агульную даўжыню дроту дэтэктарнае шпулькі карысна браць прыблізна ў 2 або 3 разы большую як у антеннай шпульцы. Ступень сувязі можна зменяць зменяно адлегласці і ўзаемнага палажэння звязанных шпулек (рыс. 172), а таксама зменяю ліку віткоў дэтэктарной шпулькі. Дэтэктарны контур—аперыодычны дзякуючы вялікаму супраціўленню дэтэктара (каля $500\text{ }\Omega$) і тэлефона (каля $1\,000$ — $4\,000\text{ }\Omega$) (гл. § 42).





Рис. 172.


б) Наводка. Слухаючы ў тэлефон, павольна верцяць кондэнсатар па ўсёй шкале пры пастаянні сувязі і пры розных палажэннях штэпселя ў антеннай шпульцы. Калі пры некоторым палажэнні кондэнсатора гук у тэлефоне зробіцца чутным, дык прыймальнік наведзены на хвалю передавальніка. Для восстрае наводкі сувязь паступова паслабляюць, пакуль радыётэлеграфныя сігналы не будуць чутны толькі на вельмі вузкім інтэрвале шкалы кондэнсатора. Ваstryня наводкі мае значэнне ў тым выпадку, калі трэба вызваліцца ад перашкоднага дзеяння іншых станцый.

в) Ваstryня наводкі (сэлекцыйнасць). Меркаю ваstryні наводкі можа служыць той інтэрвал шкалы на прыймальніку, у межах якога работа яшчэ чутна. Расстройку прыймальніка, якая пры гэтым атрымліваецца, азначаюць процэнтамі прыймальнікае хвалі. Калі напрыклад (рыс. 173) прыймальнік наведзены на хвалю 800 m і прыкметнае прыйманье звыкае толькі пры хвалях 760 m і 840 m , дык расстройка можа дасягаць 5 проц. Чым яна меншая, тым вышэйшая ваstryня наводкі. Для прый-

маньня знакаў Морзэ, асабліва пры хуткай работе, патрэбна як мага вастрышная наводка. Для прыманьня тэлефоннага перадаванья такое вастрыні не патрэбна; наадварот, прыймальнік павінен даваць пэўнае загасанье, каб вяла скажана гутарка.



Рыс. 173.




Рыс. 174. *a*—антэна,
b—прамежны ланцуг;
c—дэтектарны ланцуг.

Для тэлеграфнага прыманьня, а таксама для аддзялення работы дзвіюх тэлефонных станцый, якія перадаюць на блізкіх хвалах, ужываецца прыймальнік „складанае схемы“ з прамежным контурам (рыс. 174).

г) Прыймальнік з прамежным контурам дае вялікую вастрыню наводкі і за гэтым дазваляе лягчай вызваліцца ад перашкоднага дзеяння.

Ваганыні ў антэне ўзбуджаюць спачатку слаба звязаны прамежны контур, які наводзіцца невялікім загасаньнем (рыс. 174). Гэты контур дзейнічае як другое больш тонкае (у выніку малога загасаньня) сіта для электрычных хвалаў.

Наводка прыймальніка з прамежным контурам робіцца так: спачатку прамежны контур выключаюць, пераводзячы контакт *H* (рыс. 175) на *P*. Контур антэны наводзяцца на прыходзячу хвлю. Потым уключаетца прамежны контур (контакт *H* пераводзіцца на *S*), і кондэнсатор *C* паварочваюць да таго часу пакуль у тэлефоне ня будзе максы-



Рыс. 175.

контур (контакт *H* пераводзіцца на *S*), і кондэнсатор *C* паварочваюць да таго часу пакуль у тэлефоне ня будзе максы-

мальнае чутнасці. У выніку паглынаньня прамежным контурам некаторае энергіі сіла прыйманьня у гэтым выпадку будзе слабейшай, але вышыня наводкі істотна ўзрастает.

Пры моцнай сувязі крывая рэзонансу: «перашкоднай» хвалі перакрывае рэзочансную крываю прыйманьнай хвалі; пры слабай сувязі вяршыні крывах аддалены адна ад другой.

91. Прыйманье незагасальных хваляў.

а) Неперарыўны рад незагасальных хваляў нельга непасрэдна выявіць дэтэктарам; у гэтым выпадку адсутнічае разрыў раду хваляў на асобныя імпульсы, неабходныя для гучэння тэлефона. Для прыйманьня на дэтэктар прыхадзіцца штучна перары




Рис. 177.



Рис. 176.

ваць непарыўны рад хваляў (рис. 177). Мэханічныя перарывальнікі ніколі не працуюць зусім правільна, а таму ў тэлефон чуцён не музыкальны гук, а шум або трэск.




Рис. 178.


б) Тыкверам называецца наступны перарывальнік для прыйманьня незагасальных хваляў (рис. 178). Дыск *S* верціцца пры дапамозе гадзіньнікавага мэханізму. Да яго зылёгку прыціскаецца залаты лісток *G*, выклікаючы хуткую зъмену ўключэння і выключэння прыйманьнага кондэнсатора *C*.

в) Метод біенія (гэтэродыў) (Фэсэндэн, 1913). На прыхадзячы рад незагасальных ваганьняў у прыйманьніку накладающа мясцовыя незагасальныя ваганьні крыху адразыніваюцца даўжыні хвалі.

Няхай напрыклад, частасьць праходзячых ваганьняў 100 000; ($\lambda = 5000$ м), а частасьць незагасальных ваганьняў дапаможнага контура на 1000 ваганьняў большая або меншая, г. зн. 101 000 або 99 000, тады ў антэне ўзынікае 1000 біенъняў у сэкунду. Пасля выпроставання ў дэтэктары гэтыя біенъні ў тэлефоне ўспрымаючы ў выглядзе чыстага музыкальнага тона (рыс. 179).


Зъмянняючы частасьць дапаможных ваганьняў, можна зъмяніць як хаця *вышыню тона*. Чуласьць устаноўкі вельмі вялікая; досыць хвалі расстроіць больш як патрэбна, і гук ня будзе чутны. Такім чынам можна вызваліцца ад *перашкоднай работы іншых станцый*. Калі кёндэнсатар, які служыць для наводкі, паварочваець

ВАГАНЬНІ АНТЭНЫ



Рыс. 179.

ЛІК БІЕНЪНЯЎ



Рыс. 180.

у межах некалькіх градусаў, дык можна пачуць характарны сьвіст і піск, прычым прыходзіцца ўся вобласць чутных тонаў ад самых высокіх да самых нізкіх (рыс. 180). Вуха асабліва добра чуе біенъні з частасцю каля 1400. Надзвычайна высокая *частасць наводкі* пры гэтэродынным прыманыні патрабуе вельмі тонаў сродкай наводкі. Розніца хвалаў некалькі дзесятых процента ў большасці выпадкаў дастаткова для атрыманья тонаў у інтервале аднае тэрцыі.


Для атрыманья дапаможных незагасальных ваганьняў Фесэн-дэн карыстаўся спачатку дугавым генэраторам. Але гарэньне дуї досыць нясталое, загэтым правільнасьць біенъняў парушаецца. Шырокое распаўсюджанье метод біенъняў атрымаў толькі пасля зьяўлення лямпавага пераадавальніка (пар. § 101), які дае абсолютна пастаянныя ваганьні.

92. Градуяваньне прыймальніка.


Градуяваньне прыймальніка трэба рабіць толькі пасъля ўключэння яго ў антэну і зазямлення. Для градуяваньня прыймальнік ставіцца спачаку на найменшую хвалю. Антэну ўзбуджаюць хвялямерам (Wm) з зумэрам і устанаўляюць хвялямер так, каб атрымалася максымальная чутнасць (рыс. 181). Хвяля, якая адлічваецца ў гэтым выпадку па хвялямеры, і будзе найменшою хвалю, на якую можа быць наведзены прыймальнік. Потым прыймальны кондэнсатар паварочваюць далей, кожны раз на 20° , і тым-жэ способам вымяраюць хвалю па рэzonансу з хвялямерам. Значэнны хвяляў, адпаведныя розным паларажэнням кондэнсатора, зьбіраюць у табліцу або паказваюць графікам.

93. Накіраванае прыйманье і вызначэнне кірунку на радыёстанцыю, якая працуе.


a) Накіраванае прыйманье. Адзін з способаў азначэння кірункаў знаходжання перадавальніка пры дапамозе прыймальнае станцыі заключаецца ў наступным: па кірунках з поўначы на поўдзень і з усходу на захад ставяць дзівве накіраваныя антэны (пар. § 74 *k*) Канцы антэны



Рыс. 181



Рыс. 182.



Рыс. 183.

падводзяць да двух аднолькавых стрыжавых шпулек NS і OW . Дэтэктарная шпулька D зьмешчана ў сярэдзіне абездзвіюх зазначаных шпулек і можа паварочвацца (рыс. 182).

Адпаведна кірунку хвяляў OW і NS індуктуюцца магнітныя палі, якія складваюцца ў адно рэзультатынае поле. Калі роўніца

дэктэктарнае шпулькі супадае з кірункам гэтага рэзультаты ўнага поля, дык сіла прыймання найбольшая. Дакладнасьць вымярэньня $\pm 2^\circ$. У сучасны момант такое пэленгаванье можа выконвацца з дакладнасьцю да 1° . Гэта дасягаецца ўключэннем кондэнсатора для дакладнае наводкі антэны (Г. Зэйт), устаноўкаю на разка въражаны мінімум (замест максымума) і ўжываньнем прамежнага контура.

б) *Вызначэнне месца разыёстанцыі* вельмі істотна для паветраных і морскіх караблёў, калі ў туманнае надвор'е трэба вызначыць месца знаходжанье карабля. На караблі L (рыс. 183) ёсьць перадавальная і прыймальная станцыі. Спачатку карабель выклікае дзіве пэленгатарныя (з накіраваным прыйманнем) станцыі R_1 і R_2 , якія знаходзяцца, дапусьцім на адлегласці 100 км паміж сабою. Пэленгатары ўстанаўляюць кірувкі, па якіх чуваць карабель. Перадавальныя станцыі пэленгатараў S_1 і S_2 паведамляюць караблю аб вымераных вуглох a і b . На падставе гэтых вуглоў і адлегласці між станцыямі E (база) можна пабудаваньнем або разылкам азначыць месца знаходжанье карабля.

У сучасны момант для такіх вызначэнняў пачынаюць у широкім маштабе ўжываць рамачныя антэны.

3. ПРАХАДЖЭНЬНЕ ЭЛЕКТРЫЧНАСЦІ ПРАЗ ПАВЕТРА.

У звычайных умовах паветра—неправаднік; пры асобых умовах, аднак, праз паветра можа праходзіць электрычны ток—разрад. Калі, напрыклад, на два электроды, якія знаходзяцца на адлегласці ў 1 см, накласці напружанье ў 30 000 V, дык між імі праскокае іскра; пры напружаныі ў 100 V паміж двумя напаленымі вугалімі можна падтрымліваць вольтаву дугу, праз якую праходзіць вельмі вялікі ток.

Яшчэ больш цікавы і рознастайны зязы разраду ў разрэджаных просторах. Гэтыя зязы мы падзелім на дзве грулы: разрад паміж *халоднымі* і *напаленымі* электродамі.

94. Разрад паміж халоднымі электродамі.

У разрадную трубку R (рыс. 184) улітаваны два электроды A і K , да якіх падведзены канцы другаразовага абломкі індуктара, што дае іскру калі 10 см. Дацатны электрод A называецца анодам, адмоўны K —катодам, пры дапамозе шклянога шліфа трубка злучаецца з вярчальнай ртутинаю помпаю Гэде P , пры дапамозе якое паветра з трубкі можна паступова выпамлюваць.

Спачатку (пры атмосферным ціску) ніякага разраду няма, але далей заўважаюцца наступныя зявы:

а) Пры ціску ў 10 мк ад аднаго электрода да другога пра-
бягаюць тонкія фіялетавыя съвецчыны ніткі (іскравы разрад).

б) Пры 4 мк ціску фіялетавыя ніткі пераходзяць у сучэльны
чырвонаяваты слуп, які запаўняе амаль усю трубку. Ад катода
гэты слуп адлучаецца так званаю Фарадэйскаю цёмнаю пра-
стору.




Рис. 184.




Рис. 185.

Гэта—так званае дадатнае (аноднае) съвячэнне знаходзіць прыстасаваныне ў гейсьлеравых трубках, спектральных трубках, нэонавых лямпах, жывасрэбных лямпах, лямпах „святла Мура“. Самы катод абкружан слабым съветлаблакітна „тлеючым“ съвячлом.

в) Пры ціску ў $0,5\text{ мк}$ дадатнае съвячэнне, робіцца пластавым (рыс. 185).

г) Калі ціск у трубцы меншы за $0,2\text{ мк}$, дык аноднае съвячэнне пачынае паступова съціскайца. Адначасова тлеючае слабое съвячэнне аддаляецца ад катода, прычым паміж жоўтавым пластом каля самога катода і адмоўным тлеючым съвячэннем зьяўляецца цёмная круксавая прастора. Пры

далейшым зыніжэнныі ціску з першага катоднага пласта выходзяць прамені, якія пранізаюць тлеючы разрад. Падаючы на съценкі шкла, яны прымушаюць яго съвяціца зеленаватым съятлом. Гэтая прамені называюць катоднымі.

д) Пры ціску, меншым за 0,05 мм. катодныя прамені ўтвараюцца асабліва моцна, і ўсе съценкі шкляное трубкі флюорэсцуюць зялёным съятлом.

Пры крайніх раздражэннях (ніжэй за 0,00001 мм) нават пры накладаныні максымальных напружаньняў віякага разраду праз трубку не адбываецца. У гэтым выпадку разрад лягчай адбываецца праз навакольнае паветра, як праз пустату.

95. Тлумачэнне процэсаў разраду. Іёны і. электроны.

Як і ў вадкасцях, электраправоднасьць паветра азначаеца дадатнымі або адмоўнымі іёнаў (пар. § 10). У нормальным стане ў паветры вельмі мала іёнаў; дзеля гэтага ў слабым полі, скажам, між полюсамі невялікае акумулятарнае батарэі току ў паветры ня прыкметна.

Але пры высокіх напружаньнях электраправоднасьць паветра можа надзвычайна ўзрасці і вябачны слабы разрад ператвараецца ў яркую іскру. Гэты процэс тлумачыцца тым, што кожны іён, атрымаўшы ў моцным электрычным полі вялікую скорасць, пры сустрэчы з нэутральнымі молекуламі газу расщапляе іх на іёны (іёнізацыя штуршком). Нова-утвораныя іёны ў сваю чаргу паскараюцца ў электрычным полі і іёнізаюць сустрэчныя молекулы. Такім чынам ток можа надзвычайна ўзрасці. У разрэджанай прасторы, іёны значна радаюць сустракаюцца з нэутральнымі молекуламі, а таму яны набываюць ужо пры больш віzkім напружаньні тыя скорасці, якія патрэбны для іёнізацыі штуршком.

Калі дадатныя і адмоўныя іёны падыходзяць да электродаў, яны аддаюць свае зарады. Але згодна сучасным прадстаўленыям, упяршыню развітым Гельмгольцам, гэтая аддаўзеная мяталёвым электродам зарады ўсё ж-такі захоўваюць сваю індывідуальнасць. Гэтая зарады—атомы электрычнасці, электроны, рух якіх азначае электраправоднасьць мяталяў.


Да гэтага часу не ўдаецца атрымаць дадатную электрычнасць без матэрыі; яна заўсёды звязана з атомамі матэрыі, утваряючы дадатныя іёны. Згодна навейшых даных думаюць, што, наогул кожучы, ёсьць толькі адзін род электрычнасці, а іменна адмоўная электроны, тады як дадатная электрычнасць ёсьць уласцівасць матэрыі, якая страціла адмоўную электрычнасць.

Сучасная фізыка прадстаўляе сабе нэутральны атом з дадатнага ядра, які азначае адначасова масу атома і адмоўных элек-


транаў, якія верцяцца навакол гэтага ядра (рыс. 186). Лік гэтых электронаў такі, што дадатная электрычнасць ядра нэутралізавана. Калі нэутральны атом напрыклад пры сутыкальні траціць адзін электрон, дык нэутральнасць парушаецца, атом робіцца дадатным іёнам; калі, наадварот, староныні электрон злучыцца з нэутральнымі атомамі, дык атрымаецца адмоўны іён.

З'гэтага пункту гледжання электрычны ток адпавядзе пэўнаму руху электронаў (адмоўных) у правадніку. Такі погляд падтрымліваецца тым фактам, што катодныя прамені сталі струменем свабодна рухавых адмоўных электронаў.

Вымярэнне скорасці і адносіны зараду электрона да масы ў катодных праменях паказала, што маса адмоўнага электрона ў 1800 разоў меншая за масу вадароднага атому. Маса электронаў значыцца надзвычайна малая і адпаведна прыкладзенаму



Рыс. 186. Атом кіслароду.



Рыс. 187.

напружанню скорасць электронаў можа дасягаць агромністых вялічынь—да $100\,000 \text{ км/сек}$, і болей.

Такім чынам процэсы разраду, апісаныя ў § 94, можна вытлумачыць так: дадатныя іёны паветра лятуць на катод і выбіваюць з яго адмоўныя электроны (рыс. 187, a). Гэтыя электроны праляцеўшы пэўную прастору (цёмную фарадэйскую прастору) і набіўшы дастатковую скорасць, атрымліваюць здольнасць іёнізаціі нэутральных молекул пры ўдары (рыс. 187, b). Такая іёнізацыя адбываецца сумесна з дадатным съвячэннем.

З прычыны таго што съвячэнне трубкі выкліканы іёнізацыяй пры ўдары, дык зразумела, што з ростам разрэдження і памяншэннем колькасці іёнаў дадатнае съвячэнне загасае. У канцы канцоў электроны з катода лятуць прамалінейна і з вялікаю скорасцю праз трубку, якія ўзбуджаючы прыкметнае і ёнізацыі, пакуль пры ўдары аб шкляныя сцінкі трубкі якія прымусяць іх флюорэсцаваць (рыс. 187, c).

Для падтрымання разраду і ў гэтым выпадку патрабна дастатковая колькасць плюс іёнаў, якія, удараючыся аб катод, вы-

кідвалі-б новыя электронны. У разрэджаным газе дастатковага ліку дадатных іёнаў німа і ток спыняеца.


Гранічная, практычная дасягальная пустата $\frac{1}{10\,000\,000} \text{мм}$ у гэтым выпадку застаецца толькі мільярдная частка першапачаткова (пры атмосферным ціску) існаваўшага ліку молекул. Гэта астача аднак яшчэ вельмі вялікая,—на 1 см^3 прасторы застаецца прыблізна 28 мільярдаў молекул.

96. Электрычны разрад паміж напаленым і халодным электродамі.

Выход электронаў з катода надзвычайна палягчаецца, калі катод напаліць. Калі тэмпературу павялічыць, дык скорасць электронаў, якія рухаюцца паміж молекуламі катода настолькі

ўзрастает, што яны могуць перамагчы молекулярныя сілы прыцягнення і вылецець у прастору.

Калі прыкладзі да напаленага катода адмоўны, а да анода—дадатны полюс акумулятара, дык электронны будуть ляцець да анода, утвараючы электрычны ток, які ў даным выпадку можа існаваць і пры вялізным разрэджаньні. Награваныя катода прасьцей за ўсё



Рыс. 188.

рабіць электрычным токам. Для гэтага катод робяць, з тонкага дроту, які напальваеца токам акумулятара.

Довад прысутнасці эмісійнага току. Па восі цыліндрычнае трубкі з высокім разрэджаньнем ($0,0001 \text{ мм}$) знаходзіцца тонкі вольфрамавы дрот K , праз які прапускаюць напальваючы ток ад акумулятарнай батарэі HB праз супраціўленыне W (рыс. 188).

Нітка напальваныя абкружана металевым цыліндром A , да якога праз шкло падходзіць электрод. Калі да гэтае ніткі падвесыці адмоўны полюс батарэі AB у 50 в , а да мэталевага цыліндра дадатны полюс, дык міліампэрметр MA , уключаны ў ланцуг, пакажа ток у некалькі міліамперах.


Гэты так званы эмісійны ток вызначаеца лікам электронаў, якія пралятаюць у сэкунду з катода на анод; ён залежыць ад таўшчыні і даўжыні ніткі напальваныя, ад яе тэмпературы і ад прыкладзенага аноднага напружання.

а) Залежнасць эмісійнага току ад тэмпературы вольфрамавае ніткі напальваныя паказана графічна на рыс. 189.


Эмісія, надзвичайна назначная спачатку, пачынае з 2000° абс.¹⁾ рэзка ўзрастасць.

Пры змене току напальвання на 1 проц. эмісія зменяецца прыблізна на 12 проц. Для падтрымання сталасці эмісіінага току прыходаіца дзеля гэтага старанна регуляваць ток напальвання. Чым вышэй тэмпература ніткі, тым караецшы тэрмін службы трубкі. У ранейшых вольфрамавых узмацнільных радыёлампах напальванне ніткі звычайна рабілі токам у 0,5 А пры напруженіні каля 2,5 V. Пры такім рэжыме лямпа магла служыць прыблізна каля 1000 гадзін.

б. Залежнасць аноднага току ад аноднага напруженіння паказана на рыс. 190. Спачатку пры ўзрастанні напруженіння сіла



Рыс. 189.



Рыс. 190.


току ўзрастает вельмі павольна, потым крывая робіца больш стромкаю, амаль - што прамалінейная ходу, і ўрэшце зноў замаруджаеца, дасягаючы некаторае лініі насычэння. Цікавы ход гэтай кривой выклікаецца так званным аб'ёмным зарадам.

Электроны, якія ўзыходзяць нітку напальвання дзеянічаюць у кірунку, прошліжным электрычнаму полю паміж анодам і катодам, і пры нізкім анодным напруженінне могуць зусім спыніць доступ электрону да анода. Га меры павялічэння аноднага напруженіння электронны разыходзяцца з прасторы каля ніткі, і зноў выходзячыя электронны могуць вольна пералятаць ад анода, пры гэтым тым хутчэй, чым вышэй аноднае напруженінне.


Ток насычэння. Электронны ток ўзрастает па меры павялічэння аноднага напруженіння не бязмежна; пры пастаянным току напальвання ён дасягае гранічнага значэння (ток насычэння I_s). Далейшае ўзрастанніе напруженіння амаль-што ня ўплывае на сілу

1) Паказаны тут і далей тэмпературы — абсолютныя. Абсолютны нуль роўны — мінус 273° (-273°); значыцца 2300° абс. -2027° Ц. Пункт плаўлення вольфрама знаходзіцца каля 280° абс.

току. Адбываецца насычэнне, т. зи. усе электронны, якія вылятаюць з напаленага катода, захопліваюцца анодам. Насычэнне дасягаецца для данея эмісіі пры пэўным анодным напружанні




Рыс. 191.



Рыс. 192.

(напружанне насычэння). Калі пры пастаянным анодным напружанні павялічыць напружанне току напальвання, дык павялічэнне эмісіі прыкметна спачатку толькі ў нязначнай ступені. Толькі калі павялічваецца аноднае напружанне, дасягаецца падышаны ток насычэння. На рыс. 191 паказаны крыўыя зъмены аноднага току ў залежнасці ад напружання для трох розных токаў напальвання I_h . Установіліваючы розынцу потэнцыялаў між ніткамі і анодам, трэба памятаць, што ў нітцы ёсьць спаданне потэнцыялу, роўнае напружанню напальвання E_h , значыцца кожны пункт ніткі мае ў адносінах да анода крыху рознае напружанне (рыс. 192). Выпрамяняванне—эмісія на дадатным канцы ніткі крыху меншае, як на адмоўным, дзе ёсьць найбольшая розынца потэнцыялаў. Пры розных разьліках напружанне адносяць да адмоўнага канца ніткі (рыс. 193).



Рыс. 193.

в) Залежнасць эмісіі ад матэрыялу ніткі напальвання. Эмісія раней (да 1920 г.) ужываных чистых вольфрамавых нітак складае 2—6 мА нават магутнасці напальвання. Вольфрамавыя ніткі ў сучасны момант ужываюцца толькі для перадавальных радиёламп, у якіх токі напальвання даходзяць да 100 А.

Ніткі пакрытыя вокісламі. Калі паверхню катода з плятына-іръдывага дроту пакрыць вокісламі щчолачна-земных мэталляў (кальцыю, барыю, стронцыю), дык пры той самай тэмпэратуре эмісійны ток атрымліваецца значна большы, як з чистымі мэталамі. Вэнэльт дэталёва дасыльдаў гэтую звязу і яшчэ у 1903 годзе пабудаваў трубку з такім катодам. Катод складаецца з вузкае палоскі плятыны *K*, нацягнутае паміж двума плятынавымі дротамі, якія падводзяць ток напальваньня. На палосцы зроблена маленкая пляма з вокісл. барыю. Авод *A* размешчан збоку. Калі катод напаліць токам ад 2—3 акумулятараў, то пры накладашыні напружаньня ў 110 V паміж катодам і анодам з паверхні катода з плямы вокіслу пашыраецца пучок катодных праўменьняў (рыс. 124).

Лямпачка Вэнэльта была адпраўным пунктом для першае ўзмнажальнае радыёлемны Лібэна (1910 г.). У гэтых лямпах вакуум быў далёка няпоўны і непастаянны; толькі дзякуючы дасягненнем тэхнікі апошніх двух дзесяцігоддзяў удалося стварыць лямпу з ніткамі, пакрытымі вокісламі, з такім-жэ высокім і пастаянным вакуумам (адна дзесяцімільённая мілімэтра жывасрэбнага слупка,) як у лямпах з вольфрамаваю ніткаю. Для лямпи з ніткамі, пакрытымі вокісламі, ужываюць у якасьці нітак часцей за ўсё сплав плятыны і іръдью ў выглядзе дроту дыяметрам 0,1 mm.

Эмісія з'явілася ўжо пры вішнева-чырвоным напальваньні дроту (каля 820°) і дае эмісійны ток у 30—60 mA на адзін ват магутнасці току. Пры такім напальваньні ніткі не зношаюцца, толькі вокіслы павольна выпарваюцца. Мочнае пераграванье разбурае нітку. Таму неабходна заўсёды ўключыць рэостат і сачыць за прадпісаную сілаю току па ампэрметры.

Навейшыя лямпы гэтага тыпу робяцца з вокіслай барыю з 10—12 проц. дамешак стронцыю; яны маюць вялікую эмісію (40—120 mA на адзін ват магутнасці току), вялікую трываласць і працяглое пастаянства рэжыму.

Замест вокіслай ужываюцца таксама гідрыды (злучэнні вадароду) і ацыды (злучэнні азоту) (щчолачных зямель) щчолачаў, якія адрозніваюцца вялікаю эмісіяй і наяўліццю пры гэтым да пераграваньня ніткі.

Тораваныя ніткі складаецца з вольфрамавага дроту, паверхня якога пакрыта нязначным пластом торью. Вельмі тонкі (0,01—0,02 mm) дрот напальваецца ўжо да жоўтага колеру, пры току ў





Рис. 194. Трубка Вэнэльта.

0,06—00,7 А і дае на ват магутнасці напальваньня 30—80 мА ў залежнасці ад аноднага напружаньня. Тораваныя ніткі вельмі чулые да пераграваньня. Перапальванье ніткі ўсяго на некалькі процэнтаў мае выпарванье торью, спыненне эмісіі і работы радыёлямпы. У процілежнасці окідаваным ніткам (пакрытыя вокісламі) эмісію тораванае ніткі можна аднавіць пераграваньнем на працягу каля 30 сэк. пры гэтym утвораецца новы пласт торью, так што лямпа пасля гэтага зноў працуе пры нормальным напальваньні. З прычыны таго, што тораваныя ніткі пры рабочай тэмпературы элястичны, дык яны могуць „зывінець“ падчас работы, але апрача гэтага яны ня маюць ніякіх „уласных“ шумаў. З прычыны таго, што вокіслы і торы вельмі чулые да сълядоў газу, дык у сярэдзіну радыёлямпы ўводзіцца крыху (съяды) магнезій, якая паглынае астачу газу, калі яны ёсьць у радыёлямпе.

Магнезія выпарваецца ў сярэдзіне радыёлямпы, будучы ўведзенай па анодзе, які потым напальваецца; пры гэтym магнезія, злучыўшыся з рэшткамі газу ў сярэдзіне лямпы, адкладаецца на ўнутраных халодных съценках, утвораючы вядомую люстрную паверхню лямпау.



Рыс. 195. Аноднае напружанье.

вельмі тонкі мэталёвы пласт барью, які потым ўжо ў сярэдзіне раздзялямпы пераходзіць у вокіслы. Тонкая нітка патрабуе толькі нязначнага току напальваньня і разам з тым яна нячулая да мэханічных штуршкоў і да перапальваньня. Пры цёмна-чырвоным напальваньні яна дае 40—100 мА эмісіі на ват магутнасці току. У апошнія часы ўдалося вырабіць з гомагеніага барью ніткі напалу, якія пры нязначным напальваньні маюць вельмі вялікую эмісію (40—100 мА на ват). З прычыны таго, што эмісійны пласт ня можа выпарыцца, дык гэтая нітка валодае амаль бязъмежнаю трываласцю.

2) *Выпраменяvanье электронau u дрэнным вакууме.* Калі разраджэнне ў разраднай трубцы дрэннае (ціск большы за 0,001 мм), дык крывая аноднага току мае няправільны ход (рыс. 195). Напрыклад, пасля дасягнення току насычэння пры далейшым павялічэнні напружаньня з пэўнага пункту зноў настае рэзкі пад'ём току. Прыйчына ляжыць ва ўтварэнні дадатных і адмоўных іёнаў, якія таксама ляцяць да электродаў і гэтym самым павялічваюць сілу току. Часта ў пэўных мясцох крылове залежнасці току ад напружаньня (характарыстыкі) наглядаюцца рэзкія пераломы, звязаныя з раптоўным утварэннем іёнаў.

6) Вэнтыльнае дзягінне лямпы з напаленым катодам. Пры вялікім разрэджаньні ток у трубцы выключна азначаецца адмоўнымі зарадамі (электронамі), якія ляцяць ад напаленага катода. Дзеля гэтага ясна, што ток праз катодную трубку будзе праходзіць толькі ў тым выпадку, калі да ніткі напальвання далучан адмоўны полюс аноднае батарэі. Калі на вітку накласыці дадатнае напружаньне, дык выхаду электронаў робіцца перашкода, і току ня будзе.

Калі да трубкі падвесыці зъмененне напружаньне, дык вылятаньне электронаў будзе адбывацца толькі пры тых фазах зъмененага напружаньня, якія зараджаюць нітку напальвання адмоўна; процілеглыя фазы будуць затрымлівацца. Таму ясна, што такая трубка можа быць выкарыстана як выпроставальнік або вэнтыль дзяя зъмененага току. Поўнае спыненне току пры накладаньні дадатнага полюсу на нітку адбывацца толькі пры вялікім разрэджаньні; калі ў трубцы застаецца прыкметная съяды паветра, дык у выніку ўтварэння дадатных іёнаў, якія ляцяць да катода (у даным выпадку да цыліндра), наглядаецца іёны ток. Сіла гэтага іённага току можа служыць непасрэднай меркаю ступені разрэджаньня трубкі.

I. ТРОХЭЛЕКТРОДНЫЯ ЛЯМПЫ.

97. Катодная лямпа з сеткаю. (Электроннае рэле).

Катодная лямпа атрымала ў радыётэлеграфіі першаступнёвае значэнне толькі з таго часу, як у трубку ўвялі паміж катодам і анодам яшчэ трэці электрод, так званую сетку.

a) Будова лямпы. У лямпах ранейшай конструкцыі анод меў форму плоскае талеркі, нітка знаходзілася на адлегласці ад анода 2—3 мм. Сетка мела форму плоскае съпіралі з тонкага дроту (рыс. 196).




Рис. 196.




Рис. 197.

У іншых пашыраных радыётэлемпах (рыс. 197) анод мае форму пустога цыліндра дыяметрам каля 6 мм. Па восі гэтага цыліндра нацягаецца нітка напальвання даўжынёю каля 20 мм. Сетка, у форме цыліндычнай съпіралі з молібдэнавага дроту, размішчаецца між ніткаю напальвання і анодам і забясьпечваецца асабліва старанна ізоляваным падводам.

У апошні час часта ўжываючыя больш доўгія ніткі напальвання, якія разъмешчаюць у выглядзе V. Тады аноду і сетцы надаюць форму эліптычнага цыліндра (рыс. 198).

Калі сетку ні з чым не злучаць, дык вылятаючыя электроны зльёгку зараджаюць яе адмоўна; дзякуючы гэтаму выклікаецца роўнамерны эфект аб'ёмнага зараду і анодны ток крыху паслабляеца. Але калі на сетку наклашаць дадатнае або адмоўнае напруженне, дык можна ў шырокіх межах рэгуляваць величыню эмісійнага току. Гэтым мы цяпер зоймемся больш падрабязна.

б) *Ланцугі току, з якімі прыходзіцца мець справу ў катоднай лямпе.* Адрозніваюць тры зыненія ланцугі:

1. Ланцуг напаль-

вання. Ён складаецца з акумулятараў HB, ток ад якіх даеца праз супраціўленне W у нітку (рыс. 199).

2. Ланцуг цыліндра або анода. Адмоўны полюс анодае батарэі AB далучан да ніткі напальвання, дадатны полюс—да анода (циліндра) A. Для вымярэння аноднага току ў ланцуг уключан міліамперметр.

3. Ланцуг сеткі. Крыніца напруження, якое падаецца на сетку E, злучаецца з адмоўным канцом ніткі напальвання і з сеткаю. Для вымярэння току сеткі ўключаецца чулы гальванометр (10^{-6} A).


в) *Здыманье характеристыкі лямпы* (рыс. 200). На лямпу накладаецца сталае аноднае напруженне,

напрыклад, 100 V. Напруженне напальвання таксама павінна быць строга сталым. Напруженне на сетку можна накладаць ад батарэі сувязных кішэнных элементаў (GB) ступенямі па 1,5 V. У пачатку вымярэння сетка непасрэдна прыключаетца да адмоўнага канца ніткі напальвання; ядраведны анодны ток адлічваецца па міліамперметры. Рэзультаты адзначаюцца на координатнай паперы (рыс. 201).


Па горызонтальнай восі (абсцыса) управа і ўлевы ад нулявога пункту наносяцца дадатныя і адмоўныя значэнні сеткавага

напруження. На адпаведных пэрзендыкулярах (ординаты) адкладающца значэвьні аноднага току ў міліамперах. На рис. 201 сетка вакаваму напруженню O адпавядае анодны ток у 0,55 mA. Уключаем далей сухі элемэнт (1,5 V) адмоўным полюсам да сеткі і далатным да адмоўнага полюса ніткі напальваньня. Анодны ток памяншаецца да 0,4 mA. Далей робяць такім-жа парадкам, вакладаючы на сетку пасълядоўныя напруженныі $-3, -4,5, -6$ V і г. д. і наносячы рэзультаты на координатную паперу.

Пры пэўным азначаным адмоўным напруженныі (прыблізна -9 V) анодны ток зробіцца роўным нулю. Гэта—пачатак крывея, харектарыстыкі² лямпы. Потым батарею поўнасьцю выключаюць і пачынаюць паступова накладаць напруженне ў адваротным кірунку;



Рыс. 201.



Рыс. 202.

сетка адпаведна атрымлівае напруженныі: $0, -1,5, -3, -6, \dots$ В Анодны ток пры гэтым паступова ўзрастает, пакуль урэшце пры некаторым напруженныі (напрыклад $+9$ V) яя будзе дасягнуты пункт насычэння. Ён можа служыць верхнім канцом харектарыстыкі. Атрыманыя пункты ад рукі злучаюць неперарывана крывою.

На харектарыстыцы мы бачым, што анодны ток мажней за ўсё змяняецца па меры зьмены напруження сеткі каля сярэдзіны, дзе крывая мае амаль прамалінейны ход (рис. 202). У гэтай вобласці невялікія зьменныя напруженныі на сетцы выклікаюць значныя ваганыні сілы току ў ланцузе анода.


2) Дзеяньне катоднае лямпы можна параванаць з дзеяньнем рэле. У апошнім у рэзультате замыканьня вельмі мізернага першазовага току і ўзбуджаеца электрамагніт M , які пры-

цягвае якар A і замыкае значиа больш моцны ток I другаразовай батарэі B (рыс. 203).

Першаразовы ланцуг адпавядзе ланцугу сеткі, электрамагніту— самой сетцы, якар — струменю электронаў, другаразовы ток— аноднаму току.

Такім чынам катодная лямпа дзейнічае як рэле бяз масы (бяз інерцыі).

Такое электроннае рэле пасыпвае сачыць за самымі слабымі якімі-хочаш хуткімі імпульсамі току, што прыходзіць ззадворку, і ў гэтым заключаецца важнае значэнне рэле.



Рыс. 203.

98. Парамэтры катодных лямпай.

a) Стромасыць харектарыстыкі служыць меркаю, ступені ўзмацнення лямпы. Гэтая стромасыць вызначаецца адносінамі:


$$S = \frac{\text{прырост аноднага току}}{\text{прырост напружання сеткі}} = \frac{dI_a}{dE_g} \quad (\text{пры пастаянным анодным напружаньні}).$$

Інакш кажучы, гэтая сувадносіны роўны тангенсу датычнае ў даным месцы харектарыстыкі. Для пункту b на рыс. 201:

$$S = \frac{2,4 \text{ mA}}{3 \text{ V}} = 0,8 \frac{\text{mA}}{\text{V}}.$$

Стромасыць перш за ўсё вызначаецца конструкцыяй лямпы. У тым выпадку, калі анод цыліндрычны, стромасыць харектарыстыкі тым большая, чым бліжэй да ніткі анод і сетка і чым даўжэйшая нітка напальвання (у выніку гэтага і робяцца V -падобныя ніткі напальвання). Істотны

ўплыў на стромасыць мае іэмісія лямпы. Павялічэнне эмісіі і стромасыці харектарыстыкі ў новых оксидных лямпах у параўнанні з лямпамі папярэдняга тыпу (вольфрамавымі) паказана на рыс. 204.



Рыс. 204.

Далей стромасыць характеристыстыкі розная ў розных мясцох кривой і значыща ступень узмацинення залежыць ад рэжыму, пры якім працуе трубка. У большасыці выпадкаў стромасыць найбольшая ў сярэдніне кривое, у тым месцы, дзе ток прыблізна адпавядзе палавіне току насычэння. Дзеля гэтага сярэдніу характеристыстыкі, пры дапамозе адпаведнага потэнцыялу на сетку, выбіраюць як месца работы лямпы пры выкарыстаныні яе ў якасці ўзмацинільніка. Узмациненне будзе тым большае, чым большая стромасыць S характеристыстыкі лямпы.

б) *Ток сеткі.* Калі анодны ток насычэння і аноднае напруженіе пастаянныя (напрыклад 100 V), дык ток сеткі будзе тым большы, чым вышэй розніца потэнцыялаў паміж сеткаю і ніткаю (пры дадатным зарадзе сеткі). Ужо пры выхадзе з кагода электроны маюць пэўную скорасць. Загэтым нават пры адсутніці розніцы напруженняў паміж сеткаю і ніткаю ток сеткі існуе. Ва ўзмацинільных лямпах такі ток дасягае прыблізна 1 μA (10— ^6A). Калі аднак потэнцыял сеткі стане скажам, на 1—3 V ніжэй за потэнцыял ніткі напальвання, дык яна ўжо ня можа захопліваць электроны—ток сеткі фактычна ровен нулю.

Такое звычэйненне току сеткі мае вялікае значэнне асабліва ў тых выпадках, калі катодная лямпа ўжываецца ў якасці ўзмацинільніка.

Ток сеткі прайяўляецца тым мачней, чым меншае аноднае напруженіе і чым большы ток напалу. Калі напрыклад, аноднае напруженіе роўна нулю, дык пры дастатковым напруженіі на сетцы ток сеткі можа дасягнуць значэнняў току насычэння.

Пры слабым разрэджаньні ў лямпе ток у сетцы можа існаваць і пры адмоўным зарадзе сеткі. Гэты ток узынікае дзякуючы наяўнасці дадатных іёнаў і накірован у процілеглы бок. Ён у дакладнасці пропорціональны аноднаму току, але ўзрастает ў адваротны бок. Так і процілеглы ток сеткі тым мачнейшы, чым вышэй аноднае напруженіе.

в) „Пранікальнасць“ лямпы і „кіруючае напруженіе“.

Сетка значна паслабляе ўплыў аноднага напруження на анодны ток, бо праз сетку праходзіць толькі частка сілавых ліній. Частку аноднага напруження, якая мае значэнне для аноднага току, называюць пранікальнасцю D і выражаюту у процентах.

Калі напруженіе сеткі E_g , аноднае напруженіе E_a , дык агульнае напруженіе, якое вызначае так званае „кіруючае напруженіе“ E_{kip} , будзе:

$$E_{kip} = E_g + D \cdot E_a.$$

Агульны ток эмісіі пры пастаянным напале залежыць толькі ад E_{kip} незалежна ад таго, як гэтае напруженіе складаецца з E_g і E_a . У прыватнасці ток застаецца нязменным, пакуль кіруючае

напруженне пастаяннае. Загэтым кожнае павялічэнне напруження (E_g) сеткі можна компенсаваць адпаведным звыжжэннем аноднага напруження (E_a) і вывесыці наступную залежнасць:

$$D = \frac{\text{павялічэнне напруження сеткі}}{\text{звыжжэнне аноднага напруження}}$$

(пры пастаянным анодным току).

Для азначэння пранікальнасці D зынімаюць для двух розных напруженняў, напрыклад, у 70 і 100 V , характеристыку, як гэта азначана ў § 97. Пры гэтым відно, што пры больш высокім анодным напруженням форма характеристыкі захоўваецца, але кривая перамяшчаецца ўлева. Згодна сказанаму вышэй, гэта тлумачыцца тым, што для атрымання такога-ж па велічыні аноднага току пры больш высокім анодным напруженням сетку трэба макнай зарадзіць адмоўна.

Для азначэння пранікальнасці ад якога-небудзь магчыма больш стромага месца характеристыкі проводзяць прямую паралельную восі абсцис (рыс. 205), ab . Велічыня адрезка ab на нашым рисунку адпавядае 3 V . Адпаведна пранікальнасць трубкі.

$$D = \frac{3\text{ V}}{30\text{ V}} = \frac{1}{10}, \text{ або } 10\%;$$

Пранікальнасць D вызначаецца конструкцыяй лампы і тым большая, чым шырэй адтуліна ў сетцы

і чым большая адлегласць сеткі ад ніткі напалу.

Для ўзмнажильных ламп яна складае $10-20$ проц., для перадавальных $1-10$ проц. Напруженне на сетцы, для якога анодны ток (пры пэўным анодным напруженням) роўен нулю, называюць напруженнем „перамяшчэння”, з прычыны таго, што для гэтага пункту і кіруючае напруженне таксама павінна быць роўна нулю, дык $E_g = DE_a$.

г) Унутраное супраціўленне лампы. Калі пастаяннае аноднае напруженне лампы E_a і сіла аноднага току I_a , дык супраціўленне лампы пастаяннаму току:

$$R = \frac{E_a}{I_a}.$$

Гэтае омічнае супраціўленне ня мае істотнага практычнага значэння, таму што ва ўсіх прыстасаваньнях катодных лампай на ланцуг сеткі або анодны ланцуг заўсёды накладваюцца слабыя зъмененныя токі.

Больш важным зъяўляецца ўяўнае „унутраное супраціўленне лампы“ у адносінах ваганнія току, якое падаецца дробам:

$$R_i = \frac{dE_a}{dI_a} = \frac{\text{зъмена аноднага напружання}}{\text{зъмена аноднага току}}$$

(пры пастаянным напружанні сеткі).

Унутраное супраціўленне R_i можна вызначыць па харектарыстыцы аноднага току (рыс. 185, § 94) у залежнасці ад аноднага напружання ў вобласці прамалінейнага вучастку крывае:

Пры $E_a = 60$ V, напрыклад, зъмена аноднага напружання на 30 V выклікае зъмену аноднага току на 3 mA, г. зн.:

$$R_i = \frac{30 \text{ V}}{0,003} = 10000 \Omega.$$

Далей, унутраное супраціўленне можна вымяраць мастком Уітстона на зъмененным току.

На ходу кривой харектарыстыкі ясна, што ў розных мясцох кривой ўнутраное супраціўленне рознае. Менш за ўсё гэтае — супраціўленне ў найбольш стромай частцы харектарыстыкі; у горызонтальных вучастках кривой яно робіцца бяскоণца вялікім.

д) Унутраное супраціўленне сеткі R_g азначаецца таксама, як і ўнутраное супраціўленне лампы:

$$R_g = \frac{dE_g}{dI_g}.$$

Яго можна знайсьці па кривой, якая паказвае залежнасць току сеткі ад напружання сеткі при пастаянным анодным напружанні.

Прыклад:

$$\begin{aligned} E_g &= 5 \text{ V}; \\ dE_g &= 0,2 \text{ V}; \\ dI_g &= 0,1 \mu\text{A}; \\ R_g &= \frac{dE_g}{dI_g} = 2 \cdot 10^6 \Omega = 2M\Omega. \end{aligned}$$

Для атрымання добрага ўзмацнільнага дзеяння R_g павінна быць большым за $10 M\Omega$. Адсюль вынікае, што мы павінны перайсьці ў вобласць адмоўных напружанняў сеткі (прыблізна да -1 V), дзе ток сеткі блізкі да нуля.

е) Сувязь між S , D і R_i (стромасць, пранікальнасць, унутраное супраціўленне). Тры величыні S , D , і R_i , якія азначаюць

уласыцівасыці лямпы пры ўзмачненых слабых зыменных токаў, могуць быць знайдзены на аснове дэльюх харектарыстык, звязаных пры розных анодных напружаньнях (рыс. 205). Для выпадку, паказанага на рыс. 205:

$$S = \frac{bc}{ab};$$


$$D = \frac{ab}{30 \text{ V}};$$

$$R_i = \frac{30 \text{ V}}{bc}.$$


Перамнажаючы ўсе гэтыя велічыні, знаходаім S , D , $R_i = 1$. Гэтыя сувадносіны даваляюць, ведаючы дэльве з трох вялічыні S , D , R_i , азначыць трэцюю.

99. Лямпы, якія працуяюць на зыменным току.

а) Непасрэднае жыўленне ад сеткі праз зыніжальны трансформатор. Каб па магчымасці зьменшыць тэмпературныя ваганыні і паслабіць фон ужываюць параўнальна таўстыя і кароткія ок-



Рыс. 206.



Рыс. 207.


сідныя ніткі з вялікаю цеплавою інэрцыяй і нязначным спаданьнем потэнцыялу (0,5 до 1,5 V). Другою прычынай фону току сеткі зьяўляецца бязупыннае ваганынне адмоўнага сеткавага напружання пры прыключэнні да аднаго з капцоў ніткі напальвання, які зараджаеца пазъменна дадатна і адмоўна.

Як можна звышчыць прылучэннем сеткі да сярэдзіны ніткі, якая не падлягае ваганыню напружання. Практычна гэта дасягаецца пры дапамозе потэнцыомэтра (P), які прыключаеца

паралельна такім парадкам, што сярэдні контакт будзе злучан з аднаго боку праз сеткавую батарэю з сеткаю, а з другога— з мінусам аноднае батарэі. Перасуваньнем контакта заходзяць пункт, у якім фон тону мінімальны. Для памяншэнняя супраціўленія зъменнаму току потэнцыёмэтра служаць два кондэнсаторы C і C_1 (рыс. 206).

б) *Лямпы з падаграваньнем ніткі.* Вольфрамавы дрот D награваеца да чырвана токам сеткі; вакол дроту разьмешчана фарфуровая або кварцевая трубка Q , якая такім парадкам таксама распальваеца.

Далей (рыс. 207) разьмешчана мэталічная трубачка K , якая, таксама распаліўшыся, дае моцны незалежны ад ваганія току напальваньня эмісійны ток. Сетка g і анод A маюць форму съпіралі і цыліндра. Катод далучаеца да мінуса аноднае батарэі і зазымляеца (рыс. 208).



Рыс. 208.

100. Работа лямпавых схэм.

а) *Закон работы лямпы.* Калі на пастаяннае напружаньне сеткі накладаеца неявлікае зъменнае напружаньне e_g , дык зъменны ток i_a , які накладаеца на пастаянны анодны ток, можа быць атрыманы на аснове характеристыкі лямпы. Іменна:

$$i_a = S e_g.$$

Гэты выраз правільны аднак толькі ў тым выпадку, калі аноднае напружаньне непасрэдна прыкладзена да анода.

Калі-ж у ланцузе аноднага току ёсьць вялікае супраціўленыне R_a або хоць якое супраціўленыне зъменнаму току X_a , дык пры зъмене аноднага току напружаньне на аноде і разам з тым эмісійны ток значна паслабляюцца. Зъмена току заходзіцца ўжо не з статычнае характеристыкі ($E = \text{const}$), а з рабочае характеристыкі ($E' = E_a - I_a \cdot X_a$), стромасць якое:

$$S_a = \frac{1}{D(R_a + X_a)}.$$

Мы павінны дзеля гэтага напісаць:


$$I_a = S_a \cdot e_g = \frac{e_g}{D(R_a + X_a)}.$$

Гэтае раўнаньне дае залежнасць зъменнага току I_a , які накладаеца на пастаянны анодны ток, ад дзеяньня зъменнага напружаньня


на сетцы e_g . Раўнаньне аналгічна закону Ома для ланцуга зъменнага току, ЭДС якога $\frac{e_g}{D}$, унутраное супраціўленыне R_i і зънешніе супраціўленыне X_a .

(б) Узмацненіе напружання лямпаю. Калі ў ланцуг анода лямпы ўключыць вялікае супраціўленыне R_a ($0,5—3 \text{ M}\Omega$), дык напружанье на канцох супраціўлення R_a , так званае напружанье на зацісках лямпы, будзе:

$$e_a = i_a \cdot R_a = \frac{e_g}{D} \cdot \frac{R_a}{R_i + R_a}$$



Рыс. 209.



Рыс. 210.

Адносіны напружання e_a , якое зънімаецца з R_a , да напружання e_g , якое падводзіцца да сеткі, будзе тады:

$$V = \frac{e_a}{e_g} = \frac{I}{D} \cdot \frac{R_a}{R_i + R_a} = S_a \cdot R_a$$

У пры павялічэнні супраціўлення R_a узрасла спачатку моцна, потым павольней. Практычна оптymum узмацненія напружання дасягаецца, калі R_a прыблізна ў 4—6 разоў больш за R_i , і калі ўжываюцца лямпы з вялікай стромасцюю харарактарыстыкі і магчыма малой пранікальнасцю (3—5 проц.) (рыс. 209 і 210).

З прыхыны спадання напружання на вялікім анодным супраціўленні ($i_a \cdot R_a$) значна памяншаецца напружанье на анодзе лямпы і разам з тым анодны ток насычэння; такім чынам можна

працааць на лямпах з вельмі малой эмісіяй. Параўнайце на рysунках статычную і рабочую характарыстыкі лямпы для ўзмацнення напружанья.

Рабочая характарыстыка тым больш паходая, чым больш аноднае супраціўленне R_a , бо пры слабой эмісіі прасторавы зарад памяшчаецца, рабочая характарыстыка мае форму амаль прамое лініі. У параўнаньні з найбольш стромаю часткаю статычнага характарыстыкі, сярэдняя частка рабочага характарыстыкі перасунута ў лева, у выніку чаго для ўзмацнення напружанья неабходна даваць адмоўнае напружанье на сетку на 2–3 V большае, каб уцікнуць скажэння.

Узмацненне напружанья V вылічаецца на наступнай формулe:

$$V = S_a \cdot a R.$$

Прыклад:

$$S_a = 0,65 \cdot 10^{-6} \cdot A/V,$$

$$R_a = 3 \cdot 10^6 \Omega,$$

адкуль

$$V = 1,95 \cdot 10 = 19,5.$$

в) максімальная магутнасць зменнага току ў анодным ланцузе. Калі ў анодным ланцузе знаходзіцца шпулька з омічным супраціўленнем R_a (напрыклад тэлефон або трансформатор), дык магутнасць току ў шпульцы:

$$N = i^2_a \cdot R_a = \left(\frac{e_g}{D} \right)^2 \cdot \frac{R_a}{(R_i + R_a)^2 + X_L^2}.$$

Магутнасць току N_a будзе пры безіндукцыйнай нагрузкы $X_L = 0$) максімальнай у тым выпадку, калі:

$$R_a = R_i,$$

$$N_{a \max} = \frac{e_g^2}{4 D^2 R_i} = \frac{e_g^2 \cdot S}{4 \cdot D}.$$

Дабротнасцю лямпы g_r называецца наступны выраз:

$$g_r = \frac{4 N_{a \max}}{e_g^2} = \frac{S}{D}.$$

Прыклад:

$$S = 0,7;$$

$$D = 20\%;$$

$$g_r = 3,5.$$

Дабротнасць лямпы значыцца тым большая, чым больш стромая характарыстыка і чым меншая пранікальнасць D . Першае відавочна; у адносінах пранікальнасці можна заўважыць,

што шкоднае адваротнае дзеяньне (рэакцыя) анода на анодны ток (зъменную складальнюю) пры зъмяншэнні пранікальнасці зъмяншаещца. Каб пры зъмяншэнні пранікальнасці не дайсьці да дадатнага сеткавага напружаньня, аноднае напружаньне павіна быць крыху павялічана.

г) *Дабротнасць схэмы*. З выразу для максимальнае магутнасці ў анодным ланцузе можна бачыць моцны ўплыв высокага зъменнага напружаньня (I_g), якое накладаецца на сталае напружанье сеткі. Схема павінна даць магчымасць пры малой магутнасці N_a падвесыці да сеткі магчыма больш высокое зъменнае напружаньне. Пад дабротнасцю схэмы разумеюць дзеля гэтага наступны выраз:

$$G_s = \frac{e_g^2}{N_a}.$$

Калі абазначыць дзеянае супраціўленыне між сеткаю і піткаю напальваньня ираз X_g , дык

$$N_a = i_g e_g = \frac{e_g^2}{X_g},$$

Калі гэтаяе значэнніе падставыць у папярэднюю формулу, дык атрымаем:

$$G_s = X_g,$$

г. зн. *дабротнасць схэмы роўна сеткаваму супраціўленню*. Для дасягненія высокага коэфіцыента ўзмацненія трэба дзеянае сеткавае супраціўленыне шляхам зънішчэння сеткавага току захоўваць магчыма больш высокім (звыш 1 MΩ).

д) *Лінейны коэфіцыент узмацнення лямпы будзе:*

$$\bar{n} = \sqrt{\frac{N_a}{N_u}}$$

або пасля падстаноўкі вышэйпаданых значэнніяў для найбольших магчымых магутнасцяў у сеткавым і анодным контурах:

$$\bar{n}_{max} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{S}{D} X_g},$$

З прычыны таго, што ўмовы для дасягненія такіх найвышэйших магутнасцяў (адпаведнасць зънешняга і ўнутранога супраціўленняў, поўная адсутнасць сеткавага току 1 г. д.) ніколі як могуць быць ажыццёўленымі на практыцы, дык падкарэйны выраз трэба памножыць на коэфіцыент f , які выражаете коэфіцыент карыснага дзеяньня анода і сеткі. Тады атрымліваем:

$$\bar{n} = \frac{1}{2} \sqrt{f \frac{S}{D} X_g}.$$

101. Катодная лампа як генератор ваганьня
 (А. Мэйнэр, 1913).

а) Атрыманьне ваганьня ў пры дапамозе катодных лямпаў аснована на так званай схеме ўключэння з адваротнай сувяззю (Прэгенерацыя). Контур CL , у якім узбуджаюцца ваганьні, уключчаецца ў ланцуг анода; прычым індукцыйна звязваецца з ланцугом сеткі пры дапамозе сеткаве шпулькі L_2 . Такім чынам ланцуг анода і ланцуг сеткі дзеянічаюць адзін на аднаго за лямпаю пры дапамозе ўзаемнае індукцыйнае сувязі (рыс. 211).

б) Вагальны процэс. Калі ў вагальнім контуры (CL) напрыклад, пры накладанні аноднага напружаньня AB , узбудзіліся слабыя ваганьні, дык дзякуючы сувязі паміж шпулькамі гэтых ваганьні перадацца і ў контур сеткі. Ваганьні, напружаныя на сетцы выклікаюць значныя ваганьні току ў анодным ланцузе. Гэтыя ваганьні ў сваю чаргу ўзмадняюць ваганьні ў контуры CL . Процэс узаемнага ўзмаднення ваганьня ўдзел дае, пакуль не дасягне некаторай гранічной величыні, якая азначаецца конструкцыяй і величынёй лямпы і накладзеным анодным напружаньнем. Даёй сіла ваганьня ўзмадненая нязмененая, г. зн. ваганьні незагасальныя. Частасць гэтых ваганьня ўстанаўляецца ёмістасцю C і самаіндукцыяй L .

Разгайдаванье ваганьня і падтрыманьне іх на ўзроўні зъмененія амплітуды аснована на тым, што анодны ток першапачатковых загасальных ваганьня ў контура CL , які кіруецца напружаньнем на сетцы, падводзіць энэргію ў неабходным такце і з адпаведнаю фазаю. Зъява падобна на разгайдаванье гадзіннікавага маятніка. Ваганьні гадзіннікавага маятніка самі па сабе загасальныя, але імпульсы, якія атрымліваюцца ў патрэбны час ад вярчальнай зубчаткі, падтрымліваюць амплітуду маятніка пастаяннай. Неабходная фаза азначаецца на аснове наступных меркаваньняў:

1. У той час, як разрадны ток кондэнсатора цячэ па шпульцы ў кірунку ba , на сетцы павінна індуктувацца дадатнае напружаньне. У такім выпадку ўзрастальны анодны ток будзе падводзіць энэргію ў вагальны контур.

2. Калі разрадны ток кондэнсатора, наадварот, цячэ ад a да b (г. зн. наустрач аноднаму току), дык на сетцы павінна наводзіцца адмоўнае напружаньне. Анодны ток затрымліваецца, энэргія не пераходзіць у вагальны контур. Кондэнсатор можа разрадзіцца (рыс. 212).




Рис. 211.


3. Кожны раз, калі разрадны ток пераходзіць праз нуль, напруженіе на сетцы таксама павінна быць роўным нулю; ніякага ўплыву на ваганыні няма.

Практычна адсюль вынікае, што абмотка шпулькі L_2 павінна быць выбрана так, каб наведзенія напруженій адразу івалісія ад напруження на канцох шпулькі L_2 па фазе якраз на 180° .


Узаемнае разгайдваніе ваганыні ў ланцугох анода і сеткі можна парашуаць з узміненнем току ў якары і ўзбуджальных магнітах, у самаўзбуджальных дынамашынах (дынамаэлектрычны прынцып В. Сімэнса, § 34).

Калі ваганыні напруженіе сеткі, напрыклад, пры слабой сувязі, малыя, дык анодны ток хваляпадобны і вагаецца калія значэння току, роўнага палавіне току насычэння $\frac{I_s}{2}$ (рыс. 213, a).

Пры моцнай сувязі і вялікіх напруженіях на сетцы петлі ваганыні ў аноднага току маюць форму трапецій (рыс. 213, b). Анодны ток як можа ўзрасці больш, як



Рыс. 212.



Рыс. 213.


да току насычэння і застаецца роўным нулю пры вялікім адмоўным зарадзе сеткі, які перавышае некаторую величыню; такая форма ваганыні дазваляе атрымаць вялікую матутнасць, а таму заўсёды ўжываецца ў лямпавых генэратарах.

Замест замкнёнага вагальнага контура ваганыні пры дапамозе катоднае лямпы можна ўзбудзіць і ў адкрытым антэнным контуры, т. з. атрымаць лямповы передавальнік.


в) *Ёмісная адваротная сувязь*. У выпадку ёміснае адваротнае сувязі напруженіе між анодам і сеткаю, з аднаго боку, і сеткай і катодам, з другога,—разъміркоўваецца між кондэнсатарам C і шпулькаю L . Ваганыні напруженія, якія ўзынікаюць на канцох аноднае шпулькі L_2 , выклікаюць на кондэнсатары C ваганыні напруженія, ссунутыя па фазе на 180° , што ўтварае ўмовы для ўзынікнення вагальных зьяў. Адваротная сувязь будзе тым мацнейшая, чым большае C . Наводкаю сеткавага контура LC на частасць аноднага контура L_2C_2 павялічваецца нахіленасць усёй

будовы да ваганьняў (рыс. 214). Падобныя ўласныя ваганыні ў лампах узынікаюць часта ва ўзмацняльніках высокое частасці.

У схеме Хут-Кюна (рыс. 215) (Huth-Kühn) кондэнсатар C выкідаецца, і адваротная сувязь утвараецца выключчыні ў выніку ўнутраное ёмістасці між анодам і сеткаю. З прычыны таго, што




Рыс. 214.




Рыс. 215.

сувязь у выніку ўнутраное ёмістасці лампы (якое мае велічыню ад 3 да 10 см) нават пры кароткіх хвалах вельмі нязначная, дык узбуджэніе ваганьняў у выніку адваротнае сувязі мае месца



Рыс. 216.



Рыс. 217.

толькі ў тым выпадку, калі анодны і сеткавы контуры наведзены амаль адноўлькаў. Пры расстройі аднаго контура адносна другога адваротная сувязь можа быць зроблена больш слабою, прычым энэргія ваганьняў значна памяншаецца.

Калі кондэнсатар C знаходзіцца ў ланцузе сеткі, дык пры дапамозе дроселя D , уключанага паралельна кондэнсатору, павінна быць дадзена магчымасць прахаджэння паставянаму току сеткі, які зьяўляецца пры узынікненні ваганьняў. Блёкавы кондэнсатар C адхіляе кароткае замыканне анодае батарэі (рыс. 216).

Контур, утвораны L і C , здолен да ўтварэння ваган'яй толькі пры паралельным ўключэнні кондэнсатора або антэны і звязленія.

г) Гальванічную сувязь можна атрымаць, калі адзін канец шпулькі L падвесыці да катода лямпы, другі-ж да сеткі, а дадатны полюс аноднае батарэі далучыць да шпулькі паміж абодвумя яе канцамі (рыс. 217). Тады шпулька L будзе ўключана верхняю часткаю ў анодны ланцуг і ніжняю часткаю ў ланцуг сеткі, што выклікае адваротную сувязь, якая будзе тым мацнейшай, чым бліжэй пункт адгалінавання да аноднае часткі шпулькі.

К. АЎДЫЕН

Упяршыню катодныя лямы былі прыстасаваны ў радыё-тэлеграфе ў якасьці дэтэктара. Спачатку (Флемінг, 1905) лямпа з напаленым катодам і халодным анодам далучалася да антэны, выпроставаючы антэнныя токі ў імпульсы аднаго кірунку, якія ўспрымаліся тэлефонам. Такое дзеянне тлумачыцца, як і пры

крышталічным дэтэктары, выгінам харкторыстыкі ў ніжній яе частцы. У апошні час ужываецца так званае аноднае выпроставанье, пры якім, пры дадамозе адмоўнага напружання на сетку, рабочы пункт пераносіць на ніжні выгін харкторыстыкі (рыс. 218). Тады лямпа працуе як узмацинальнік высокое частасці з наступным выпроставаннем. Зразумела, што і верхні выгін харкторыстыкі можна выкарыстаць для выпроставання, прычым для большае ўстойлівасці ў анодны контур уключаючы супраціўленне (каля $20\ 000\ \Omega$).

Значна больш чулае сеткае выпроставанье, калі працуецца у галінах найбольшага выгіну харкторыстыкі сеткавага току.

Выпроставанье адбываецца такім чынам, што павялічэнне сеткавага току пры дадатных паўперыодах перавышае памяшэнне яго пры адмоўных паўперыодах. Яно найбольш сапраўднае пры так званай аўдыённай схеме.

Такі адыён зьяўляеца комбінацыяй дэтэктара з узмацинальнікам нізкае частасці; таму з ім можна дасягнуць значна большае чутнасці, як з крышталічным дэтэктарам.

102. Аўдыён без адваротнае сувязі.


У аўдыёнай схеме ўключэнняя катоднае лампы з простым, дадучэннем да антэны паміж антэнаю і сеткаю ўключачца кондэнстар C_g ёмістасцю прыбліана ў 300 см. Між сеткаю і катодам зъмяшчаецца шмат-омнае супраціўленне R у 1—3 мільёны омаў. Выганыні ў антэне тут непасрэдна падводзяцца да сеткавага кондэнсатара C_g і адмоўнага полюса ніткі напальванья. Калі ў прымальніку ёсьць прамежны контур, дык абедзве абкладкі кондэнсатара гэтага контура прыключаюцца да лампы. У анодны ланцуг уключаюцца тэлефон T з блёкавым кондэнсаторам (рыс. 219).

Ваганыні высокое частасці наводзяцца на абкладкы кондэнсатара C_g , прылеглае да сеткі, а значыцца на самай сетцы, пазменна дадатныя і адмоўныя зарады, у выніку чаго выклікаюцца ваганыні аноднага току. Калі напрыклад сетка праз кондэнсатар атрымлівае дадатны зарад, дык электроны, якія трапляюцца на сетку, ня толькі зънішчаюць гэты дадатны зарад, але і слаба зараджаюць яе адмоўна. Калі зънешніе зъмененне напружаныне праходзіць праз нуль, дык зарад кондэнсатара зьнікае, але сетка застаецца адмоўна зараджанай за кошт электронаў.

Пры наступным адмоўным імпульсе напружаныня ў антэне сетка зарадзіцца адмоўна. У адмоўна зараджаным стане сетка не захоплівае электронаў; яна застаецца аднак крыху мацней зараджанай (адмоўна), чым перад пачаткам ваганынія, за кошт электронаў, захопленых над час яе дадатнае фазы.

На працягу наступнага дадатнага паўперыода сетка зноў атрымлівае дадатны зарад, які не дасягае такое велічыні, як у пачатку, дзякуючы наяўнасці рэштковага адмоўнага зараду. Аднак захопліваеца яшчэ некаторая колькасць электронаў, і зноў павялічваецца адмоўны зарад. Такім чынам напружаныне сеткі ўсё больш узрастаете ў адмоўны бок. Па меры такога вагальнага нарастання адмоўнага напружаныня на сетцы будзе таксама вагальнна паслабляючы анондны ток (рыс. 220).

Узрастанье адмоўнага напружаныня сеткі абымяжоўваецца съяканьнем зэлектрычнасці праз вяліке супраціўленне R , размешчанае паміж сеткаю і ніткай напальванья. Чым большае



Рыс. 219.

гэтае супраціўленъне, тым больш можа ўзрасьці адмоўны зарад сеткі.

Пасыля таго як імпульс прыходзячых загасальных хваляў закончыца, дык увесь лішні зарад сеткі сьцякае праз супраціўленъне, і аднаўляецца першапачатковы стан лямпы.

На пастаянны анондны ток накладваюца такім чынам паасобныя вагальныя імпульсы высокое частасці з павялічанай амплітудай (рыс. 221), якія праходзяць праз блёкавальны кондэнсатор.




Рис. 220




Рис. 221. *a*—загасальные сирены вагальныя, *b*—напряжение на сеткі, *c*—анодны ток, *d*—телефонны ток.

Вагальныя імпульсы аноднага току дзейнічаюць адпаведна іх сярэдній величыні на тэлефонную мэмбрانу.

Такім чынам вышыня тону ў тэлефоне вызначаецца лікам імпульсаў або лікам іскраў у перадавальніку. У радыё-тэлефоні тук у прыймальнім тэлефоне вызначаецца модуляцый амплітуда, якія выпрамяняюца з перадавальнай станцыі вагальныя высокай частасці.


103. Аўдыён з адваротнай сувязью.

(Рэгенэратыўны прыймальнік).

а) **Схема.** Адваротная сувязь заключаецца ў тым, што адноразова ўзмоцненая энэргія высокое частасці, якая бескарысна вагаецца ў анодным ланцузе, абыходзячы тэлефон праз блёкавы кондэнсатор, яшчэ раз падводзіцца да антэннага або прамежнага контура, і значыцца і да сеткі. Сувязь можа быць зроблена індукцыйнай праз шпульку L_1 (рыс. 222) або ёміснай праз кондэнсатор зменнае ёмістасці. Дзякуючы такому ўключэнню загасанье вагальныя у антэне і ў прыймальніку можа быць значна заніжана, у рэзультате чаго прыймальніе ўзмадніцца яшчэ больш. Шкодная частка загасанья вагальныя у антэне выклі-

каецца омічним супраціўленьнем правадоў антэны, стратамі ў ізоляцыі і ў заземленні і нарэшце адваротным выпраменяваньнем; карысна для прыйманья часткаю загасанья зьяўляецца толькі аддача энергіі ў аудыёны ланцуг. Пры дапамозе адваротнае сувязі можна падвесыці ў прыймальнік столькі энергіі, што большая частка (напрыклад 99 проц.) страт на супраціўленні ў антэне і ў прыймальніку компенсуецца. За кошт энергіі ад передавальника застаецца, выходіць, пакрыць усяго толькі каля 1 проц.

Такім чынам агульнае загасанье прыймальніка можна зьнішчыць. Адваротная сувязь дзеянічае як адмоўнае супраціўленне, якое компенсуе шкоднае дзеяніе роўнавалікага дадатнага супраціўлення. Колькасць энергіі, што падводзіцца, рэгулюецца велічынею адваротнае сувязі



Рыс. 222.

ВАГАНЬНІ У
АНТЕННЕ ТЭЛЕФОН-
НЫЯ ТОКІ
БЕЗ АДВАРОТНАЕ СУВЯЗІ

ІІІ СЛАБАЯ АДВАРОТНАЕ СУВЯЗЬ

ІІІІ СЯРЭДНЯЯ АДВАРОТНАЕ СУВЯЗЬ,
ПЕРД УЗНІШНІЕМ УЛЯСНЯХ
ВАГАНЬНЯХ

ІІІІІ МОЦНАЯ АДВАРОТНАЕ СУВЯЗЬ
УЛЯСНЯЕ ВАГАНЬНЯ
У ЛЯМПЕ

Рыс. 223.

Такую рэгулёўку пры індукцыйнай сувязі можна ажыцьцяўіць збліжэннем або адносным паваротам шпулек L і L_1 . Варта прыняць пад увагу, што і пры нязменным значэнні L_1 пры памяшанні ёмістасці C (пакарочванье даўжыні хвалі) сувязь робіцца мацнейшаю, бо ў гэтым выпадку энергія ваганьня ў галоўным чынам сабрана ў шпульцы L , выклікаючы ў ёй інтэнсіўнае сілавое поле. Дзеля гэтага, калі пажадана трывалы ступень сувязі пастаяннаю, дык пры памяшанні ёмістасці C шпульку L трэба адсунуць ад L_1 , і наадварот.

• 6) Дзеяніне адваротнае сувязі. На рис. 223, I мы бачым загасальныя імпульсы хваляў, адпаведныя ліку іскраў; яны выклікаюць ваганьне мэмбранны тэлефона.

На рис. 223, II ужо відно дзеяніне адваротнае сувязі, якое выяўляецца ў памяшанні загасанья і адначасовым узрастанні інтэнсіўнасці імпульсаў у тэлефоне.

На рыс. 223, III ваганьні—незагасальныя, крыху скажоныя накладаньнем загасальных вагальных імпульсаў. У гэтай стады ваганьні спыняюцца толькі тады, калі спыняеца ўзбуджэнне іх зынешнімі загасальнымі імпульсамі.


Калі сувязь узмацніць яшчэ болей (рыс. 223, IV), дык для падтрыманья ваганьня ўже не патрэбна знадворнага ўзбуджаньня, загасанье робіцца адмоўным, узвікаючым самастойныя ваганьні лямпы, частасць якіх вызначаецца C і L . Калі да контура далучана антэна, дык яна пачынае выпрамянёваць хвалі, адпаведныя частасці ваганьня лямпы, і перашкаджае прыйманью суседніх прыймальных станцый, чаго, разумеецца, трэба ўнікаць. Калі антэна рамачная, дык выпрамяняньне вельмі слабое, і перашкоднае дзеяньне пашыраеца толькі на самыя бліжэйшыя станцы.

Для радыё-аматара, які займаеца досьледамі гэтага тыпу, трэба ўмець выяўляць прысутнасць гэтых уласных ваганьня лямпы і ведаць методы іх зынішчэння.


104. Выяўленыне уласных ваганьняў аўдыёна,

Наяўнасць самастойных ваганьняў аўдыёна можа быць устаноўлена наступнымі спосабамі:

a) Уключэныне міліамперметра ў анодны ланцуг (шкала ад да 5 mA). Замест міліамперметра можна ўжываць чулы вольтметр, калі толькі замкнуць на коротка вялікае дадатковое супраціўленыне вольтметра, якое паглынае энэргію. Пры слабай сувязі прыбор паказвае анодны



Рыс. 224.



Рыс. 225.

ток, які дасягае ў звычайных узмацняльных лямпах^v 2—6 mA. Як толькі пры збліжэнні шпулек L_1 і L (рыс. 222) пачынаюцца ваганьні, анодны ток рэзка звышкаеца на палавіну (або яшчэ болей) свае першапачатковое величыні.

b) Выпрабаваныне пры дацамозе тэлефона. У выпадку рэзкага зъяўленыня ваганьня ў тэлефоне чудён трэск; пры паступовым

нарастаныні ваганьня ѿ чуцён лёгкі шум. Той або іншы спосаб зъяўленыя ваганьня залежыць ад пачатковага напружаныя на сетцы. Для ўстаноўкі на максымальную чутнасць (напрыклад для прыманыя далёкіх станцыяў) напружаныне на сетцы трэба выбраць так, каб ваганьні зъяўляліся „мяккімі“. Для дакладнага регуляваныя сеткавага напружаныя ўжывадца дзельнік напружаныя (потэнцыомэтр) па схеме, паказанай на рыс. 224.

в) Выпрабаваныне пры дапамозе вымернага контура з зумэрам (рыс. 225). Калі ўзбуджаць вагальны контур $C_1 L_1$ пры слабой сувязі наведзеным вымерным контурам $C_2 L_2$ з зумэрам, дык у выпадку слабае адваротнае сувязі і пры дакладнай наводцы контураў ясна чуцён гук зумэра. Калі сувязь робіцца мацнейшай, дык зъяўленыне ваганьня ѿ выяўляеца па рэзкаму зыніканыю гука, які пераходзіць у шум.

Такім чынам радыёаматар можа разнымі спосабамі контроліваць ці ёсьць уласныя ваганьні ѿ яго аўдыёне, і на аснове досьледаў такога роду ўстанаўліваць найбольш выгадную адваротную сувязь.


105. Аўдыён з прамежным контурам.

а) Аўдыён з індукцыйнаю адваротнаю сувязью. Адваротнае выпраменяваныне антэны значна звышжаецца (у 10 і больш разоў) дабаўленыем прамежнага контура $L_a C_a$. Тут спачатку ўзбуджаеца прамежны контур, які далей узбуджае ваганьні ѿ атэне (рыс. 226). Рэгулючы адваротную сувязь $L_2 C_2$ можна значна звышіць выпраменяваныне антэны.

Калі аперыодычная антэна з 2—3 віткоў (L_1) знаходзіцца ѿ слабой сувязі, дык чават пры прамежным контуры, які выпрамянеўвае ваганьні, выпраменяваныне пры дапамозе антэны будзе значна звышжана. Таму велічыня наводкі гэтае схемы вельмі вялікая, наводка вельмі простая, бо робіцца толькі адным конденсаторам прамежнага контура ($L_2 C_2$) і антэна застаецца не наведзеною. З

причыны того, што ненаведзеная антэна паглынае ѿ прамежнага контура нязначную часту энэргіі, дык загасаныне яго нязначнае

б) Аўдыён з ёміонаю адваротнаю сувязью (Г. Лейтхэйзэр). Аўдыён мае максымальную чуласць тады, калі ён пастаўлен у палажэнні, якраз падпрадняе ўзынікненню самастойных ваганьня ѿ лямпы. Дзеля гэтага важна ўстанаўліваць гэты пункт магчыма дакладней. Пры індукцыйнай сувязі такая ўстаноўка вельмі



Рыс. 226.

марудная. Па схеме рис. 227 вострае рэгуляваньне адваротнае сувязі ажыцьцяўляеца вярчальным кондэнсаторам C_2 у анодным ланцузе. Прамежны контур $L_1 C_1$ прыймальніка злучан з аднаго боку праз сеткавы кондэнсатор з сеткаю, з другога—неласредна з ніткаю напалльвання. Самаіндукцыю прамежнага контура мае яшчэ некалькі вольных віткоў L_2 , якія ідуць у тым самым кірунку як і абмотка L_1 ; L_2 злучаецца праз вярчальны кондэнсатор C_2 з анодам лямпы. Перамяшчэнне фаз на 180° , неабходнае для ўзынікнення ваганьня, выклікаецца тут кондэнсаторам C_2 . У анодным ланцузе знаходзіцца телефон або першаразовая абмотка трансформатара нізкае частасці, які ідзе да ўзмацнільніка.

Адваротная сувязь устаняўляеца тут вельмі дакладна рэгуляваньнем кондэнсатара C_2 , максімальная ёмістасць якога пры-




Рис. 227.




Рис. 228.

лізна 500 см. Чым большая ёмістасць, тым большы ток ідзе ад анода да сеткі і тым мацнейшая адваротная сувязь (пры нязменных значэннях L_1 і L_2). Наводка прамежнага контура адбываецца пры дапамозе зъмены самаіндукцыі L_1 і вярчэння кондэнсатара C_1 . Пры такой схеме чуласць вельмі вялікая, і таму можна працаўаць пры вельмі слабой сувязі прамежнага контура з антэнаю. Дзякуючы гэтаму выпраменяванье антэны і звязаныя з ім шкодныя вынікі для суседніх прыймальных станций вельмі памяншаюцца.

в) Схема прыймання з адваротнаю сувяззю без выпраменяванья. Ваганьні, якія ўзбуджаюцца ў прамежным контуры C_2 , L_2 пры дапамозе ёміснае адваротнае сувязі C_3 , дзейнічаюць у гэтай схеме на дадатковую лямпу R_1 , што працуе як узмацнільнік высокое частасці; прыключаная да контура гэтае лямпы антэна як можа выпрамяніваць гэтых ваганьняў. Тут ужываюцца дэльве асобныя

аанодныя батарея AB і A_1B_1 ; загэтым адваротная сувязь з антэнаю ня можа ажыңыцявіца прац батареі (рыс. 228). Гэтая схема таму амаль не выпрамянёўвае і можа быць асабліва рэкомэндавана аматару.


106. Аўдыёны прыймальнік для хвалаю ад 300 да 20 000 μ .

Тып: тэлефонік E 266.

Прыймальнік E 266, які атрымаў вялікае распаўсюджанье для судавых і сухаземных станцыі для тэлеграфнага прыймання, вельмі компактны, і дазваляе пры дапамозе зъменных шпульек прыймаць кожны перадавальнік на ўсіх лініях адлегласці.

У плюпітра падобнай жалезнай скрынцы зъмешчаны: лямпа з реостатам, кондэнсатар наводкі, сеткавы кондэнсатар (C_g), потэнцыёмэтр (S_p), сеткаве супраціўленне R_s , кондэнсатар, які блёкуе анондную батарею, і телефонны трансформатор (T).

Антэнныя пакарочвальныя кондэнсатары (C_a) таксама як і шпулькі сувязі, змонтаваны ў плоскія драўляныя скрынкі з



Рыс. 229. Прыймальнік E 266, непасрэдна звязаны з антэнаю.

контактамі і насаджваюцца на верхнія донышкі прыбора. Шпулькі злучаны па дзьве ў адной скрынцы і могуць паварочвацца адна адносна другое.

1. Аўдыён непасрэдна звязаны з антэнаю (рыс. 229). Знадворная антэна і зазямленыне, звязаныя пакарочвальным кондэнсатаром (C_a) далучаны да контура, які наводзіцца і які ўтварае шпулькаю L_w і зъменным кондэнсатаром C .

Уключаная ў ланцуг анода шпулька здваротнае сувязі L_r можа вярцецца ў адносінах да шпулькі L_w . У ланцузе анода знаходзіцца таксама тэлефонны трансформатор (зблёкаваны кондэнсатарам), да якога пры дапамозе штэпселя далучаецца тэлефон (2000Ω). Для прыймання загасальных ваганьняў працуе ўсю тэлефонічную лінію, якая ўсякавын чею ў якасці аўдыёна, або з сярэдняю памерамі адвартнаю сувяззю, прычым загасальны ваганьняў не будзе.


саньне ў прыймальных контурах звінжаеща, сіла прыйманьня павялічваеща і колькасць перашкод памяншаеща. Для прыйманьня незагасальных ваганьняў карыстаюца больш моцнай адваротнай сувязьлю і крыху расстройваюць прыймальны контур у адносінах да прыймальнае хвалі, каб атрыманьне біенне.

2. Прыйманьне з індукцыйнаю сувязьлю з антэнай служыць для далучэння прыймальніка да першазовага дэтэктарнага прыймальніка.

У наводачным сеткаовым контуры разъмешчана за шпулькою L_w шпулька сувязі L_k якая служыць для індукцыйнае сувязі дэтэктарнага прыймальніка з трэцій шпулькай L_a . Сеткавы контур служыць тут другаразовым кантуром, бо дэтэктарны прымальнік уже наведзен на прыймальную хвалю (рыс. 230).

3. Пасыядоўнае ўключэнне двух прыбораў.

а) Другаразовая прыйманьне з памяншэннем загасання і адваротнаю сувязьлю. Замест дэтэктарнага прымальніка прыбор



Рыс. 230. Прыймальнік Е 266, уключаны па складанай схеме.

індукцыйна звяяваеща з другім прыборам, які адыгрывае ролю аўдыёна.

б) Першазовая прыйманьне з накладаннем ваганьняў. Для хвалаў звыш 6 000 м дасягаюць больш моцнага прыйманьня шляхам ужывання другога прымальніка з больш моцнаю сувязьлю для атрыманьня дапаможных ваганьняў, якія накладваюцца на сеткавы контур першага, далучанага ў якасці аўдыёна прымальніка.

Тэлефон далучаецца да першага прымальніка. Адшукванье станцый робіцца першым прымальнікам (гл. п. 1).


107. Аўдыённае прыйманьне незагасальных ваганьняў і радыётэлефоннае прыйманьне.

а) Тэлеграфнае прыйманьне. Для прыйманьня незагасальных ваганьняў антэну крыху расстройваюць у адносінах да прыймальнае хвалі. Тады ў выніку накладанья ваганьняў, што ўзын-

каюць у лямпе дзякуючы сувязі на ваганыні, якія ўлаўліваюцца антэнаю, узынікаюць біенны, якія пасля выпространня і згладжвайня ў тэлефоне ўспрымаймаюцца, як тоны. Вышыня тону залежыць ад розніцы частасці ваганыні і хвалі, якія ўспрымаймаюцца і чаргуюцца лямпаю. Таму пры вярчэнні кондэнсатара наяўнасць у эфіры незагасальнага перадавальника можна выявіць па сьвісту, тоң якога вымяняецца ад высокага да нізкага і наадварот.

б) *Тэлефоннае прыйманье.* Калі пры пошуках стацый трапіць аўдыёнам у раён дзеяння тэлефоннага перадавальника, дык пры наводцы кондэнсатара замест папярэдніх знакаў Морзэ (гл. вышэй) будзе чутны пастаянны тон, які ўтвараеца накладаннем нясучас хвалі перадавальника на ўласныя ваганыні аўдыёна. Цяпер неабходна трапіць да-кладна ў той прамежак паміж найбольш нізкімі тонаі, дзе ток зьнікае, і тады, па-слабляючы сувязь, атрымліваем прыйманье музыкі або гутаркі. З прычыны таго, што частасць нясучас хвалі (n) у выніку модуляцыі ператвараеца ў паласу частасцяй у межах $n \pm 8000$, дык пры вострай наводцы аўдыёна на нясучую частасць і пры малым загасанні бочныя частасці будуть моцна паслаблены (гл. характеристыку рых. 231).

Каб перадача гукаў не скажалася ў выніку зазначанай вышэй акаличнасці, загасанне аўдыённага контура не павінна быць меншым за 0,01—0,04.



Рых. 231.

Л. УЗМАЦНЯЛЬNIКІ І ПРЫЙМАЛЬНЫЯ ЛЯМПАВЫЯ СХЭМЫ.

Высокая чуласць катоднае лямпы як рэле робіць яе надзвычай выгаднай для ўзмацнення слабых зъменных токаў, якія ловяцца антэнаю, але не выяўляюцца непасрэдна тэлефонам.

Пры ўзмацненьні прыходзіцца менш справу з токамі, якія вымерваюцца стомільённымі часткамі ампера (і меншымі) і якія

могуць узбудзіць тэлефон толькі пры 100—1 000-кратным узмацненнем. Для ўзмацнення такіх слабых зыменных токаў ёсьць два асноўныя спосабы. Можна ўключыць лямпу пасыля дэтектара і ўзмацніць імпульсы нізкае частасці, якія далёка ўспрыймаюцца ў форме гуку. З другога боку, лямпу можна зымасціць перад дэтектарам так, што антэнныя ваганы высокая частасці спачатку ўзмацняюцца, а потым выпростаюцца.

Мы будзем адпаведна з гэтым адрозніваць *узмацнільнікі нізкае і высокая частасці*.

108. Элемэнты сувязі.

Для сувязі лямпаў паміж сабою, а таксама для далучэння дэтектара і тэлефона ўжываюцца трансформаторы, дросёлі і супраціўленні.

а) Трансформаторы. Трансформаторы нізкае частасці ўжываюцца звычайна з сардэчнікам замкнёнага тыпу (рыс. 282). Першаразовая і другаразовая абломкі з меднага проваду таўшчынёю ад 0,3 да 0,05 мм з

штаўковою ізоляцыяй, якія ляжаць адна на адной, падзяляюцца на сэкцыі для зымяншэння ўласнае ёмістасці. Суадносіны віткоў складаюць вялоходных трансформаторах 1:5 да 1:20, а для прамежных 1:3 да 1:6. Колькасці віткоў выбіраюцца так, каб




Рис. 282.

супраціўленне зыменнаму току першаразовая і другаразовая абломак па магчымасці адпавядала супраціўленню, уключанаму з уваходнага і адпаведнага выхаднога боку трансформатора. Гэта ўмова можа быць выканана з боку другаразовага абломкі, якая ўключаецца на вялікае супраціўленне сеткі ($10 \text{ M}\Omega$), толькі прыблізна, бо і ўласная ёмістасць абломак (ад 60 да 80 см) не павінна быць надмерна вялікай. Для першаразовага абломкі ўжываецца ад 5 000 да 20 000 віткоў і ад 15 000 да 60 000—для другаразовага. Супраціўленне ізоляцыі трансформатора павінна быць з боку другаразовага абломкі ня менш за $10 \text{ M}\Omega$. Шпулькі павінны быць так ізоляваны, каб пры пралусканні пастаяннага току напружаннем каля 400 V не адбываляся-б прабіванье ізоляцыі.

Трансформаторы высокая частасці ў выніку вялікіх страт на гістэрэзіс і токі Фуко ўжываюцца звычайна без жалезнага сардэчніка. А з прычыны таго, што магніты ўплыву на адлегласці павялічваецца з павялічэннем частасці, дык першаразовая і другаразовая абломкі трансформатора высокая частасці могуць

быць разъмешчаны далей ад аднае, чым дасягаецца вялікая сэлектыўнасць (рыс. 233).

Важна добрая ізоляцыя; каркас робіца з „пэртынаксу”, а для ізолявання меднага дроту дыямэтрам ад 0,1 да 0,2 мм ужываецца эмаль або баваўняная аплётка. Пры дапамозе падзвелу шпулек на асобныя сэкцыі ўласная ёмістасць можа быць звышана. Колькасць віткоў першаразовае шпулькі залежыць ад дыяметру хваляў, і для хваляў ад 300 да 1000 м будзе ад 100 да 300 віткоў, для 1000—5000 м—ад 300 да 600 віткоў. Судносіны віткоў бяруща звычайна 1:1 або 1:2.

б) *Дросэлі*. У якасці дроселяў ніжае частастасці зручней за ўсё ўжываюць другаразовую абмотку трансформатора.




Рис. 233.

Дросэлі высокое частастасці робіца з меднага проваду у 0,1—0,05 мм, ізоляванага эмалью або шаўковою абмоткаю і наматаюцага на пэртынаксы каркас дыямэтрам ад 20 да 50 мм.



Рис. 234. Высокочастотные супраціўленні

Колькасць віткоў для хваляў ад 1 000 да 3 000 м ляжыць у межах да 300 да 900 і омічае супраціўленне паміж 100 і 300 Ω. Для выпространення разонанснае крывае раіцца да меднага дроту дадаць каля 10 проц. нікелінавага.

в) *Высокочастотные супраціўленні* ўжываюцца такім самым парадкам для сувязі ўзмацняльнікаў ніжае і высокое частастасці, а таксама і як сеткавыя супраціўленні. Найбольш пашыраны сілітавыя супраціўленні (карбід сіліцыю) з рознымі супраціўленнямі ад 10 000 Ω да 10 МΩ. Пры ўзмацненіі высокое частастасці праяўляеца ўласная ёмістасць гэтых супраціўленняў (каля 20 см) і некаторая іх гігроскопічнасць. Гэтыя недахопы звышчаюцца пры ўжыванні маладёмісных супраціўленняў, якія знаходзяцца ў сярэдзіне беспаветраных шкляных трубак (рыс. 234).

У якасці супраціўленняў для гэтае меты ўжываецца або вельмі тонка накладзены металевы пласт (системы Левэ) або абвугленая цэлюлозная нітка (Лейтхэйзэр).

У выпадку патрэбы можна выкарыстаць і самаробнае супраціўленне ў выглядзе графітнае рысы (алоўкам), праведзеная на эбоніце або фарфуны паміж дзвюма клемамі, якую для захавання ад вільгаці пакрываюць лякам.

109. Схэмы ўзмацяльнікаў нізкае частасці.

в) Дэльюхлямтавы ўзмацияльнік на трансформаторах (рыс. 235). Слабыя дэтектарныя токі спачатку накіроўваюць у першазаводную шпульку так званага ўваходнага трансформатора, T_1 . Павялі-




Рис. 235.

чаня напружені на другаразовай шпульці перадающа потом сетьсі і адмоўнаму полюсу ніткі напалу лампы.

Тэлефон уключаны ў аднодны ланцуг другое лямпы і заблёка-




Рис. 236.

б) Сувязь на супрації уленъях. Злоўленыя антэнаю ваганыі падводзяцца непасрэдна да сеткі і ніткі напальваньня першае ўключанае як аўдыён, лямы. На сетку задаецца адмоўны патэнцыял у 2—3 V. У анодным ланцузе аўдыёна ўключана вялікае омічнае супраціўленье R_a , на клемах якога ўзынікаюць у выніку спаданьня напруженія ($i_a R_a$) павялічаныя змененія напруженіі і праз кондэнсатар падводзяцца да другое канцавое ўзмацнільнае лямы. Старания ізоліяваны кондэнсатар С абаран-

ваны конденсаторам
ад 1000 да 2000 см.
Больш трох сту-
пеней узмацинення ў
схеме з трансформа-
тарам звичайна на-
живають, бо тады
лèгка ўзынікають-
ся жэныні ў выніку рэ-
зонансу і сывіст ў
выніку наўхильнае
адваротнае сувязі.

няе сетку ад высокага аноднага напружаньня. Сеткае супраціўленыне ўзяканьня R_g гарантует выкарыстаныне найвыгаднейшага рабочага пункту харкторыстыкі. Тэлефон са сваім кондэнсаторам уключан у анодны ланцуг апошніе лямпы. Калі зынтае ў супраціўленыня R_a напружаныне недастатковая для канчатковай ўзмацнільнай лямпы, дык уключаюць другую лямпу, звязаную з першай праз супраціўленыне. Рэзымеры супраціўлення ў значайнай ступені залежаць ад унутранога супраціўлення лямпы. Для дасягненія вялікага ўзмацненія напружаньня пранікальнасць лямпы павінна, згодна § 100, быць як мага меншай. Пры гэтых трэбах мець на ўвазе, што з памяншэннем пранікальнасці ўнутраное супраціўленыне лямпы, г. зн.

$$R_i = \frac{1}{SD}$$

павялічваецца, а таму і супраціўленыне R_a павінна выбірацца вялікім для дасягненія добрага ўзмацненія. Апрача таго малая пранікальнасць патрабуе высокага аноднага напружаньня, каб прамалінейная частка харкторыстыкі ўваходзіла ў раён адмоўных напружаньняў на сетцы.

Калі ўжываець звычайную ўзмацнільнную лямпу ($D = 10\%$, $R_i = 30000 \Omega$), дык для сувязі досыць супраціўлення: $R_a = 4R_i = 120000 \Omega$; сеткае супраціўленыне выбіраюць $R_g = 0,5 M\Omega$ і сеткавы кондэнсатор $C_g = 10000 \text{ см}$. Узмацненыне напружаньня адной лямпы будзе тады сямі-дзесяцікратнае. Ужываючы спэцыяльна лямпы з пранікальнасцю ў 3—5 проц. і унутраным супраціўленнем ад 200000 да 300000 Ω , можна з супраціўленнем у 3 $M\Omega$ і сеткавым кондэнсаторам у $C_g = 500 \text{ см}$ дасягнуць 20-кратнага ўзмацненія напружаньня.

Вялікае аноднае супраціўленыне значна звышжае дзеянае аноднае напружаньне, бо анодны ток робіцца вельмі малым ($0,01—0,03 \text{ mA}$). Дзеля гэтага можна абысьціся лямпамі з невялікай ёмісіяй, якія патрабуюць толькі нязначнага току напалманьня, што вельмі выгодна для доўгавечнасці лямпы.

Маючы на ўвазе нязначную сілу току і напружаньня, вельмі важным зьяўляюцца стараннае ізоляваньне ўсіх частак праводкі; голыя правады і часткі могуць монтавацца толькі на панэлях з добрых ізоляцыйных матэрыялаў (пэртынакс, троліт і да т. п.). Ёмістасць C_3 павінна быць так разылічана, каб яе ёміснае супраціўленыне было невялікім у параўнанні з супраціўленнем сеткі наступнага лямпы.

З прычыны таго, што ўнутраная ёмістасць лямпы роўна прыблізна 30 см , дык даволі кондэнсатора ў $200—500 \text{ см}$. Калі ўвядзець кондэнсатор большае ёмістасці, дык высокія тоны будуць перадавацца горш, што пачыгне скажэныне ў афарбоўцы тухаў.

Сувязь на супраціўленнях мае тую перавагу ў парабаічні з сувязью на трансформаторах, што пры вельмі малым анодным току і малой магутнасці напалу ўзмацненне кожнае частасці адбываецца роўнамерна, г. зн. апэрыодычна.

Практычна паралельна анодаму супраціўлецню ўключяеца ёмістасць лямпы, супраціўленне якое залежыць ад частасці; у выніку гэтага ступень узмацнення крху памяншаецца з павялічэннем частасці. Дзеля гэтага трэба з'вярнуць увагу на памяншэнне ўсялякіх шкодных ёмістасцей.

Пераходиюю ступеню паміж сувязью на трансформаторах і на супраціўленнях з'яўляеца сувязь на дроселях. Ў выглядзе анодных супраціўленняў тут ўключяюцца дросельныя шпулькі, супраціўленне якіх R_a Z_a складаецца з омічнага супраціўлення R_a і індукцыйнага X_a , а іменна:

$$Z_a = \sqrt{R_a^2 + X_a^2}.$$

Калі ўжываюць лямпы з унутраным супраціўленнем у $300\,000 \Omega$, дык з дроселямі ў $40-50 H$ дасягаюцца добрыя рэзультаты для сярэдніх частасцей.

в) Канцовое ўзмацненне. Дзеля дасягнення вялікіх магутнасцей, як напрыклад пры работе некалькіх магутных рэпроектараў, ужываюць у якасці апошняй лямпы так званую канцовую ўзмацняльную лямпу. Гэтыя, лямпы пры дапамозе якіх пры павялічэнім анодным напружанні ($200-500 V$) можна кіраваць токам сілаю ад 20 да 70 не пры вялікай магутнасці аддачы.

Калі карыстаюцца нормальным анодным напружаннем дык патребны лямпі з вялікаю пранікальнасцю ($15-20$ проц.), каб атрымаць вялікае перамяшчэнне напружання ($D E_a$).

110. Ступень узмацнення.

Коэфіцыент карыснага дзеяння магутнага ўзмацнільніка вызначаеца (гл. § 100) з формулы для лінейнага ўзмацнення лямпы (ii):

$$\eta = \frac{1}{2} \sqrt{f \cdot \frac{S}{D} \cdot X_g}$$

Уплыў лямпы адбываецца на велічынях S і D . Таму для ўзмацнення нізкае частасці ўжываюць высокапустотныя (з высокай ступенню вакуума) лямпы з вялікаю стромасцю (напрыклад $2 mA/W$) і працуюць у сярэдніне прамалінейнае часткі харектарыстыкі. Пранікальнасць узмацняльных лямпаў, для першых ступеней узмацнення ляжыць паміж 10 і 12 проц., для апошняе ступені паміж 15 і 20 проц. Пры празмерна малой пранікальнасці найбольш стромая частка харектарыстыкі лёгка

выходзіць пры нормальным анодным напружаньні з раёну адмоўных сеткавых напружаньняў.

Уплыў схемы на ўзмацненне вызначаецца велічынёю $X_g i f$. Сеткае супраціўленне (X_g) павінна быць у мэтах дасягнення добрага ўзмацнення як мага большым, прыблізна 10 М Ω . Гэта дасягаецца шляхам зьнішчэння сеткавага току (адмоўнае перамішчэнне на сётцы), правільнага выбару аноднага напружаньня і старанае ізоляцыі ўсіх звязаных з сеткаю правадоў. Каб таксама і трансформатар, прыключаны да сеткі, не зрабіў уплыву на памяншэнне сеткавага супраціўлення, супраціўленне ізоляцыі другаразоваяе абмоткі павінна быць каля 10 М Ω . Далей ёмістасць абмотак павінна быць мінімальнае велічыні—каля 70 см, бо і яна ўпłyвае на сеткае супраціўленне.

Вялікі ўплыў на ступень узмацнення (коэфіцыент f) мае правільны выбар зьнешняга супраціўлення схемы ў адносінах да ўнутранога супраціўлення лямпы.

Для вялікае аддачы магутнасці, напрыклад канцовай лямпе, зьнешняе супраціўленне павінна быць роўным унутраному. Калі зьменнае супраціўленне аднаго або некалькіх пасъядоўна ўключаных тэлефонаў будзе недастатковая, дык раіца ўжываць выходны трансформатар. Гэты апошні трансформуе зьменнае напружанье ў больш нізкае, якое ўжо падводзіцца да рэпродуктара або тэлефона.

Калі суданосіны ў трансформаторы няпрыклад 3:1, дык тэлефон нагружае анодны ланцуг сваім дзесяцікратным супраціўленнем. З прычыны таго, што супраціўленне тэлефона зьменнае току каля 10 000 Ω , дык сапраўднае аноднае супраціўленне было-б 90 000 Ω .

Прыймаючы пад увагу зазначаныя ўмовы, узмацненне ў тэлефона будзе пры аднай лямпе 10—15-кратнае, пры дэльюх—100—200-кратнае і пры трох лямпах—1000—3 000-кратнае.

Побач з ступенню ўзмацнення вялікае значэнне мае адсутнасць скажэння, якая залежыць часткова ад лямпы, часткова ад схемы.

111. Скажэнні ва ўзмацняльніку нізкае частасці.

a) Скажэнні, што залежаць ад лямпы, узынікаюць, калі рабочы пункт знаходзіцца не ў сярэдніне прамалінейнае часткі характарыстыкі, або калі ён ляжыць у раёне дадатных сеткавых напружаньняў; таму аноднае і сеткае напружанні павінны быць вельмі старана падабраны (рыс. 237). Калі накладзеныя сеткавыя зьменныя напружанні выходзяць за межы прамалінейнае часткі характарыстыкі, дык лямпа перагружваецца, і тады неабходна вынізіць напружанье шляхам замены ўваходнага трансформатора іншым, з меншым коэфіцыентам трансфор-

маций, або шляхам паралельнага ўключэння супраціўлення ад 300 000 да 600 000 Ω з боку другарацавае ампоткі трансформатора.

б) Скажэньні, што залежаць ад схэмы, могуць выклікацца ў трансформаторы зъменнаю і настаяннаю складальнай аноднага току. Кожны трансформатор мае ўласную частасць, якая пры высокай самаіндукцыі ад 100 да 150 Н і паралельна да яе ўключанае ёмістасці ў 60—80 см ляжыць паміж 1 000—1 500 цыкліў.




Рис. 237. Упльў аноднага напружання на скажэньне.

чэньня ўзынікае скажэньне перадачы. Колькасць ампэрвіткou трансформатораў павінна быць дзеля гэтага так разылічана, каб насычэнне не адбылося. Пры моцных анодных токах, якія ўжываюцца ў магутных узмацнільніках, прыходзіцца абараніць выходны трансформатор або гучнагаварыльнік ад паставанне складальнай аноднага току.

112. Агульныя ўказанні адносна пабудовы ўзмацнільніку высокое частасці.

Калі хвалевыя імпульсы, якія ловяцца прымальнікам, настолькі слабыя, што яны недастатковы для ўзьдзейнічання на детэктар або аўдыён, дык карыстацца ўзмацнільнікам нізкае частасці непасрэдна нельга. У такім выпадку ваганыні высокое частасці павінны быць спачатку ўзмоцнены *ва ўзмацнільніку высокое частасці* настолькі, каб быў пярайдзены парог узбу-

Калі цяпер прыймаецца тая самая частасць, дык яна ў выніку рэzonансу моцна выдзяляецца. Гэта рэzonансная зъява можа быць пажаданай пры прыйманні радыётэлеграфу, тады як пры прыйманні радыётэлефону, дзе ўсе частасці павінны ўзмацняцца адноўка, гэта зъява зъяўляецца прычынаю скажэньня. Дзеля гэтага для радыётэлефоніі трэба ўжываць трансформаторы, якія не залежаць ад частасці, пры якіх у выніку вялікага загасання рэzonансная кривая ідае палога.

Скажэньні ад паставанне складальнай аноднага току асабліва прыкметны ў апошнім ступені ўзмацнення і залежаць ад таго, што жалезны сардечнік трансформатора пры пэўнай сіле току насычаецца.

Пры перавышэнні гэтага насы-

чэньня ўзынікае скажэньне перадачы. Колькасць ампэрвіткou

трансформатораў павінна быць дзеля гэтага так разылічана, каб насычэнне не адбылося. Пры моцных анодных токах, якія ўжываюцца ў магутных узмацнільніках, прыходзіцца абараніць выходны трансформатор або гучнагаварыльнік ад паставанне складальнай аноднага току.

112. Агульныя ўказанні адносна пабудовы ўзмацнільніку высокое частасці.

Калі хвалевыя імпульсы, якія ловяцца прымальнікам, настолькі слабыя, што яны недастатковы для ўзьдзейнічання на детэктар або аўдыён, дык карыстацца ўзмацнільнікам нізкае частасці непасрэдна нельга. У такім выпадку ваганыні высокое частасці павінны быць спачатку ўзмоцнены *ва ўзмацнільніку высокое частасці* настолькі, каб быў пярайдзены парог узбу-

джеңиңиң дәтәктара (некалькі сотых частак вольту). Катодная лампа рэле бяз інэрцы; таму для ўзмацненія токаў высокое частасыці яна можа быць ужыта прынцыпова таксама, як і для ўзмацненія токаў нізкае частасыці.

Токі высокое частасыці лёгка пераходзяць нават праз невялікія ёмістасыці, што можа служыць прычынаю ўтварэнія шкодных адваротных сувязей і ўцяканья. таму і трэба магчыма зъмяншаць уласную ёмістасыць трансформаторных і дросельных шпулек і асабліва карыстацца лампамі з малою ўнутраною ёмістасыцю (малаёмісныя цокалі).

З прычыны таго, што пры высокіх частасыцях індуктыўная сувязь дзеянічае на вялікіх адлегласцях, дык шпулькі, між якімі сувязь непажадана, не павінны ставіцца занадта блізка і іх віткі не павінны быць паралельнымі. Іх зъмяншаюць пэрпэндыкулярна адзін да аднаго або так, каб восі іх былі разьмешчаны пад вуглом.

Экранаваныне шпулек металёвымі заземленымі лістамі асабліва сапраўдна ў сэнсе адхілення непажаданых індуктыўных сувязей.

113. Схемы ўзмацнільнікаў высокое частасыці.

Падача на сетку другое ўзмацнільнае лампы або аўдыёная нагрузканаю, якія здымаютца з аноднага контура першага лампы, можа ўтварацца ва ўзмацнільніку высокое частасыці тымі-ж спосабамі сувязі, як і ва ўзмацнільніку нізкае частасыці, а іменна трансформаторамі, дроселямі і супраціўленнямі.

a) Трансформаторная сувязь ажыццяўляецца пры дапамозе трансформатора высокое частасыці. Такім самым парадкам, як і пры трансформаторах нізкае частасыці. Пры доўгіх хвалах (напрыклад пры ўзмацнільніку пра-межных частасыцій) могуць ужывацца трансформаторы з сардэчнікамі з жалеза ў форме дробных зярнят.

Да





Рис. 288.

б) Узмацнільнік высокое частасыці з анодным контурам, які наводзіцца. У гэтай схеме контур C_1L , што наводзіцца, (рыс. 288), зъмяншаецца паміж анодам і батарэй высокага напруження. Калі гэты контур дакладна наведзен на хвалю, якую трэба

ўэмациіць, дык ён становіць для яе вельмі вялікае супраціўленыне, якое вызначаецца па наступнай формуле:

$$Z_{\text{per}} = \frac{\pi}{d} 2\pi u L$$

дзе n —резонансная частасць, d —загасанье і L —самайндукацыя), у той час як частасці большыя або меншыя праходзяць праз шпульку. Гэты контур зьяўляецца, значыць, перашкодай для то- каўданае частасці і моцна падымае сэлектыўнасць прыймаль- ніка. Вялікія ваганьні напружаньня, якія ўтвараюцца на заціскачох контура, падводзяцца праз кондэнсатар C_1 (200 см) да сеткі дру-



Page 239.

торыя цяжкасъці, бо лямны лёгка прыходзяць у ваганье. Істог-
ным зъяўляеца ўжыванье потэнцыяметра для першае лямны.

в) Узмацінальник високое частасці з дросельнаю сувяззю. На рыс. 239 прымальны контур складаецца з самайндукцыі L дроту, нацягнутага на рамку RA , і паралельна ўключанага зъмененага кондэнсатора C_1 , ёмітасць якога (каля 500 см) павялічана яшчэ паралельным далучэннем сталага кондэнсатора C_2 (каля 450 см). Абедзьве лямпы ўключаны якраз таксама, як на папярэдний схеме рыс. 238; толькі для сувязі лямпаў замест супраціўлення слу-жыць дросель D .

Дросель при омічному супраціўленні прыблізна ў 1000Ω павінен мець самаіндукцыю ад 10^7 да 10^8 см. Ужываньне дроселя можна рэкомандаваць для сярэдніх даўжынь хвалаў у 400—800 м. Для больш кароткіх хвалаў (ніжэй 400 м) шкоднае дзеянне робіць ёмітасьць дроселя (40 — 60 см). Треба заўсёды паколькі магчыма змяншашы ёмітасьць дроселя і правадоў, якія ідуць да яго.

Для памяншэння загасання ў прыймальнім контуры, гэты контур ёмісна звязан з анодным ланцугом другой лампы пры дапамозе зменнае ёмістасці кондэнсатора C_1 (500—1000 см). Гэтая адваротная сувязь дазваляе паўторна ўзмацніць прыйманье. Апрача таго пры невялікай расстройцы прыймальнага контура адносна падыходзячай хвалі пры дапамозе адваротнае сувязі можна прыймаць таксама незагасальныя хвалі.

Для ўнікнення ёмісных шунтаў злучальных правады між анодам, сеткам і кондэнсаторам і сеткаю трэба рабіць некалькі магчыма кароткімі. Для памяншэння нахіленасці да сывіstu пажадана таксама абкружаць гэтыя правады ізоляльнаю праслойкой і мэталёвой трубкою, адведзеную да зямлі.


Калі самастойныя ваганыні не зьнікаюць і пры мінімальнім палажэнні кондэнсатора адваротнае сувязі, дык між анодам і катодам другое лампы зъмяшчаюць шунтавы кондэнсатар, дзякуючы чаму крыху памяншаецца дросельнае дзеяньне тэлефона. Чым большы гэты шунтавы кондэнсатар, тым большы ток праходзіць праз яго і тым меншая адваротная сувязь.

Замест дросельных шпулек можна пры доўгіх хвалях (звыш 1000 м) ужываць вялікіе омічныя супраціўленні, і атрымліваюць:

г) Узмацняльнікі высокое частасці на супраціўленнях. У ланцуге сеткі першае ламны (λ_1) уключаны звязаны з антэнаю вагальны контур (C_3, L_2), які наводзіцца на прыймальнную хвалю. У ланцуге анода першае лампы ўключана супраціўленне R_1 , на канцох якога ўжо ўзмоцненыя токі высокое частасці выклікаюць ваганыні напружання з павялічанаю амплітудаю (рыс. 240).

Гэтыя ваганыні напружання перадаюцца праз кондэнсатор C_3 (300 см) на сетку другое лампы. У ланцуге анода лампы λ_2 уключана шпулька L_3 , якая перадае ўзмоцненія высокочастасці ваганыні на наведзены вагальны контур (L_4, C_4); гэтыя ваганыні падводзяцца да аўдыёна і ўзмацняльніка піскавае частасці. Анодную батарэю карысна заліцьтаваць кондэнсаторам у 1 000 см. На сетку першае лампы задаецца адмоўны потэнцыял.

д) Гранічная даўжыня хвалі для ўзмацнення высокаю частасцю. Ёмісны шунт (шкодных ёмістасцій ламп і падводзячых



Рыс. 240.

Для детектора.

правадоў) да омічнага супраціўлення R_a азначае даўжыню най-
больш кароткай хвалі, узмацненне якое яшчэ магчыма.

Калі шкодная ёмістасць роўна 30 см , дык для ёмічнага супраціўлення $X_c = \frac{1}{\omega C}$ атрымліваюцца наступныя значэнні:

λ, μ	X_c
200	3200Ω
1 000	$16000 "$
2 000	$32000 "$
10 000	$160000 "$

Ёміснае супраціўленні X_c складаецца з паралельна ўключаным омічным супраціўленнем R_a і анодным супраціўленнем Z_a :

$$Z_a = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R_a^2} + (\omega C)^2}}$$

Гэтае супраціўленне, як і дроб, які вызначае ўзмацненне, $\frac{X_s}{X_s + R_i}$ зменшаецца з частасцю (ω) або адпаведна з даўжынёю хвалі $\left(\frac{1}{\lambda}\right)$, так што па-за пэўнымі гранічнымі значэнніямі ўзмацненне немагчыма.

Для нормальнае ўзмацняльнае лампы ($R_i = 30000 \Omega$) гранічнаю хвалю будзе прыблізна 250 м . Сапраўднае ўзмацненне прыкметна аднак толькі пачынаючы з хвалаю $750-1000 \text{ м}$.


Каб мець магчымасць сапраўды ўзмацняць пры сувязі на супраціўленнях, трэба шкодныя ёмістасці зрабіць мінімальнімі шляхам компактнага монтажавання малаёмісных супраціўленняў. Апрача таго неабходна падвысіць, якасць лампы шляхам памяншэння пранікальнасці і павялічэння стромасці. Пры звычайнym узмацняльніку з супраціўленнем парадку $100000-200000 \Omega$ для сувязі можна яшчэ такім чынам ўзмацніць хвалі ў 200 м . Далейшае паядненне ўзмацняльніка высокай частасці было дасягнута монтажаваннем анодных супраціўленняў пераходных кондэнсатораў, уцяканьям сеткі і злучальных правадоў унутры аднае пустотнае лампы (іногакратная лампа систэмы Леве).

114. Пушпульны ўзмацняльнік.

a) *Зынішчэнне скажэньня лампы.* Падведзеная да першага разовае абмоткі ўваходнага трансформатора T_1 ваганыні нізкае частасці ад дэтэктара або аўдыёна ідуць з канцоў другаразовае


абмоткі да сетак дэльюх уключаных насустрач лямпаў λ_1 і λ_2 (рыс. 241).

Зъменныя напружаныні (e_1 і e_2), якія падводзіца да сетак, ссунуты па фазе на 180° у адносінах адно да аднаго, так што калі адна сетка зараджана дадатна, дык другая—адмоўна. Процілежныя сеткавыя напружаныні выклікаюць у анодным ланцузе адпаведна павялічаны зъмены аноднага току. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што ў выніку работы ў межах выгіна характарыстыкі лямпы дадатныя зъмены перавышаюць адмоўныя, вынікам чаго зъяўляецца скажэнне.



Рыс. 241.

Ваганье току ў ланцугох анодаў падводзіца да першаразо-вае абмоткі выходнага трансформатора T_{12} . З прычыны таго, што яны падыходзяць з процілежных бакоў, дык дзей-нічаюць процілежна адзін другому ў адносінах намагнічван-ня жалезнага сардэчніка, г. зн. у кожны даны момант дзей-нічае толькі розынца імпуль-саў току. Калі абодва ваганыя току аднолькавы па велічыні і па фазе, дык іх дзеянні на ма-гнітны сардэчнік складваюцца.



Рыс. 242.

трансформатора трапляе ў гучнагаварыльнік (рыс. 242). Згладж-ванье скажэння дзякуючы ўзаемадваротнаму дзеянню лямп будзе толькі тады, калі лямпы маюць зусім дакладна супа-

далынья характеристыстыкі і калі абедзьве палавіны ўваходнага і выходнага трансформатораў пабудаваны зусім сымэтрычна.

б) Павяліченне магутнасці. З прычыны таго, што зъмененне напружаньне, якое падаецца на сетку, падзелёна так, што кожная лямпа нагружана толькі палавіну агульнага напружаньня да ўваходнага трансформатора, дык можна пры пушпульной схеме падводзіць у два разы большыя напружаньні, як пры звычайнай узмацинельнай схеме.

в) Звышчэньне перашкод, якія залежаць ад крыніц жыўлення. Крыніцы току разьмешчаны зусім сымэтрычна ў ланцугох абедзьвюх лямп. Агульная батарэя напалу жывіць абедзьве паралельна ўключаныя ніткі напалу; так-жэ сама да абедзьвюх се-

так падводзіцца адноўка вадмоўны потэнцыял, кожны праз адну з палавін трансформатора ад агульнае батарэі. Апрача гэтага і абедзве аноды жывіцца праз першую абмотку выходнага трансформатора ад аднае агульнае батарэі. Калі цяпер дапусціць, што ў адной з батарэй (напрыклад у сеткавай) была-б парушана роўнамерная падача току, дык гэтае парушэнне перадалося-б да сетак абедзьвюх лямп λ_1 λ_2 . Утворанае ў выніку гэтага вагальнне

сеткавага потэнцыялу e_{g1} і e_{g2} мае ў гэтым выпадку туго-ж фазу, як і токі i_s і i_s у ланцугох анодаў; іх розніца роўна нулю, і ў трансформаторы T_{r2} іх дзеянні ўзаемна зьнішчаюцца. Такім-жэ парадкам зьнішчаюцца перашкоды ад парушэння ў жыўленыні токам ланцуга напалу і анода ў выніку ўзаемадзеяння абедзьвюх лямпаў.

Пушпульная схема асабліва падыходзіць для жыўлення ад асьвятляльнае сеткі, бо ёй компенсуюцца ўсе перашкоды ад асьвятляльнае сеткі. Калі ўзмациненьне дэльюмі лямпамі, уключанымі па пушпульной схеме, недастатковае, дык уключаюць пры дапамозе прамежнага трансформатора другую або трэцюю пару лямпаў.

Пушпульная схема апрача гэтага лічыцца за лепшую ў кароткахвалевых передавальниках. З розных спосабаў узбуджэння вагальнага контура ў пушпульной схеме на рис. 243 паказана схема з ланцуругом анода (C_1L), які наводзіцца, і з аперыодычным ланцуругом сеткі, якая можа быць ужыта для самых вялікіх магутнасцей.




Рис. 243.

115. Зынішчэнъне нахілу да ваганьняй.

Зынішчэнъне нахілу да ваганьняй можа быць дасягнута шляхам, штучнага павялічэнья загасанъня ў контурах і ўжываньнем компенсавальных схэм (нэутродын).

а) Штучнае павялічэнье загасанъня парадаўча лёгка да-сягаецца, аднак мае той недахон, што ў выніку страт энергіі, якія ўтримліваюцца, ступень узмаціненія крыху зыніжаецца. Некаторае загасанъне выклікаецца ўжо ў выніку больш моцнае антэннае сувязі, бо лямпа ёю моцна нагружаецца.

Таксама звязуленыне *сеткавага току*, які звычайна зынішчаецца, можа павялічыцца загасанъне. Для гэтага ўжываюць сеткавую батарэю, зашунтаваную потэнцыяметрам (рыс. 244). Перасоўваньнем коўзальнага контакта управа можна за-даць на сетку праз сеткавую шпульку дадатнае напруженіе адносна ніткі напалу і гэтым выклікаюць сеткавы ток, да-статковы для зынішчэння нахілу да ваганьняй.

Урэшце можна зынішчыць ваганьні шляхам уключэння омічных супраціўленій у ланцузе сеткі і анода. Часьцей за ўсё для гэтага мэты намотваюць на трансформа-тарныя абломкі з меднага дроту яшчэ рад віткоў з дроту высокага супраціўленія.

б) Памянщэнъне нахілу да ваганьняй шляхам компенсаванъня ёмістасці лямпы (нэутродынная схема).

Ваганьні ў лямпе звязаюцца толькі тады, калі зьмененія напруженія на сетцы про-цілежны напруженію, прыкладзеному да анода (гл. § 100). Гэтая неадлаведнасць фаз напруженія выклікаецца як-раз ёмістасцю лямпы, уключанае між анодам і сеткаю. Яе можна адстараніць, што да сеткі падводзяць іншым шляхам напруженіе, адноль-кавае па величыні і што супадае па фазе з анодным напруженіем (рыс. 245). Дзеля гэтага мэты можна напрыклад з шпулькай анода звязаць другую шпульку L і гэтую 'апошнюю' прыключиць з аднаго боку да катода, а з другога боку праз компенсавальны кондэнсатар C да сеткі. Пры правільным уключэнні канцоў шпулькі (магнітныя сілавыя палі, ад шпулек L_2 і L павінны ўзаемна зынішчацца) на канцох шпулькі L узынікае адваротнае напруженіе адносна канцоў шпулькі L_2 . Праз кондэнсатар C адбываецца яшчэ адна зьмена фаз, так што урэшце напруженіе падыходзяць да сеткі з той-же фазаю ў адносінах да таго, як яны выходзяць ад анода.

Калі цяпер ёмістасць компенсавальнага кондэнсатара C зрабіць роўнай ёмістасці лямпы, дык узаемаадваротны значэнны




Рис. 244.

Батарэя
сеткі.
напалу.

Батарэя

напалу.

Батарэя

сеткі.

Батарэя

напруження, якія ўзынікаюць, будуць роўнаваялкія і будуць узаемна звышчаци, сетка застанецца такім чынам без напруження і ня будзе ніякага грунту для ўзбуджэння ваганья.

Емістасць компенсавальнага кондэнсатора залежыць ад велічыні ёмістасці лямп і роўна прыблізна ад 3 да 10 см. Яна можа быць, напрыклад, утворана двумя вінтамі з плоскімі талоўкамі, якія знаходзяцца адзін ад аднаго на зменнай адлегласці прыблізна ў 0,5 см.




Рис. 245.

Падбор велічыні нэутрадыннага кондэнсатора робіцца так, што пры слабой сувязі L_2 і L наводзіцца на добра чутны перадавальник (напрыклад мясцовы); потым выключаецца напал першае лампы, не ўключочаючы напалу аудыёна. Тады да аўльена падводзіцца энэргія з антэны толькі праз унутраную ёмістасць першае лампы. Гэтая апошняя можа пры правільным падборы ёмістасці C і сувязі L_1 , L_2 быць поўнасцю нэутралізавана, так што чутнасць прыймання амаль зьнікае.

116. Супергетэродын (узмацинальнік прамежнае частасці).

Атрыманьне вялікага ўзмацинення высокое частасці становіць вялікія цяжкасці ў раёне кароткіх хвалаў (200—1500 м) (гл. § 113). Пры ўзмациненні прамежнае частасці пераносіць модуляцыю нясуче хвалі высокое частасці (напрыклад $\lambda = 500$ м, $n_e = 600\,000$) да падачы ва ўзмацинальнік высокое частасці на больш доўгую сталую прамежную хвалю напрыклад $\lambda = 8000$ м, $n_e = 40\,000$, якую потым пры вострай наводцы элементаў сувязі ўзмацинальніка прамежнае частасці можна без усялякага скажнення ўзмациніць да абы якое ступені.

Схема і работа прыймальніка. Рамачная антена RA (рис. 246) з шпулькою сувязі L_a наводзіцца конденсаторам C на прыймальну хвалю λ_c . На антэнны контур апрача таго ўзьдзейнічае крыніца ваганьня \bar{P} , частасьць якое $n_{\bar{P}}$ на 40 000 ваганьняў дужэй за n_c ; такім чынам:

$$n_{\bar{P}} = 600 \ 000 - 40 \ 000 = 560 \ 000.$$

Гэтай частасьці $n_{\bar{P}}$ адпавядае хвала λ :

$$\lambda_{\bar{P}} = 536 \text{ м.}$$

У антэнным контуры модуляваная нясучая хвала λ высокасе частасьці і незагасальная хвала $\lambda_{\bar{P}}$ накладаючы і ўтвараючы ваганьні прамежнае частасьці ($n = 40 \ 000$, $\lambda_z = 8 \ 000 \text{ м}$), амплітуда




Рис. 246.


якое змяняецца ў залежнасці ад модуляцыі (параўнай крываі $a-c$). Высокачастасныя ваганьні, пераўношчыкі якія змяняючыся яшчэ ў біеніях, адсіваючыя першым аўдыёном, анодны контур якога (L_2 , C_2) наведзены на прамежную частасьць, так што модуляцый пераносіцца толькі прамежнаю частасьцю (крывая d) (рис. 247).

Гэтая хвала (λ_z) узмациняецца ўзмацинільнікам прамежнае частасьці, які складаецца з трох або чатырох каскадаў і потым падводзіцца да другога аўдыёна.

Тут адбываецца выпроставанне ваганьняў прамежнае частасьці і выяўленыне ваганьняў гукавое частасьці, якія могуць быць успрыяты непасрэдна тэлефонам або пецы запамозе ўзмацинільніка нізкае частасьці,

З прычыны таго, што ўзмацинільнік прамежнае частасьці забясьпечан дакладна наведзенымі на прамежную хвалю трансформаторамі, дык наводка на прыймальную хвалю робіцца толькі конденсаторамі прыймальніка C_a і гетэродына $C_{\bar{P}}$.

Прамежная частасць павінца быць на ніжэй за $n = 20\ 000$ ($\gamma = 15 \text{ км}$), бо ў адваротным выпадку яна трапіць у раён чутных частасцяў; таму яе выбіраюць звычайна паміж $30\ 000$ і $100\ 000 \text{ м}$, што адпавядае хвалям $3\ 000$ і $1\ 000 \text{ м}$.



$$\lambda_1 = 500 \text{ м}, \quad \lambda_2 = 509 \text{ м} \\ n_1 = 600\ 000 \text{ м}, \quad n_2 = 590\ 000 \text{ м}$$

Рыс. 247.

Частасць, якая перашкаджае хвалі (n_s), таксама накладаецца гэтэродына n_d і ўтварае перашкодную частасць:

$$n_s = n_2 - n_d = 30\ 000, \\ \lambda = 10\ 000 \text{ м}.$$

Такім чынам атрымліваецца хвала λ_s , якая на 25 проц. адразу нівеаецца ад прамежнае хвалі λ_d і таму не праpusкаеца праз узмацняльник прамежнае частасці, наведзены на хвалю λ_d .

117. Кароткахвалявы прыймальник.

a) Агульныя меркаванні: — кароткахвалевы прыймальник у асноўным разьлічаецца і будуецца прынцыпова таксама, як і прыймальник для доўгіх хваляў.

Пры вырабе яго на практицы сустракаюцца аднак пэўныя цяжкасці, якія залежаць ад хуткага павялічэння частасці ў залежнасці ад пакарачэння даўжыні хвалі. Вагальная энэргія


у прымальных контурах можа быць моцна зъменшана ў выніку хутка растучых, з узрастаннем частасцяй, страт у ізоляцыі і гістэрезіс, так што ваганыі спыняюцца. Таму, калі трэба атрымаць ваганыі, адпаведныя хвалім караець за 200 м, дык рэкомэндуеца ўжываць шпулькі і кондэнсатары з малымі стратамі. З прычыны таго, што ўжо нязначная ёмістасці выклікаюць непажаданыя зъявы, дык ёмістасць шпулек і лямпаў павінна быць магчымы меншай.

Прымальник павінен быць абаронены ад зынешніх ёмісных уплываў (напрыклад ёмістасць руکі оператора). Калі працуюць хвалім караець за 100 м, лепш за ўсё будзе ўжываць комбінаваную ёмісна-індукцыйную адваротную сувязь (Ляйтхайзер, Райнарц). Калі працуюць з антэнай, што наводзяць, і процівагай, дык раіцца карыстацца антэнаю ў форме каўбасы, у выніку яе невялікае самаіндукцыі таму невялікае ўласнае даўжыні хвалі. З прычыны таго, што наводка на вельмі кароткія хвалі часта становіць сабою цяжкасці, дык для кароткахвалевага прымання ўжываюць часццей аз ўсё ненаведаеную (апэрыодычную) антэну, напрыклад звычайную антэну для шырокавашчанья, звязаную з прымальным контурам шпулька ў 3—4 віткі.

6) Кароткахвалевы прымальник па схеме Райнарца-Ляйтхайзера з узмацильнікам нізкае частасці для хваліў ад 45 да 120 м (рыс. 248).


Для прымання незагасальных ваганыяў робяць адваротную сувязь шляхам павялічэння ёмістасці C_1 настолькі моцнай, што систэма прыходзіць у ваганыі, а контур $C_1 L_1$ крыху разстройваеца адносна прымальнай хвалі. Апэрыодычная антэна індуктыўна звязана з шпулькаю прымальніка (L) пры дапамозе невялікае рухомае шпулькі L_2 , якая складаецца з 4 віткоў. Са зъменяю антэнаю сувязі можна зъмяніць адначасова загасанне і дзейнае супраціўленне сеткавага контура. Такім чынам ваганыі, якія ўзвышаюць напрыкінцы моцнай адваротнай сувязі, могуць быць зънішчаны шляхам можаічэння антэнаю сувязі.

Даўжыня хвалі прымальната-контура вызначаецца L_1 і C_1 , адваротная сувязь — шпулькаю L_2 і кондэнсатарам адваротнае сувязі C_R . Пры ўключэнні C_1 трэба сачыць за tym, каб заціскач звязаны з вярчальнай часткаю кондэнсатара, падводзіўся да мінуса напалу.



Рыс. 248.

Шпулькі L_1 і L_2 намотваюцца ў форме цыліндрычных шпулеек на цыліндр з прэшпана дыямэтрам 6–8 см з адлегласцю ў 3 мм паміж асобнымі віткамі. Яшчэ лепей іх намотваць у выглядзе шпульек кошыкавага тыпу без каркаса (гл. § 29). Яны робяцца з пяцьма адводамі: адзін у сярэдзіне, які ідзе да заземленага канца проваду нападу, два адводы на канцох і два паміж імі. Апошня адвода робяцца ў шпульцы L_1 на адлегласці пяці віткоў ад канцоў, а ў шпульцы L_2 на адлегласці 4-х віткоў. Памяшэніе шпулькі наводкі пакарочвае хвалю, а памяшэніе шпулькі адваротнае сувязі замаруджвае въяўленыне ваганьняй. У якасці сеткавага кондэнсатора лепиш за ўсё ўжываць кондэнсатар у 150 см. Уцяканьне ў 1–2 М Ω павінна ізолявацца



Рыс. 249. Кароткахвалевы прыймальник на хвалі ад 15 да 70 м.

шляхам зъмяшчэнія яе на фарфуры. Дросель D (без сардечніка) прыкладна 120 віткоў з ізоляванага меднага дроту таўшчынёю ў 0,2 мм мае метаю адлучыць ваганьні, якія атрымліваюцца ад абмоткі трансформатора, якая ў выніку яе вяліке ёмістасці магла-б адыхрываць ролю кароткага замыкання для высокое частасці. З тых-жэ меркаваньняй не карыстаюцца блёкавым кондэнсаторам для тэлефона пры непасрэдным уключэнні тэлефона ў анодны ланцуг аудыёнае лямы. Далучэніе ўзмацнільніка нізкае частасці праз трансформатор (коэфіцыент трансформацыі 1 : 9) робіцца звычайным парадкам. Анодная батарэя замкнёна кондэнсатаром C_A у «паумікрафарады». Пры монтажаваньні ўсяго прыбора $\text{эн}:$ — каўярнуць увагу, каб злучэнні былі як мага кароткімі і ка булкешынныя правады не праходзілі вельмі блізка адзін ад аднінага і к

Падешчаную схему кароткіх хвалаў прыймальніка са зъмененнымі шпулькамі і тэлефоннымі трансформаторам можна бачыць на рыс. 249.


Колькасъць віткоў шпулек L_2 і L_3 для розных дыяпазонаў хваль указана ў наступнай табліцы.

$\lambda\text{м}$	Колькасъць віткоў	
	L_2	L_3
70—35	21	10
50—25	13	5
45—20	10	5
30—15	6	5

Каб зрабіць прыймальнік нячулым для ёмістасъці руکі оператора, змяшчаюць ручкі кондэнсатараў і потэнцыяметра на пярэднюю дошку з алюмінію або латуні, якая дзейнічае як экран.

Наводка і спроба прыймальніка. Для праверкі здольнасъці прыбора да ваганняй павольна верціць кондэнсатар адваротнае сувязі ад нуля да найбольшага яго значэння, пакуль зьяўленыне ваганняй не будзе пацута ў форме трэску ў тэлефоне.

Калі ваганыні зьявяцца толькі пры ўводзе значнае ёмістасъці кондэнсатара адваротнае сувязі, дык справу можна падешыць павялічваючы напал лампы. Калі-ж ваганыні зьявяцца яшчэ пры нулявым палажэнні кондэнсата, дык трэба зменшыць напал або напружаныне на анодзе.



Рыс. 250. Схема для звышчэння прасторавага зараду.

коэфіцыент узмацнення тады можа быць даведзены да 25—35.

Для звышчэння прасторавага зараду дадаможная сетка змяшчаецца між ніткаю напальванчыня і сеткаю і зараджаецца дадатна двума-четырма вольтамі (рыс. 250). Дадатны заряд павінен быць ня вельмі вялікім, бо ў супраціўным выпадку,


118. Дзвіюхсетковыя і экранаваныя лампы.

Ступень узмацнення аднасеткае лампы абмяжована шкодным дзеяннем прасторавага зараду (§ 96) і адваротным дзеяннем анода (§ 99). Гэтая непажаданая зьява могуць быць паменшаны пабудоваю дадатна, сеткі, зараджанае дадатна,

электроны, якія зъбираюцца поблізу ніткі напалу, толькі-б адводзіліся, але не змаглі-б быць успрыннятымі. Дапаможная сетка ўзмацняе дзеянне анода, так што можна дасягнуць таго-ж аноднага току пры зыніжаным анодным напруженіні (16—24V замест 90V).

Апрача гэтага пры правільным выбары дапаможнага напруженіння ў больш слабым анодным полі электроны рухаюцца больш павольна, таму можна самау нязначнаю зъменаю напруженіння сеткі ў шырокіх межах упłyваць на анодны ток; такім чынам павялічваецца стромасцьць харктарыстыкі.

Для абароны ад адваротнага дзеяння анода дапаможную сетку можна зъмясьціць паміж анодам і сеткаю, задаючы на апошнюю дадатнае напруженінне (прыблізна 4—5 аноднага напруженіння).



Рыс. 251. Схема анонднае абароны.

зыніжае пранікальнасць лампы вельмі значна (0,5—0,05 проц.) і ў значнай ступені павялічвае ўзмацненіе напруженіння. Фактычна пры дапамозе экранаванай лампы можна дасягнуць узмацненіе напруженіння ў 40—60 разоў, г. зн. прыблізна ў 4 разы больш, як для звычайнае лампы. Асабліва важна, што такія ўзмацненныя можна атрымліваць у раёне кароткіх хвяляў. Унутраное супраціўленіе лампы, у выніку вельмі малой пранікальнасці, вельмі вялікае (ад 300 000 да 500 000 Ω). У выніку гэтага зынешнє супраціўленіе павінна быць таксама вельмі вялікае, чаго можна дасягнуць шляхам уключэння дроселя высокое частасці або прамежнага контура з невялікім загасаннем.

119. Схемы з дзъвюхсетковымі лампамі.

a) Аўдыён без аноднае батарэі. Калі абмежавацца невялікім узмацненінем, дастатковым толькі для телефоннага прыйманія, дык можна аноднае напруженіе для высокачулых дзъвюхсетковых лампаў атрымліваць ад батарэі напалу і такім чынам можна абысьціця без спэцыяльнае аноднае батарэі.

Як паказана на рис. 252, напруженіє ніткі напалу з прычын зымашчэння супраціўлення ў дадатным провадзе напалу будзе меншым за напруженіє другое сеткі G_1 , звязане непасрэдна з батарэй напалу. Таксама і анод, звязаны з батарэй напалу праз тэлефон T , мае больш высокое дадатнае напруженіє, як нітка напалу, бо спаданне напруженія ў анодным ланцузе, у выніку меншага току, меншае, як напруженіе ў ланцузе напалу. Такім чынам ёсьць досыць значная разніца напруженія, дастатковая для падтрымання эмісіі.

У работе гэтая схема харектарызуецца сваёй высокай чуласцю, надзвычай мяккім зъяўленьнем ваганьня і вельмі пязначным адваротным выпраменяваннем.




Рис. 252.




Рис. 253.

б) Падвойнае ўзмацненіе. Дзівюхсеткавая лямпа можа працаць адначасова як узмацнільнік высокое частасці і як аудыён. Ваганьні высокое частасці з антэны падводзяцца да зараджанае адмоўна другое сеткі G_1 , будучы ўзмоўненымі, падающца ў ланцуг анода (рис. 253). Пры дапамозе шпулькі адваротнае сувязі L гэтая ваганьні ўзыдзейнічаюць на сеткавы контур ($C_2 L_2$), настроены на прымальную хвалю, і адтуль падводзяцца да сеткі G_1 , уключанае як аудыён. У выніку дэтэктарнага дзеяння лямпы ваганьні ператвараюцца ў нізкачастотныя і пасля другаразовага ўзмацненія могуць быць успрынты тэлефонам.

Для добрае работы вельмі істотным зъяўляецца правільны падбор перамяшчэння на сетцы. Патрэбна таксама добрая ізоляцыя кондэнсатораў і лігома.

в) Экранаваная лямпа ў каскадзе высокай частасці. У якасці антэны ўжываецца апэрыодычная знадворная або ўнутраная антэна, звязаная з контурам высокое частасці ($C_1 L_1$), прыклю-

чаным да другое сеткі экранаванае лампы (рис. 254). Каб цавялічыць экранаванье сеткавага контура ад аноднага, экранавальная сетка працягваецца ў форме знадворнага заземленага мэталёвага экрана або мэталёвой скрынкі, якая абкружае лампу з боку сеткі.

Для павялічэння экранаванага дзеяння будуюць таксама лампы са знадворнай мэталёвой абкладкою (Тэлефункен).

Прамежны контур ($C_2 L_2$), уключаны ў ланцуг анода экранаванае лампы при вострай наволцы, зьяўляецца высокім зьнешнім супраціўленнем неабходным для атрыманьня вялікага ўзмацнення.




Рис. 254.

Контур у анодзе далучан да сеткі аудыёна праз кондэнсатор C_4 (300—500 см) пры напамозе кароткае і добра ізоляванне праводкі. Высокаомнае супраціўленне для ўцяканья ўзята ў адпаведнасці з величынёю ёмістасці сеткавага кондэнсатора. Для павялічэння сэлектрычнай ёмістасці сеткі ўзмоцненіе ваганыні падводзяцца да кампона-та ўзмацнільніка праз трансформатор. Каб адлучыць высокую частасць ад батарэі, раіцца ўключача дросэлі высокое частасці па шляху праводкі і шунтаванье батарэі кондэнсарамі дастатковае ёмістасці.


М. ЖЫЎЛЕНЬНЕ АД АСЬВЯТЛЯЛЬНАЕ СЕТКІ.

Для атрыманьня аноднага напруженія і напруженія для сеткі, а таксама і току напалу непасрэдна ад ланцуго асьвятлення, слу́жаць спэцыяльныя прыборы, якія складаюцца з выпроствольніка (патрабуецца толькі пры наяўнасці сеткі зменнага току), прамежнага контура для фільтрацыі току, засымечা-


нага накладальнымі зъменнымі напружаньнямі і потэнцыяметра, пры дапамозе якога могуць здымашца напружаньны, патрэбныя для жыўлення прыймальніка.

120. Выпроставальнік.

Выпроставальнікі служаць для ператварэння зъменнага току ланцуза, у большасці выпадкаў 50-перыодычнага, у пульсуючы пастаянны ток. Пры няпоўным выпроставаньні пры дапамозе ўключэння ў ланцуг току электрычнага вентыля ток пропускаецца на працягу аднае палавіны перыоду, а на працягу наступнае палавіны перыоду ток не пропускаецца (рыс. 255). Атры-



Рыс. 255.



Рыс. 256.

маны такім парадкам выпрастаны кондэнсаторам пастаянны ток пульсуе адпаведна частасці выходнага зъменнага току.


Пры поўным выпроставаньні пры дапамозе двух вентыляў выпроставаюца абедзве паўхвалі так (рыс. 256), што на пастаянны ток накладзен зъменны ток падвойнае частасці (рыс. 257). Падваеньне частасці палягчае выроўніванье пастаяннага току фільтрамі.

Галоўным чынам ужываюцца, наступныя выпроставальнікі:

а) *Выпроставальнік з напальвальным катодам*. З прычыны таго, што кожная ўзмацинальная лямпа дзейнічае як вентыль, дык яе можна ўжываць для выпроставанья току як надта вялікае магутнасці, напрыклад для токаў ніжэй за 15 mA і 150 V , прычым анод і сетка алуцаюцца на-коротка.

Ужываючы спэцыяльныя конструкцыі, удаецца давесці ток насычэння пры дапамозе напальвальных катодаў вялікае паверхні да 300 mA і болей.

1. Пры выпроставальніку з вядкім вакуумам з оксидаваным катодам або з тораванай вольфрамавай ніткаю



Рыс. 257.

здымальны ток павінен быць ніжэй насычэння. Спаданье напруження ў лямпе складае 40—60 V, у выніку чаго павінны ўжывацца высокія напруженія (250—300 V). Аддача энергіі лямпамі звычайнага тыпу, якія прыгодны, галоўным чынам для атрыманья аноднага напруження або для зарадкі анодных батарэй, складае 60—75 mA пры паставянім напруження ў 200 да 300 U.

2. Газанапоўненыя выпроставальнікі. Для памяншэння спаданьня напруження ў сярэдзіне лямпы, а таксама

для павялічэння аддачы энергіі такія выпроставальнікі напаўняюцца добрародным газам (аргон, неон, гелі і г. д.), якіі знаходзіцца пад ціскам у некалькі міліметраў жывасрэбнага слупа. Элек-




Рис. 258.

A_1 і A_2 —аноды. Катодная пластина S злучана з ніткаю на-
палу K .




Рис. 259.

троны, якія выходзяць ад напаленага катода, іёнізуюць газ і павялічваюць гэтым анодны ток. З прычыны, таго, што адлегласць паміж анодам і катодам S становіць большую перашкоду, як цёмае месца катода, дык непасрэдны разрад на можа мець месца (рыс. 258). Зьніжэнне спаданьня напруження ў сярэдзіне лямпы на 7—15 V дазваляе жывіць газанапоўненыя лямпы зъмененным токам нізкага напруження і атрымліваць такім парадкам паставянім токам нізкага напруження і вялікае сілы (2—10 V, 0,5—6 A), якія патрабуецца для зарадкі акумулятараў напалу.

Ужываючы адпаведны абмоткі ў трансформаторы, адзін і той самы выпроставальнік можа пазъменна ўжывацца як для атрыманья аноднага напруження, так і для атрыманья напруження для напалу.


б) Нэонавы выпроставальнік. У шклянай лямпе, напоўненай неонам або гелем пад ціскам у 6—10 mm, зъмешчан цыліндрычны або грыбападобны электрод K з вялікою паверхняю і 2 электроды A невялікае паверхні ў форме двух штыфтаў (рыс. 259).

З прычыны таго, што сіла току ў лямпе пропорцыянальна паверхні катода, дык пры даным напруженіі (напр. ад 200 да 300 V) праз лямпу працякае вялікі ток, калі катодам зьяўляецца


вялікая паверхня, і, наадварот, невялікі ток, калі катодам зъяўляецца малы электрод (рыс. 260). Такім чынам гэтая лямпа дзеянічае як вентыль (пар. характеристыстыку).

Пакрываючы катод пластом оксиду натрью або барью, мы можам зьнізіць унутраное спаданье напружанья прыблізна да 50 V. Нэонавы выпроставальник жывіцца токам высокага напружанья (напрыклад 2×250 V) і дапускае атрыманье току ад 60 да 100 mA пры 200 V пастаяннага току.


в) *Купронавы выпроставальник* складаецца з некалькіх паасобных элементаў у выглядзе пласцінак, якія забясьпечаны ў сярэдзіне адтулінаю для насадкі на сціскальны болт (рыс. 261). Кожны элемент складаецца з меднае пласцінкі Cu, пакрыта е тонкім пластом Cu_2O , і меднае пласцінкі, якая служыць другім электродам і якая шчыльна прыціснута да оксидаванае паверхні медзі. Для лепшага адводу цяпла элемент заціснуты паміж дзвіюю мягкім пласцінкамі большага дыяметра. Калі да абедзівуюх ахаладжальных пласцінак прыложыць напружаны ў 2 V, то ў кірунку ад оксидаванай паверхні да медзі



Рыс. 261.



Рыс. 260.




Рыс. 262.

іраходзіць ток на менш 0,25 A, тады як у процілежным кірунку працякае толькі вельмі малы ток у некалькі міліампэр (гл. характеристыстыку на рыс. 262).

Гэта вентыльнае дзеяніне заснована на тым, што электроны лягчай працякаюць ад медзі да оксидаванай паверхні, чым у адваротным кірунку, з тae прычыны, што кірунак руху электрону адваротны кірунку току, то ток працякае толькі ў кірунку ад оксидаванай паверхні да медзі. Пры гэтым ня ўзынікае

влектролітычных зьяў і зьмены прамежнага пласту, так што тэрмін дзеяньня гэтага выпроставальніка надта вялікі.

Каб выпрастаць вялікія пераменныя напруженныі, уключаюць пасълядоўна некалькі такіх асобных элементаў. Для зарадкі акумулятара ў два-чатыры-шэсцьць вольт кáрыстаюца напрыклад двума-трыма-чатырма элементамі. Для току большай сілы трэба злучаць некалькі элементаў паралельна для павялічэння іх паверхні:



Рыс. 263.

Для поўнага выпроставання часта ўжываецца паказаны на рыс. 263 прыбор Грэцца.

Коэфіцыент карыснага дзеяньня меднага выпроставальніка роўны пры добрым ахалоджванні прыкладна 50 проц.


2) Электролітычны выпроставальнік складаецца з элементу з двух электродаў з розных мэталаў у водным растворы. Для гэтага ўжываецца сьвінец і алюміні ў двухвуглякіслым натры або ў апошні час сьвінец танталь у слабым растворы серкавай кіслаты.

Калі ў такім элементе ток працякае ад алюмінію да сьвінцу, то з прыхыны электролізу на алюмініі ўтвораецца асадак вокіслаў алюмінію, які зьяўляеца вельмі вялікім супраціўленнем для праходжання току. У адваротным кірунку ад сьвінцу да алюмінію перашкоды для праходжання току не сустрэкаеца. Вэтыльнае дзеяньне ў такім элементе мае месца толькі да напруження ў 40 V. Калі патрабуеца больш высокое напруженне, то уключаюць пасълядоўна некалькі такіх элементаў.

121. Згладжванье пульсацый асьвятляльнага току.

На звычайні пастаянны ток асьвятляльнай сеткі заўсёды ящэ наложаны слабыя зьмены напруженныі, якія пасъля многакратнага ўзмацнення чутны ў прыёмніку ў выглядзе так званых шумаў сеткі. Каб уникнуць гэтых перашкаджальных зьяў, ток сеткі павінен быць да падачы яго ў лямпу згладжаны або адфільтраваны, для чаго служаць наступныя сродкі:

a) Акумулятар, які накаплівае паступающую штуршкамі энэргію і пасъля роўнамерна яе аддае (буфэрнае дзеяньне). Для регуляванья зарадкага току служыць лямпа S і супраціўленне W_1 , а для ўстаноўкі напруження напалу—супраціўленне W_2 (рыс. 264).



Рыс. 264.

Мэтазгодна мець у часе работы акумулятара поўнасцю зараджаны, г. зн. так, каб зарадны ток можна было мець роўным нулю, і ўесь ток для жыўлення напалу атрымліваць з сеткі.

б). *Фільтр з дросэлем і кондэнсаторам* (гл. § 44). Дросэль назапашвае пры ўзрастаючым току лішкавую энэргію ў выглядзе магнітнага сілавога поля і аддае яго ў ланцугу выглядзе току самаіндукцыі. Такім чынам дросэль выроўнівае пульсациі зъмененага току. Такім-жа чынам дзейнічае і кондэнсатор, які ўспрымае лішкавыя напружаныні і аддае іх у перарывы зарадкі. Дросэлі можна ўключачыць у адзін провад, а яшчэ лепш у абодва. Пры зъняцці току ў 25 mA досыць двух дросэляў у 30 H і кондэнсатор ад 3 да $10 \mu F$, для ўхілення пабочных шумаў сеткі. Палярочнае січэнне жалезнага сардэчніка дросэля павінна быць тым большае, чым большая нагрузкa паставянага току; такім-жа чынам кондэнсаторы павінны падбірацца тым большых разьмераў, чым большыя токі забираюцца з сеткі. Таму каб абысьціся на надта вялікім дросэлемі і кондэнсатарамі, рэкомэндуецца пры карыстаньні сеткаю асьвятлення ўжываць лямпы з неявлікім выдаткаманнем току напалу і ўключачы іх пасълядоўна.


Калі для згладжвання малавата аднаго фільтравальнага контура, цык уключаюць другі або трэці, які можна навесці на гармонікі першага контура. Пры вельмі нязначным спажываньні току (напрыклад для сеткі) і пры ўзмацнільніках, якія працуяць на супраціўленнях, можна замест дросэляў ужываць высокомоўныя супраціўленыні ($0,1$ — $1 M\Omega$)

122. Падзел напружання.

а) Калі патрабуеца больш моцны ток, напрыклад для заряджвання акумулятараў або для жыўлення напалу лямп, дык можна дасягнуць падзелу напружання пры дапамозе ўключэння супраціўлення R . Дросэлі фільтравальных контураў тады толькі нагрузканаы карысным токам. Недахонам зъяўляецца тое, што напружанне на супраціўленыні моцна вагаеца ў залежнасці ад нагрузкі і што пасъля выключэння ад асьвятляльнае сеткі конденсатары застаюцца зараджанымі яшчэ значны час, высокім напружаннем.

б) Пры атрыманні слабых токаў, напрыклад для жыўлення анода або сеткі, ужываюць частковы падзел напружання. Калі напружанне роўна 220 або 110 V, дык уключаюць супраціўленне ў 12 000 або адпаведна $6 000 \Omega$ між полюсамі. У якасці супраціўлення можна ўжываць сіліставую палачку W січэннем у $0,6 \text{ см}$ в контактамі для далучэння, або, што ляпей, супраціўленне, якое складаецца з дроту з константану (дыметрам $0,15 \text{ мм}$), падзеленага на асобныя щпулькі (рыс. 265).

Паасобныя контакты ў падзельніка напружаныя павінны быць зашунтаваны кондэнсаторамі C_1 , C_2 , C_3 ад 1 да 2 μF для папярэджаныя самаўзбуджэння ў выніку адваротнае сувязі.



Рыс. 265.

Напружаныні, якія здымаюцца, зменяцца пры вагальнай нагрузкы вельмі нязначна. Гэта сляпі выключэннія сеткі асьвятлення кондэнсаторы імгненна разраджаюцца праз супраціўленніе падзельніка напружаныя. Недахопам з'яўляеца тая акалічнасць, што праз падзельнік напружаныя заўсёды працякае частка току і што дросэлі мацней нагрузканаы. Каб адлучыць ваганыні аноднага току ад сеткі пры работе лампы паміж кондэнсаторамі, і падзельнікам напружаныя ўключаюць вялікае супраціўленне $0,5 - 1 \times 10^6 \Omega$.

Пастаяннае напружаныне тады падаецца непаслабленым да сеткі, бо ток не працякае, тады як амаль усё зменянае напружаныне прыкладаена да омічнага супраціўлення.

Уключэнніе высокаомных супраціўленняў можа стаць карысным і ў анодным ланцузе.

123. Далучэнніе антэны і зямлі да прыймальніка, які жывіцца ад асьвятляльнае сеткі.


Сетка пастаяннага току звычайна ўтвараеца трима праваднікамі: дадатным (энадворным), прамежным (сярэднім) і адмоўным (энадворным), з якіх сярэдні провад звычайна заземлены. У кватэрнай праводцы пракладаюцца звычайна толькі два правады; энадворны і сярэдні.

Каб уникнуць кароткіх замыканняў, трэба пры далучэнні прыймальніка да сеткі пастаяннага асьвятляльнага теку з'яўрнуць увагу на наступнае:

1. Антэна павінна быць пры гальванічнай сувязі адлучана ад зямлі і ад шпулькі самаіндукцыі контура пры дапамозе двух кондэнсатораў ($2 \mu\text{F}$ і 1500 V напружаныя на прабой) або сувязь павінна быць індуктыўнай (рыс. 266).

2. Антэна павінна быць старания ізолявана. Недасканалыя антэны не павінны ўжывацца.

3. Голыя запіскачы павінны быць пастаўлены так, каб да іх нельга было дакрануцца або павінны быць заізоляваны,



Рыс. 266.

4. Тэлефон або гучнагаварыльник павінен быць адлучаны ад прыймальника пры дапамозе выходнага трансформатора.


5. Калі ўжываецца батарэя напалу, дык яна павінна быць ізолявана ад зямлі пластом шкла або гумы.

124. Прыключэнне да асьвятляльнае сеткі.


Прыключэнне да сеткі і пастаяннага току для жыўлення напалу і анода. Ланцуг напалу і анода разлучаны.

Анодныя напруженныя для апошніх ступеней узмацнення здымаюцца ля $+A_2$, а для першых ступеней ля $+A_1$ (рыс. 267).

Дросэлі D_{r1} і D_{r2} і конденсатар C_1 служыць для паглынання перашкодных напруженняў у ланцузе напалу.



Рыс. 267.



Рыс. 268.


Устаноўка току напалу належнае сілы робіцца пры дапамозе супраціўлення W_1 .

Пры ўстаноўцы патрэбнае сілы току напалу пачынаюць засыды з уключэнням найменшае сілы супраціўлення W_1 . Калі лампы запалены, нельга выключаць ўжо якую-небудзь з іх, бо ў выніку змены нагрузкі можна сапсаваць астатнія лампы.

б) *Жыўленне напалу ад сеткі зьменнага току.* Ток асьвятляльнае сеткі падводзіцца да ўваходнай абмоткі L_1 трансформатора. Другаразовая абмотка складаецца з дзвюх частак: адна—(L_2), дзе ток напалу для выпроставальнай лампы (R), а другая—(L_3) ток напалу, які падлягае выпроставанню,—для прыймальніка (рыс. 268).

Ад сярэдзіны абмоткі (L_3) адхадзіць провад праз зьменнае супраціўленне W_1 і дросэль D_{r1} да адмоўнага полюса напалу ($-H$). Ад сярэдзіны абмоткі L_2 ідзе провад праз дросэль D_{r2} да

дадатнага заціскача ($+H$). Ачышчэнне выпрастанага току робіца фільтрам, які складаецца з двух дроселяў і кондэнсатора ($C=20 \mu F$).



Рыс. 269.


Абедзьве палавіны абмоткі зашунтаваны, кожная кондэнсаторам C_1 у $0,1 \mu F$. Для экономіі току і для памяшання разьмераў дроселяў напалу раіца ўключачь лямпу прымальніка пасълядоўна,

в) Жыўленыне анода і сеткі ад зъменнага току пры дапамозе нэонаванага выпростоўальника (рыс. 269). У гэтым выпадку „абмотка напалу“ не патрэбна ў выпростоўальніку. Ачышчэнне выпрастанага току робіца фільтрам, які складаецца з двух кондэнсатораў (C_1 і C_2) і дроселя (Dr_1). Падзел напружання робіца сілітавым супраціўленнем R . Паасобныя адгаліненія зашунтаваны кондэнсаторамі ў $0,1 \mu F$. У падводку да сеткі ($-E$) уключана супраціўленне $R_1 = 2 \cdot 10^6 \Omega$.

Н. ЛЯМПАВЫ ПЕРАДАВАЛЬНИК.

125. Кароткахвалевы передавальник для тэлеграфіі па трохпунктавай схеме.

Для лямпы передавальника (R) ад машины паставянага току высокага напружання M праз дроселі D_1 і D_2 (напрыклад 100 віткоў меднага проваду на шпульцы дыямэтрам у 7 см) падводзіцца аноднае напружаньне (400 U) (рыс. 270). Дроселі абараняюць машину ад высокое частасці. Машина дае ток напалу для лямпы, пры дапамозе якара M , які сядзіць на той-жэ восі. Вагальні контур (LC_1) складаецца з шпулькі (L), утворанае дзевяцьцю віткамі меднае трубкі або дроту, таўшчынёю ў $6-8 \text{ mm}$ пры дыямэтры шпулькі ў 12 см і са зъменнага кондэнсатора (C_1), выпрабаванага на напружаньне ў 1000 U з максимальнай ёмістасцю ў 400 см . Контур далучан праз кондэнсаторы C_1 і C_g да анода або



270.

адпаведна да сеткі лямпы; ад пункту поблізу сярэдзіны шпулькі L ёсьць адгалінаванье да адмоўнага полюсу машины M . Кондэнсатар сеткі трэба зашунтаваць супраціўленнем W_g у $5000 - 10\ 000 \Omega$ для магчымасці ўтварэння працяглых ваганьняў. Кондэнсатар C_g ($10\ 000\ cm$) лéraшкаджае непасрэднаму замыканню на-коратка аноднага напружанья. Перадача ўдбываецца пры дапамозе рэле (Re), якое знаходзіцца ў ланцузе сеткі. Пры націсаныні ключа язычок рэле ўтварае злучэнне з сеткавым кондэнсатарам і такім чынам утвараюцца ваганьні: пры апусканні ключа язычок рэле ўтварае злучэнне з адмоўным полюсам батарэі ў $30 - 100\ V$ і ваганьні адразу спыняюцца, а анодны ток зыніжаецца.

Антэнны контур складаецца з „каўбасы“ (4 правады па $15\ m$ даўжыні) з процівагай (4 правады па $12\ m$) і можа быць наведзены кондэнсатарам C_a ($400\ cm$) на хвалю, якая пры заданых разъмерах антэны адпавядае $\lambda = 60\ m$. Пры дапамозе вярчальнай шпулькі L утворанае чатырма-шасцюцю віткамі таўстога меднага проваду, ажыццяўляе ўсю сувязь з шпулькаю вагальнага контура. Замест наведзенася на ўласную хвалю нейлікае „каўбасы“ можа быць узбуджана на другой або яшчэ больш высокай гармоніцы і доўгая антэна.

Работа перадавальніка. Для ўтварэння ваганьняў адваротная сувязь павінна быць правільна падабранай пе-расоўваннем клемы K пры вельмі слабой антэннай сувязі. Ня цяжка заўважыць пачатак ваганьняў па рэзкім спаданні аноднага току, які рэгіструе ўсю цеплавым амперметрам. Наводка робіцца зъменным кондэнсатарам C_1 пры дапамозе хвялямера (рыс. 271). Пры наводцы антэны кондэнсатарам C_a можна назіраць пры вельмі моцнай сувязі наступныя зъявы. Адхіленне антэннага амперметра расце пры павялічэнні хвалі за межы рэzonансу і потым скакком спадае да малое величыні і паступова спадае яшчэ далей пры павялічэнні даўжыні хвалі. Пры пераходзе ад вялікіх хвяляў да меншых тая самая зъява адбываецца ў адваротным пададку.

Можна ўнікнуць гэтых непажаданых пры перадачы зъяў пры малых перадавальніках шляхам прыстасаванья слабое антэнае сувязі або вязнечнай расстройкай антэны, а ў вялікіх перадавальніках шляхам ужывання незалежнага ўзбуджэння, прычым выходны каскад працуе ў гэтym выпадку як магутны ўзмацинільнік.




Рис. 271.

Коэфіцыент карыснага дзеяньня лямпавага' генератара будзе роўны адносінам вагальнае магутнасьці ў анодным контуры да агульнае магутнасьці, якая падводзіцца. Калі напружанне сеткі ўстаноўлена так, што анодны ток роўны плавіне току насычэння $\left(\frac{I_s}{2}\right)$, дык магутнасьць, якая траціцца

крыніцю аноднага току пры напружанні E_a , $N = \frac{E_a \cdot I_s}{2}$. Такім

парадкам яна можа быць даведзена да вельмі вялікіх значэнняў шляхам павялічэння як аноднага напружанні E_a , так і току насычэння I_s , г. зи. пры дапамозе доўгіх нітак напалу пры высокай эмісіі. Практычна яна абмежавана колькасцю цяпла, якое вылучаецца на анодзе лямпы з прычыны бомбардыравання электронамі да зьяўлення газаў. Таму трэба паклапаціца аб найлепшым адводзе цяпла ў вялікіх лямпах шляхам павялічэння плошчы анода і ахалоджвання яго вадою. Пры сінусападобным зменнім току палаўна магутнасьць, якая падводзіцца,

- г. зи. $\frac{E_a \cdot I_s}{4}$ можа здымачца як вагальная магутнасьць; карыснае

дзеяньне будзе тады 50 проц. Калі ўжываючы адмоўнае сеткавае напружанне, прыймаюць заходы для таго, каб аноднае напружанне было нязначным, пакуль працякае анодны ток—інакш кажучы, працуюць не на сярэдзіне, а на ніжнай частцы характарыстыкі,—дык карыснае дзеяньне можа быць павялічана да 60—80 проц. Пры гэтым анодны ток траціць сваю сінусападобную форму; гармонікі, якія пры гэтым узьнікаюць, павінны тады адфільтрувацца фільтрамі. Энергію перадавальнае лямпы можна лёгка змяніць рэгуляваннем току напалу і аноднага напружання без пагаршэння якасці ваганьня. Гэта зьяўляеца перавага для перадавальнікаў, разьмешчаных поблізу адзін ад аднаго.


Пры спыненьні ваганьня страты і звязанае з гэтым награванне анода павялічваюцца ў 2 разы і нават болей; у гэтым выпадку напал аноду лёгка можна давесці да бяла і нават расплавіць. Таму трэба зараз-жа адключыць крыніцу аноднага току ад лямпы або забясьпечыць рэзкае спаданне аноднага току шляхам прыкладання досыць нізкага сеткавага напружання.

Маючы на ўвазе вялікую далячыню дзеяньня кароткіх хвояў, для кароткахвалевых перадавальнікаў дастатковы лямпы магутнасьцю ў 5—50 W, і анодны ток у 0,1—0,5 A. Для тэлеграфіі на сярэдніх і доўгіх хвоях, а таксама для тэлефонных перадавальнікаў ужываюцца лямпы ў 50—500 W, а для вялікіх перадавальнікаў лямпы ад 1—20 kW.


в) Крыніцы току высокага напружаньня. У якасьці такіх ужываючца машины пастаянага току высокага напружаньня або выпрастаны зъменны ток высокага напружаньня. У якасьці генератораў пастаянага току ўжываюць у большасці выпадкаў машины з двумя якарамі, якія даюць адначасова 2 розныя напружаніі, а іменна 14—15 V пры 7 A для напалу, у 700—800 V пры 0,1 A для анода.

126. Ваганыні кварцу.

а) Піезаэлектрычны эфект. З кавалку кварцу выразаецца кварцевая пласцінка пэрпэндыкулярна да галоўнае оптычнае восі і пэрпэндыкулярна да аднае з трохполярных дапаможных восяў (рыс. 272). Калі націскаюць на роўніцу, паралельную да полярнае восі, дык на роўніцах, пэрпэндыкулярных да полярнае восі, узьнікаюць процілеглыя электрычныя зарады. Калі гэтая зарады адводзіць, дык пры зъмяншэнні ціску узьнікаюць процілеглыя зарады (непасрэдні піезаэфект).



Рыс. 272.



Рыс. 273.

Калі падводзіць да паверхніяў, пэрпэндыкулярных полярнай восі, пры дапамозе дзвюх кондэнсатарных пласцінак дадатны і адмоўны зарады, дык крышталь сціскаецца ў кірунку полярияе восі (рыс. 273). Калі зараджаць кондэнсатар у процілеглым кірунку, дык крышталь пашыраецца (але непасрэдны піезаэфект). Кожная зъмена даўжыні крыштала адначасова зъвязана з адпаведнай зъменаю яго таўшчыні. Калі далучыць кондэнсатарныя пласцінкі крыштала да наводжвальнага кондэнсатора лямпавага контура, дык вельмі элястычны крышталь робіць механічныя ваганыні, якія ўзмацняюцца ў выніку рэзонаансу, калі высокая частасць контура адпавядае ўласнай частасці крыштала.

Механічныя ваганыні выклікаюць на аснове непасрэднага піезаэфекту з свайго боку электрычныя зарады таёж частасці.

Уласная частасць папяроочных ваганыніяў крыштала залежыць талоўным чынам ад яго таўшчыні. Яна складае, напрыклад пры

таўшчыні ў 1 мкм, калі 3 000 000 у сэкунду, што адпавядае электрычнай хвалі ў 100 м.

Таўшчыні кварцу ў 1 см адпавядаюць электрычныя хвалі ў 1 000 м. Пры больш кароткіх хвалах працуе на гармоніках, аднаміліметравага крыштала; для хвалаў звыш 1 000 м выкарыстоўваюцца больш павольныя ўздоўжныя ваганьні крыштала.

б) Контроль хвалі пры дапамозе іонавае лямпі. Пры вельмі вялікай вострасці рэzonансу—кварцевых ваганьняў 0,05 проц. кварц дасканала падыходзіць для контролю ваганьняў контура перадавальника, наведзенага на пэўную хвалю. Кварц Kv , наведзены на выпраменявальную хвалю, звязваецца з іонавай лямпай (G) і шпулькаю сувязі (L) (рыс. 274).

Калі крышталь узбуджаецца перадавальным контурам, які знаходзіцца ў сувязі з ім, дык ён аддае сваю энергію іонавай




Рис. 274




Рис. 275.

лямпе і адводзіць яе да сівячэння пад час максімуму рэzonансу. Рэзумеецца, маючи на ўвазе вялікую вастрыню рэzonансу, наводка перадавальніка складае цяжкасці, у выніку чаго ў апошні час кварц злучаюць з адною лямплю ў якасці генэратора, каб паставінымі ваганьнямі кварцу ўзьдзейнічаць на ўласна-перадавальнік (незалежнае ўзбуджэнне). Гэтым выключаецца ўсялякая змена хвалі пад час работы (напрыклад пры работе ключом, пры ваганьнях ёмістасці антэны, пры ўжыванні зменнага току для напалу і г. д.), бо немагчыма выпраменяванье іншае хвалі апрача хвалі крыштала.

в) Схема кварцевага перадавальніка. Да сеткі і адмоўнага полюса напалу лямпы далучан кварцевы крышталь (Kv) у якасці вагальнай систэмы, тады як у ланцугу анода ўключан вагальны контур, наведзены на частасць кварцу (рыс. 275).

Пры кароткіх хвалах ($\lambda = 1 000 \text{ м}$) унутраная ёмістасць лямпы дастаткова для таго, каб атрымаць адваротную сувязь паміж сеткавым і анодным контурам і яна ўзмакніцецца, калі абодва контуры наведзены ў рэzonанс. Для наводкі сетка-вага контура на частасць крыштала павінна быць адпаведна падабрана колькасць віткоў дроселя.

Для выяўлення ваганьня ў рэzonансу систэм служыць цеплавы ампэрметр, уключаны ў анодны вагальны контур. Калі шляхам устаноўкі кондэнсатора C атрымліваецца хвала крышталя, дык пры набліжэнні руکі да шпулькі аноднага контура не павінна быць расстройкі, г. зв. захоўваецца рэzonанс і толькі можа зъмяніцца энэргія. Вагальная энэргія крышталя абмяжоўвана $10-12 \text{ W}$, пры большай нагрузкы крышталь можа лопнуць.

Вялікае паставяцца хвалі кварцевага перадавальніка робіць яго асаблівым неабходным для ўжывання пры кароткахвалевых перадавальніках.

127. Стабілізацыя кварцам кароткахвалевы перадавальнік.

Ен складаецца з наступных галоўных контураў (рыс. 276):

1. Кварцавы перадавальнік, які зъмяшчае кварцавы крышталь (Kv); апошні контролюе хвалю (напрыклад 80 м). У якасці




Рис. 276.

лямпы можна ўжываць лямпу для канцовага ўзмацнення для 220 V аноднага напружання. Адмоўны потэнцыял на сетку задаечца супраціўленнем W (каля $20\,000 \Omega$).

Анодны вагальны контур для хвалі 80 м складаецца з зменшага кондэнсатора C_1 (200 см) і кароткахвалевае шпулькі L_1 з 20 віткоў. Надыходны рэzonанс указваецца цеплавым ампэрметрам A_1 .

2. Узмацняльнік або галоўны перадавальнік. Ад шпулькі аноднага контура (L_1) падводзіцца адпаведнае напружанне праз кондэнсатор C (500 см) да сеткі лямпы галоўнага перадавальніка. У анодных контурах лямпы, A_2 уключаны вагальны контур для хвалі 40 м ($C_2 = 200 \text{ см}$), L_2 з 8 віткоў і міліампэрметр (A_2), які служыць для контролю вагавання лямпы. Для шунтавання крыніц аноднага напружання служаць кондэнсатары C_3 і C_4 , прыблізна ў $2\,000 \text{ см}$, вырабаваныя на адпаведныя напружанні.

3. Антэнны контур, які складаецца з шпулькі сувязі L_3 (зъменягага кондэнсатора ($C_3 = 500 \text{ см}$) і цеплавога ампэрметра для вызначэння найбольшага антэннага току.

Наводка і работа. Пры ваганыі задавальнага генэратора на асноўай хвалі квárцу перастаўляеца клема ў шпульцы L_1 і верціца кондэнсатар C_2 да таго часу, пакуль антэнны ампэрметр не пакажа найбольшага значэння. Шляхам далейшае наводкі антэннага кондэнсатара можна яшчэ крыху павялічыць максымальную сілу току.

Пры наводцы галоўнага перадавальніка можа ў выніку унутраное ёмістасці лямпы $\frac{\lambda}{1}$ настаць самаўбуждэньне.

Каб гэтага ўнікнучы, неабходна або нэутралізаваць унутраную ёмістасць лямпы, што ня так лёгка, або трэба ўзмацняць не асноўную хвалю галоўным (80 м), а першую гармоніку (40 м). Каб апошняя магла быць досыць моцнай, неабходна прыкладыці вялікі адмоўны потэнцыял да лямпы. Вагальны контур ($C_2 L_2$) у анодзе лямпы λ_2 , а таксама і антэна павінны быць у гэтым выпадку наведзены на гармоніку (40 м). Шляхам такога падваення частасці можна зьнішчыць уласныя ваганыі галоўнага контура, але ў кожным выпадку перадавальная магутнасць будзе меншай, як пры ўзмацненіі асноўнае хвалі.

Работа ключом або модуляцыя робіцца прасьцей за ўсё на сетку галоўнага перадавальніка. Зъмена хвалі робіцца заменаю крышталя і наводкаю ўсіх трох контураў.




Рис. 277.

128. Модуляванье лямпавага перадавальніка.

Дзяякуючы вялікай роўнамернасці ваганніяў лямпавага перадавальніка ён асабліва выгадны для радыётэлефонавання.

Носьбітам гутаркі і гукаў зьяўляеца тут не мікрофонны ток, як у дротавым тэлефоне, а рад незагасальных ваганніяў, якія бязупынна пашыраюцца паміж перадавальнікам і прыймальнікам. На

тэтым "радзе хвалю адбываюцца токі мікрофона, якія выклікаюцца ваганніямі гуку (гутаркі або музыкі). Мікрофонныя токі могуць перадавацца праз трансформатор T_2 (рис. 277) сеткаваму кондэнсатору C . Ваганні сеткавага току выклікаюць адпаведна ўзмоцненія ваганні аноднага току, прычым амплітуда выпра-

мянёўальных хваляў зъмяніеца ў тант гукавых ваганьняў (рыс. 278).

Модуляваныя такім парадкам мікрофонам ваганьні выпрамянеўваюцца антэнаю і ловяцца прыймальнікам. Пасля ператварэння дэтектарам ваганьняў амплітуды ў выпрастаныя тэлефонныя токі ў прыймальным тэлефоне робяцца чутнымі перадавальными гукі.

Для таго, каб току ў сетцы ня было апрача напружаньняў, якія выклікаюцца гукавымі ваганьнямі, на яе накладаецца яшчэ пастаяннае адмоўнае напружанье.

Тэлефонаваць, таксама як і тэлеграфаваць, можна на розных хвалях, прычым наводка прыймальніка даваляе вылучаць адпаведныя хвалі.

Далячыня тэлефоннае перадачы меншая, як пры тэлеграфаванні незагасальныя хвялі, у выніку якія спрыяючага выкарыстання энэргіі пры той-же першапачатковай магутнасці.

У рэзультате ваганьняў амплітуды хваляў пры тэлефоннай перадачы наводка прыймальніка ня можа быць досыць востраю, і суседнія тэлефонныя станцыі могуць значна перашкаджаць прыйманню. Таму трэба ўнікаць зграждэння перадавальных тэлефонных станций на невялікай прасторы.

129. Тэлефонны перадавальник на немецкіх шырокавяшчальных станцыях.

З шматлікага раду схэм тэлефонных перадавальнікаў мы апішам тут толькі схему, якая ў большасці выпадкаў ўжываецца на немецкіх шырокавяшчальных станцыях (рыс. 279).

а) *Схема*. Пастаянны ток генэраторнае лямпы, які цячэ паміж катодам і сеткаю, зъмяніеца мікрофоннымі токамі пры дапамозе невялікага дадатковага лямпі, разъмешчанае ў контуры сеткі. Мы можам адрозніць наступныя контуры ў гэтай схеме:

1. Машыны контур. Дэльце пасыльдоўна ўключаныя машыны пастаяннага току высокага напружанья прыводзяцца ў рух электрарухавіком і даюць пастаянны ток напружаннем у $4\ 000$ В пры сіле току ў 1 А.



Незагасальны ваганьні перадавальніка




Мікрофонны ток (гук О)



Ток високое частасці, модуляваны мікрофоннымі токам



Модуляваны хвалі ў прыймальніку



Тэлефонны ток (гук О)



Рыс. 278.

Гэты пастаянны ток падводзіцца да анода і катода генэраторнае лямны тыпу R. S. 15 праз два дросэлі з жалезнымі сардечнікамі


D_1 і D_2 (па $4,5\text{ H}$ самаіндукцы) і праз два дросэлі высокое частасьці D_3 і D_4 (рыс. 280).

Дросэлі з жалезам, таксама як блёкаваны конденсатар C ($2\mu F$), маюць мятаю выроўнівашне вагання напружання, якія атрымліваюцца ад колектарау. Дросэлі высокое частасьці ахоўваюць машыну ад пераходу токаў высокое частасьці з аноднага контура.

Лямпа нагружае машыны ланцуг звычайна на $0,25\text{ A}$, таму аноднае напружанне перадавальнае лямны ўзрастает да 5000 V .

Адсюль сярэдняя магутнасць машыннага контура каля $1,25\text{ kW}$.

2. Прамежны контур складаецца з пастаяннай шпулькі самаіндукцы L_1 і паралельнага да яе ўключанага вярчальнага



Рыс. 280. Радыётэлефонны передавальник.

конденсатора C_1 , па якім устанаўліваецца даўжыня перадавальнае хвалі. Канец шпулькі праз конденсатор C_8 прыключан да анода перадавальнае лямны, катод непасрэдна злучаецца з шпулькаю пры дапамозе коўзальнага контакта.

3. Адваратная сувязь прамежнага контура з сеткаю ажыццяўлецца шляхам прыключэння другога канца шпулькі I_1 да сеткі праз кондэнсатар C_2 („трокпунктавая схема“).

4. Антэнны контур звязан з прамежным індукцыем прац шпульку L_3 . Сувязь вельмі слабая і можа рэгулявацца пры дапамозе варыёметра V . Ток у антене, які вымяраецца амперметрам A , дасягае 8,5 A.

5. Модуляцыя робіцца ўзъдзейнічаньнем на пастаянны ток сеткі перадавальнае лямпы.

З прычыны таго, што кондэнсатар C_3 блёкуе шлях разраднаму току да катода, дык ток можа праісьці толькі праз другую лямпу ($R. S. 5$), анод якое злучан з ніткаю напалу, а катод— з сеткаю генэраторнае лямпы.

Дросель высокое частасці S ахоўвае гэтую лямпу ад токаў высокое частасці; вялікае супраціўленне W дзейнічае таксама; як засыцерагальны вэнтыль. Ён стабілізуе процес, прымаючы на сябе некаторую частку сеткавага току.

Супраціўленне лямпы $R. S. 5$ модулюеца накладаньнем зъменных напруженых, якія ўзынікаюць пад дзеяннем гуку ў другаразовай абломцы тэлефоннага трансформатора. Дзякуючы гэтаму адводнае супраціўленне сеткі генэраторнае лямпы, а значыцца і энэргія вагальнага контура зъмяняюцца ў такт гуку (гутаркі або музыкі). Амплітуда ваганьня генэраторнае лямпы зъмяняеца, значыць, па меры зъмены аноднага току лямпы $R. S. 5$.

в) Коэфіцыент карыснага дзеяння тэлефоннага перадавальника. Другая лямпа прымае толькі ток сеткі генэраторнае лямпы; таму яна можа быць невялікай.

Для генэраторнае лямпы магутнасцю, ў 1,5 k W досыць другой лямпы на 5—10 W . Адсюль далей вынікае, што ваганьні напруженых гаворковых токаў, што накладаюцца на сетку другое лямпы, могуць быць вельмі нязначнымі. Гукаўня напруженых, якія перадаюцца ад мікрофоннага контура праз трансформатор T_r , ужо дастатковы.

На практицы аднак мікрофонныя токі спачатку ўзмацняюць двухкратным лямпавым узмацнільнікам. Лішак магутнасці паслабляеца потым адпаведнымі супраціўленіямі. Такім чынам утвараецца, магчымасць точка рэгуляваць слу ўзъдзейнічаньня гуку на перадавальнік.

Адсутнасць скажэньяня пры перадачы гуку вызначаеца дакладнай пропорцыйнальнасцю паміж антэннымі токамі і ватаньнімі гуку. Такая пропорцыйнальнасць ажыццяўлецца для пэўнага інтэрвалу зъмен сеткавага напруженых (прыблізна 20—80 V).

Апрача таго ўмацаваныне павінна быць *роўнамерным* на ўсім інтэрвале чутных тонаў (прыблізна ад 100 да 5 000 ваганьняў у сэкунду). Пераважнае ўвагаціе не паасобных частасцяў прывяздае да скажэння гутаркі. Гэтая ўмова таксама выконваецца на сучасных телефонных перадавальниках.


130. Мікрофоны.

У бяздротавай тэлефоніі мікрофон ужываецца для модуляцыі нясучае хвалі шырокавашчальнага перадавальnika. Для таго, каб унікнуць скажэнняў тону, якія залежаць ад мэмбранны, імкненне каб уласная частасць ваганьняў мэмбранны была або ніжэй ніжняе


мяжы чутнасці (16 цыклáў), або вышэй верхніе мяжы чутнасці (20 000 цыклáў).

a) Вугалёвы мікрофон.

Ён складаецца з вугалю *A* в конічным паглыбленьнем, перад якім замацавана ізоляваная тонкая вугалёвая мэмбрана *K* (рыс. 281). Конічнае паглыбленьне напалову напоўнена крупінкамі вугалю, якія датыкаюцца да вугалёве мэмбранны. Каб дасягнуць вельмі высокое частасці ўласных



Рыс. 281.



Рыс. 282.

ваганьняў мэмбранны, апошняя робіцца вельмі невялікаю (дыметрам 2,5 см) і вельмі лёгкай. Для дасягненняя моцнага току ўжываюць 9—12 таких мікрофонаў з крыху рознаю частасцю ваганьняў і зъмяшчаюць іх побач на адной дошцы.


b) Мікрофон Райса. У квадратным паглыбленьні мармуроўага блéку *B* даўжынёю каля 10 см знаходзіцца пласт вугалёвага парашку *S* таўшчынёю ў 1—2 мм, да якога ў пунктах *a* і *b* далучана мікрофонная батарэя (рыс. 282).

Пласт вугалёвага парашку складаецца з крупінак рознае велічыні, пачынаючы ад буйных да вельмі тонкага вугальнага пылу. Зверху парашку знаходзіцца тонкая мэмбрана з гумы або мусыліну.


Гукавыя хвалі, якія трапляюць на гэтую зусім апэрыёдичную мэмбранны, зъмяняюць ціск, а разам з тым і супраціўленне парашку, чым выклікаюцца зъмены мікрофоннага току без рэзонансу паасобных частасцяў. Омічнае супраціўленне мікрофона будзе

ў залежнасці ад яго разьмераў 100—400 Ω , а ток, што працякае, каля 80 mA.

в) Кондэнсаторны мікрофон становіць сабою пласцінкавы кондэнсатор, адна абкладка якога P нярухомая, а другая, што знаходзіцца на адлегласці 0,1 mm, складаецца з вельмі тонкае алюмініевага фольгі A , якая мае магчымасць вагацца (рыс. 283). Для выключэння рэзонаансных ваганьняў паветравага праслаення, якое знаходзіцца паміж абелівымі абкладкамі, нярухомая абкладка забясьпечана радам адтулін або щылін, праз якія можа праходзіць паветра. Мікрофон уключаетца на напружанье ў 220 V праз высокое супраціўленне. Калі гаварыць перад мікрофонам, дык мэмбрана адпавядае ваганьням, зъмяняючы такім чынам ёмістасць мікрофона і напружанье на сетцы ўзмацняльнае лямпы, уключанае ў ланцуг току:



Рыс. 283.



Рыс. 284.

г) Істудзкавы мікрофон Сімэнса. Паміж полюсамі моцнага электромагніта змешчана металічная істужка AB , таўшчынёю ў 0,05 mm, забясьпечаная дробнымі папярочнымі паглыблэннямі, як паказана на рис. 284. Уласная частасць ваганьняў істужкі будзе ў межах 15—20 ваганьняў у сэкунду, г. зн. у раёне ніжніх мяжы чутнасці. Калі гукавыя хвалі трапляюць на істужку, у апошній узьвіскаюць слабыя індукцыйныя токі, якія пасля належнага ўзмацнення ўжываюцца для ўзыдзейнічання на перадавальнік.

131. Гучнагаварыльнікі.

Гучнагаварыльнік павінен прынятыя і ўзмоцненныя прыймальнікам ваганьні току зноў ператварыць у ваганьні паветра таго ж тону і сілы, якія меў гук, сказаны ў мікрофон.

Спачатку выходзілі з конструкцыі звычайнага телефона, не вялікую чутнасць якога імкнуліся ўзмацніць у пэўным кірунку шляхам дапасавання рупара. Шляхам паляпшэння телефона і ўжывання досыць вялікіх рупараў, пабудаваных па пэўнай кры-

вой, рупарны гучнагаварыльнік дасягнуў парадайна вялікага ўдасканальвання.

Недахопам рупарнага гучнагаварыльніка зьяўляецца тое, што яго зусім зьнішчаны рэzonанс паветра, які знаходзіцца ў рупары, у выніку чаго некаторыя тоны надзвычай узмакніоўца і скажаюць тэмбр гуку. У выніку гэтага ў апошні час пераважаюць бязрупарныя гучнагаварыльнікі, у якіх пры дапамозе сістэмы ўзбуджэння прыводзіцца ў ваганье вялікая мэмбрана; апошняя непасрэдна і выклікае моцныя акустычныя ваганьні ў паветры. Для дасягнення найлепшае перадачы мэмбрана павінна здавальняць наступным умовам:




Рис. 285.

Маса мэмбрани павінна быць па магчымасці цягнічнай ідля таго, каб яна магла адказваць на ваганьні, якія на неё накладаюцца. Такім чынам пры вялікай паверхні мэмбрана павінна быць надзвычайна тонкай.

Мэмбрана павінна вагацца паралельна самой сабе, г. зи. рабіць поршняпадобныя рухі; для мэмбрани трэба ўжываць мяkkія і неэлястычныя матэрыялы, як напрыклад папіра, картон, тонкі алюміній, сълюда тонкая фанера, цэлюлойд, шоўк і г. д.

Мэмбрана павінна быць досыць жорсткай, каб ваганьні, якія ўзбуджаюцца ў яе цэнтры, пашыраліся да яе краёў. Найлепшай формай мэмбрани будзе конус і параболоід.

Пры дапамозе складаньня і фальцоўкі могуць быць зроблены зусім прыгодныя мэмбрани з шоўку ў форме круглага вахляра або з тонкага картону.

Край мэмбрани павінен лёгка падавацца, каб яна сцясьняць ваганьня. У мэмбран з тонкага картону, заціснутых у цэнтры, краі не заціскаюцца. Калі трэба замацаваць мэмбрану пры краёх, можна падвесіць яе на тонкіх істужках або заціснуць у ваце. У адносінах пабудовы механізму гучнагаварыльнікі падзяляюцца на:

1. электрамагнітныя, 2) электрадынамічныя, 3) электрастатычныя.

а) Электрамагнітны гучнагаварыльнік мае найбольшае значэнне і пашырэньне для звычайных прыимальных набудоў у выніку добрага электраакустычнага дзеяння.

На адзін з полюсаў стальнога магніта насаджан сардечнік з мяккага жалеза з пынулькою E , па якой цякуць токі, што


передаюць гутарку (рыс. 285). Супроць жалезнага сардечніка зъмешчана жалезная спружына F , якая прыводзіць у ваганыне конусную мэмбрану M пры ўзбуджэнні шпулькі. З прычыны таго, што рух спружыны адбываецца ня толькі пад уплывам магнітных сіл, але і у выніку элястычнасьці спружыны, дык разьмеры ваганняў пры адноўкава сілавых, але іроцілеглых па кірунку імпульсах току—не адноўкавы: гэта ўзьдзейнічае на гук току так, нібы-та на асноўны тон накладзен яшчэ цэлы рад абаротаў, г. зн. адбываецца скажэньне першапачатковага тону.

У іншых электрамагнітных систэмах гучнагаварыльнікаў напружаныне спружыны вънішчаецца так, што язычок спружыны зъмешччаецца дакладна пасярэдзіне паміж абодвумя полюсамі стаўлага магніта. Гэты язычок абкружан шпулькаю, віткі якое знаходзяцца на некаторай адлегласці ад яго (рыс. 286). Калі прапускаць токі гутаркі праз шпульку, дык язычок начынае вагацца і яго ваганняі передаюцца конічнай мэмбране. З прычыны таго, што магнітнае прыцягненіне тут зусім сыметрычна дзейнічае ў абодва бакі, дык скажэньня ваганняў не заўважаецца. Практычна адсутнасьці скажэньняў поўнасцю дасягнуць ія ўдаецца, бо амаль зусім немагчыма ўстанавіць язычок паміж полюсамі магніта з дакладнасцю да сотае часткі міліметра.

б) Электрадынамічны гучнагаварыльнік. У такога гучнагаварыльніка драцяная шпулька вольни зъмешчана ў магнітным полі так, што яна можа перамяшчацца выключна толькі пад уплывам электрадынамічных сіл, чым дасягаецца перадача амаль без обэртонаў. У залежнасьці ад пабудовы правадніка току і магнітнага поля гучнагаварыльнікі падзяляюцца на:

1. Істужкавы гучнагаварыльнік Сіменса, які ў асноўным нагадвае мікрофон таго-ж тыпу, але большага разьмеру. Процэс работы, разумеецца, процілеглы. Калі токі гутаркі працякаюць пасля ўзбуджэння праз істужку, дык апоціяня начынае вагацца, ад чаго адбываецца ваганняі паветра. Перадача вельмі чистая і досыць моцная, нават для вялікіх памяшканняў.

2. Магутны гучнагаварыльнік Сіменса. Ён складаецца з квадратнае фібрае пласцінкі M з даўжынёю бакоў каля 20 см, да ніжняга боку якой прымацавана выгнутая медная пласцінка K (рыс. 287). Паміж выгінамі пласцінкі разьмешчаны полюсы систэмы моцных магнітаў. Калі токі гутаркі працякаюць па меднай паласе, дык заціснутая паміж лямцам мэмбрана начынае



Рыс. 286

нае вагацца, прычым ваганыні прымушаюць яе рухацца дакладна паралельна самой сабе. Гэты гучнагаварыльнік магчыма выкарыстаць для магутных перадач, прычым апошняя можа быць чутнай на адкрытым паветры на адлегласці да 500 м.

3. Гучнагаварыльнік з пагружальной шпулькой. Тут да конуснае мэмбранны прымашавана тонкая і лёгкая шпулька, якая вагаецца ў колцападобнай паветранай прасторы шырынёю ў 2,5 мм магутнага цыліндрычнага электрамагніта M —пэрпэндыкулярна да сілавых ліній (рыс. 288). Гэтая прынцыпова ія новая конструкцыя за апошні час значна палеп-




Рис. 287.

шана, так што яна ўжываецца і для магутных гучнагаварыльнікаў, разумеецца ў апошнім выпадку патрабуюцца ўзмацняльнікі і канцовыя лямпы досыць вялікае магутнасці (20—50 mA пры




Рис. 288.


200—300 V аноднага напружаныя) і моцнае ўзбуджэнне. Пры вялікай сіле гуку раіца монтаваецца гучнагаварыльнік у драўніную тонкую съценку, разьмерам прыкладна $1,5 \times 1,5$ м для таго каб перашкодзіць так званаму акустычнаму кароткаму замыканню, г. зв. інтэрфэрэнцыі паміж згушчальнай хваляй, якая рухаецца ўперад, і ў той-ж час накіраванай назад разрэджаю хваляю.

в) Электрастатичны гучнагаварыльнік Рэйса. Над крыху сагнутай металічнай пласцінкай дыямэтрам каля 30 см, забясьпечанай шматлікімі невялікімі адтулінамі, знаходзіцца тонкая гумавая мэмбрана, на якой для электраправоднасці знаходзяцца вугалёвая судатыкальныя паміж сабою крупінкі. Калі прыкласці да металічнае абкладкі і вугалёваму пласту мэмбранны пастаяннае

напруженне ў 150 V і накласыці зъменныя напруженны ад узмацніліка, дык мэмбрана ў выніку прыцягнення крыху ўцягненца ў адтуліну і ў далейшым пад упливам свае элястычнасці вернецца назад. Гэта ўтворыць ваганыні пластоў паветра, якія знаходзяцца поблізу.

З прычыны таго, што загасаныне вагальца абкладкі даволі значае, дык прыкметнага рэзонансу наглядацца ня будзе. Таму перадача ў межах частасцяй ад 100 да 10 000 цыкліў вельмі добрая.

2) Кондэнсатарны гучнагаварыльнік сыштэмы Г. Фокта. Тут у якасці мэмбрани ужываецца надзвычай элястычны сплаў з лёгкіх мэталяў таўшчынёю толькі ў 0,04 mm пры дыямэтры каля 30 см. Гэтая мэмбрана ў выніку яе нязначнае масы можа лёгка адказваць на кожны імпульс і можа пры адпаведнай пабудове вагацца паміж дзвівома рапоткамі паверхнямі (P_1 і P_2) бяз прыкметных уласных ваганьняў (рыс. 289). Зъменныя ваганыні здымаюцца выходным трансформаторам і падводзяцца да абедзвюх нярухомых абкладак. На мэмбранию задаецца ў адносінах нярухомых абкладак пастаяннае адмоўнае напруженне каля 1 000-V, так што амплітуды пры прыкладаныні зъменнага напруження будуць зусім сымэтрычны. Велічыня ваганьняў і звязаная з гэтым сіла гуку ў значнай ступені залежыць ад адлегласці паміж пласцінкамі і велічыні прыкладзенага пастаяннага напруження.



Рыс. 289.

АЗБУКА МОРЭ

● (пункт) == 1 адзінка даўжыня;—(працяжнік) == 3 адзінкам даўжыня.
Паміж паасобнымі часткамі знаку Морэ адлегласць у 1 адзінку.
Пасля кожнага знаку Морэ пауза ў 3 адзінкі.

ЛІТАРЫ.


Белар.	Міжнародная		Белар.	Міжнародная	
а	a	—	р	г	—
б	b	— . .	с	s	— . .
в	w	— —	т	t	—
г	g	— — .	у	u	— . .
д	d	— . .	ф	f	— . .
е, ё	e	—	х	h	— . .
ж	v	. . —	ц	c	— —
з	z	— — .	ч	č	— —
і	i	. .	ш	ch	— —
к	k	— — —	щ	q	— — .
л	l	. . — .	ъ	x	— . .
м	m	— —	ы	y	— . .
н	n	— .	ю	ü	— . .
օ	o	— — —	я	ä	— . .
ռ	r	— — — .	յ	j	— — —

ЦЫФРЫ.

1	— — — —	6	— . . .
2	— — — .	7	— — . .
3	— . . —	8	— — — .
4	— . . . —	9	— — — —
5	—	0	— — — —

ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ.

Пункт	Працяжнік (цірэ)	— . . . —
Коска	— — — — . —	Дужка	— . . . —
Знак запытання	— . . — . .	Знак падзелу	— . . . —




- 305589.

ЦАНА 2 р. 70 к.

Переплёт 30 к.

RLST



0000000049007

1933



НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Франц Фукс

Основы радиотехники

Государственное Научно-Техническое
Издательство

Минск — 1933